



Літаратура і мастацтва

газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

21 ЖНІЎНЯ 1998 Г.

№ 34/3962

КОШТ 4 000 РУБ.

ЗОРКАВЫЯ МРОІ

У рубрыцы "Pro et contra" —
лідэры рок-гуртоў NRM
Лявон ВОЛЬСКІ і "Красные
звезды" Уладзімір СЕЛІВАНАЎ.

5, 12

"КОЛЬКІ ЖЫЎ
І ПЕРАЖЫЎ..."

Вершы Анатоля ІВЕРСА

8

КАХАНАК
ЯЕ ВЯЛІКАСЦІ

Апавяданне Уладзіміра АРЛОВА

8—9, 14—15

ЛЕПЕЙ — МЕНЕЙ?..

Таццяна ЯКУШАВА:
"Спадзяюся, што Міжнародны
фестываль мастацтваў
"Славянскі базар у Віцебску"
зробіцца гасціннай пляцоўкай
не толькі для замежных артыстаў,
але і для нашых айчынных.
Як ні парадаксальна гэта гучыць,
беларусы павінны стаць
гаспадарамі свята ва ўласным
доме".

10—11

ХТО ВЫКЛІКАЕ
ПРЫВІД РУСАФОБІІ?

Вадзім ДОЎНАР:
"Няма ніякай русафобіі,
таксама як няма "пятай калоны"
ў дзяржаўных СМІ. Вядома ж,
калі русафобствам не лічыць
любую праяву Беларускасці..."

13

АСКОЛКІ ПАМЯЦІ


Аляксея КАЎКІ

16

БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы! Ідзе падпіска на
наш штотыднёвік на чацверты квар-
тал 1998 года. На "ЛіМ" можна пад-
пісацца ў любым паштовым ад-
дзяленні. Кошт падпіскі ранейшы —
на месяц — 15 тысяч рублёў і на
квартал — 45 тысяч рублёў.

Наш індэкс — 63856



...А за вакном —
святло і жыта,
І кветкі ў жыце,
як жыццё,
Якое тут было пражыта
І адшумела ў небыццё.
І матылёк душою нейчай
Крылае лёгка над табой

З самотай вечнай чалавечай
І па-анёльску незямной.
І ты такая маладая,
Як гэты дзень і як цяпло,
Што на цябе
з нябёс сцякае,
Тваё цалуючы святло.

В. Ш.
Фота В. ГАНЧАРЭНКІ

У Расіі шуснуў уніз рубель, фінансавая сістэма краіны дала відочную трэшчыну. Друк паведамляе пра сапраўдную паніку сярод насельніцтва, выкліканую павышэннем цэн на прадукты харчавання і ажыятажным попытам на цвёрдаканверсійную валюту. Дрэнна ўсё гэта, вядома. Для расіян. Дык жа для нас — таксама! І наш жа рубель задрывае. І яго каціроўка ў дачыненні да долара на "чорным рынку" падскочыла: на ім у валютчыкаў "зайчыкаў" зараз можна купіць ужо за 80 і больш тысяч "зайчыкаў". Дрэнна, бо і ў нас паніка сярод насельніцтва. Ну калі яшчэ й не паніка, дык — гул здзіўлення і незадавальнення. Прынамсі, на Камароўскім рынку, які вырачае сотні тысяч мінчукоў і гасцей сталіцы. Там аб адным дні цэны на алей, грэчку, рыс, цукар, рыбныя кансервы і многае іншае падскочылі на тры-чатыры-пяць і больш тысяч рублёў. Вось якім бокам вылазіць нам наша аднабаковая арыентацыя, даруйце за міжвольны каламбур. Спалучаныя сасуды заўсёды гэтак дзейнічаюць. І нешта цяжка верыцца ў супакальныя афіцыйныя заявы "аб поўным кантролі над развіццём сітуацыі..."

ПАДЗЕЛ ТЫДНЯ

Друк паведамляе, спасылаючыся на аўтарытэтны крыніцы, што знойдзена рашэнне праблемы "Драздоў". Тэрыторыю, якая сталася яблыкам раздору, плануецца падзяліць на дзве часткі. У "Драздах-1" застанеца Прэзідэнт РБ, а "Дразды-2" аддадуць замежным дыпламатам. Ці акажацца такое рашэнне Саламонавым, пакажа час...

ПУБЛІКАЦЫЯ ТЫДНЯ

19 жніўня выйшаў 500-ты нумар "Народнай волі". Напярэдадні, 18 жніўня, "НВ" змясціла некалькі чытацкіх лістоў з віншаваннямі сябрам газеты і рэдакцыйнаму калектыву з нагоды гэтай круглай лічбы ў жыцці выдання. А вось у юбілейным нумары "юбілейных" матэрыялаў якраз і няма. Адно, бадай, што лічба "500" — чырвоная. А так званы "цвік" нумара — артыкул М. Коктыш "Пакінуты". Пра народнага артыста Беларусі Паўла Кармуціна — сёння хворага, сляпога, забытага (найперш родным міністэрствам) старога чалавека. Сумна, горка, сорамна...

ЛІЧБЫ ТЫДНЯ

Паводле даных Міністэрства працы, з Беларусі пачынаючы з 1992 года эмігрыравала каля 230 тысяч чалавек, пераважна ў краіны СНД і Балтыі. Сярод нашых эмігрантаў пераважаюць прадстаўнікі інтэлігенцыі і высокакваліфікаваныя спецыялісты. За гэты ж час да нас прыехала больш за 340 тысяч чалавек — таксама амаль усе з рэспублік былога СССР. Акрамя таго, на тэрыторыі Беларусі знаходзяцца зараз каля 100 тысяч нелегальных мігрантаў. За тры апошнія гады на працу за мяжу выехала больш за 8 тысяч беларусаў — у Расію, Чэхію, Літву, Ізраіль, ЗША, Германію і Польшчу. Самае ж цікавае ў тым, што каля 1200 інашаземцаў за гэты ж час шукалі сабе заробак... У Беларусі. Сапраўды, нязведаныя шляхі твае, Госпадзе...

АКЦЫЯ ТЫДНЯ

Сёння ў Мінску плануецца правесці санкцыянаваную гарадскімі ўладамі акцыю пакаяння ў сувязі з 30-й гадавінай уводу савецкіх войск у Чэхаславакію. Пікет будзе наладжаны ў скверы на рагу вуліц Няміга і Гарадскі вал актывістамі "Хартыі-97", у якім будзе і некалькі непасрэдных удзельнікаў уводу войск у Чэхаславакію. Мэта пікета — нагадаць людзям пра ганебныя старонкі мінулага і папрасіць прабачэння ў народаў Чэхіі і Славакіі. А хто і калі пакаецца перад нашым народам?

"МІТЫНГ" ТЫДНЯ

Актывісты БНФ з Бабруйска правялі ў горадзе акцыю, якая атрымала назву "тэлефоннага мітынгу". Яны паўкідвалі ў паштовыя скрыні жыхароў горада ўлёткі, у якіх прапанавалі бабруйчанам пазваніць чыноўнікам мясцовай вертыкалі (тэлефоны ўказваліся) і задаць ім адно пытанне: "Калі пойдучь тралейбусы ў аддаленыя мікрараёны?" На чыноўнікаў абрынуўся шквал званкоў. Яны вымушаны былі праз мясцовыя СМІ тлумачыць людзям сітуацыю, абяцалі хутка вырашыць транспартную праблему, адначасова абвінавачваючы БНФайцаў у распальванні сацыяльнай варожасці. А ці слушна гэта?

МАРКІ ТЫДНЯ

У верасні жодзінскія аўтамабілебудульнікі будуць адзначаць 50-годдзе свайго завода. А ўжо зараз сувязісты выпусцілі серыю з пяці мастацкіх паштовых марак, прысвечаных гэтай падзеі (мастак — Г. Долбік). На марках — узоры кар'ерных самазвалаў БЕЛАЗа. Юбілейны выпуск марак дапаўняецца спецыяльнымі паштоўкамі і канвертамі. Традыцыя, вядома, чыста савецкая, аднак жа, пэўна, не такая ўжо й блгая...

"ВОСЕНЬ" ТЫДНЯ

Ёсць у нас цікавая, надта ж красамоўная прымаўка: "Як не ўп'ялося, дык і не ўварылася". Гэта, няўначай, можна сказаць пра сёлетняе лета. Аказваецца, дажджоў, шквалістых вятроў, граду і іншай трасцы было нам яшчэ замала. Сіноптыкі абяцаюць у самы бліжэйшы час, проста-такі паслязаўтра, у нядзелю, надыход... восені. Маўляў моцныя балтыйскія вятры прыносяць пахмурнае надвор'е з дажджамі і нізімі (не вышэй за 15 градусаў) тэмпературамі. Чаго ж яны, сіноптыкі, яшчэ крывядуць, што іх не любяць? Калі скура сінее і дубее, дык не да любові...

"УЗДЫМ" ТЫДНЯ

У газетах паведамлілі пра незвычайную форму далучэння Магілёўскага ліфтабудуначага завода да высокага мастацтва. Рэч у тым, што тут зроблена і адпраўлена заказчыку першая партыя спецыяльных ліфтаў для Вялікага тэатра оперы і балета Расіі, у якім ідзе рэканструкцыя. Цікава, што, каб атрымаць гэты прэстыжны заказ, магілёўскія ліфтабудульнікі мусілі перамагчы ў адмысловым конкурсе, удзельнікамі якога былі расійскія і міжнародныя фірмы. Цяпер можна казаць, што беларускія прамыслоўцы ў літаральным сэнсе забяспечваюць уздым творчых сіл расійскага акадэмічнага мастацтва на патрэбную вышыню. І хто будзе пярэчыць?

АНОНС ТЫДНЯ

Калі яшчэ той лістапад, а Магілёў ужо гатовы яго сустрэць, і разам з Міжнародным музычным фестывалем "Залаты шлягер". Бо ў аргкамітэце гэтага традыцыйнага ўжо свята песні досыць дакладна ведаюць, каго сёлета какаць у гасці ў першы лістападаўскі тыдзень. Удзельнікамі "Залатога шлягера-98" абяцаюць быць Палад Бюль-Бюль-аглы, Уладзімір Мулявін, Яраслаў Еўдакімаў, Надзея Чапрага, Людміла Сенчына, Аляксандра Пахмутава, Дэміс Русас, Радміла Караклаіч, Яак Ёала, Віктар Вуячыч, Эдзіта П'еха, Нані Брэгвадзе, Муслім Магамаеў... Абвешчана столькі вядомых прозвішчаў, што хочацца спыніць пералік і паставіць кропку. Каб да восені не сурочыць.

ВЫСТАВЫ

Наноў пазнаём Украіну

Украіна адзначае сямігадовы юбілей сваёй незалежнасці. Сем год самастойнасці, на жаль, не дадалі блізкасці культурным сувязям беларускага і украінскага народаў. Для прыкладу: калі мы даволі шчыльна пазнаёмліся за гэты час з культурай і мастацтвам польскім, нямецкім, кітайскім і г. д., то агульнай украінскай мастацкай выставы не было ніводнай. Пра гэта гаварылі 18 жніўня на адкрыцці выставы сучаснага украінскага мастацтва ў Музеі сучаснага мастацтва Беларусі надзвычайны і паўнамоцны пасол Украіны ў РБ А. Дронь, начальнік Упраўлення культуры Чарнігаўскай абласной дзяржаўнай адміністрацыі А. Васюта, народны мастак Украіны У. Емец, дырэктар Музея сучаснага мастацтва, народны мастак Беларусі В. Шаранговіч, намеснік міністра культуры Беларусі В. Гедройц.

Выстава з сімвалічнай назвай "З любоўю да Украіны" рэпрэзентуе творчасць дваццаці украінскіх мастакоў. Праз творы выяўленчага і дэкаратыўнага мастацтва атэстацыя паказвае своеасаблівае мастацкае бачанне мінулага, сённяшняга дня ўкраінскага народа. Творы ўкраінскіх мастакоў даюць даволі поўнае ўяўленне пра стан выяўленчага мастацтва ў суседняй краіне, сведчаць пра разнастайнасць індывідуальнасцей, светаадчуванняў, пра поўную свабоду выбару мастакамі сваёй творчай арыентацыі — ад графічнага "класіцызму" (В. Трубчанінаў), жывапіснага рэалізму (У. Емец) да самых разнастайных пошукаў у форме, колеры, кампазіцыі (Т. Дзедава, Т. Васілеўскі, В. Зінчанка, іншыя). Аб'ектыўнасць складзенай выставы падкрэслівае і адсутнасць узроставага цензу. Гама пачуццяў і настрояў пануе ў карцінах, мастакі назіраюць і дзівяцца прыгажосці свету, але найперш — роднай Украіны. Яе гісторыя і культура, традыцыі і сучаснасць — асноўныя тэмы прадстаўленых работ. Гэта адлюстравана практычна ва ўсіх жанрах выяўленчага мастацтва: тэматычнай карціне, партрэце, пейзажы, націрморце. Экспазіцыю графічных і жывапісных работ дапаўняюць дэкаратыўныя творы.

Арганізацыя выставы займалася чарнігаўскай галерэя сучаснага мастацтва "Пласт-арт". Яе дырэктар мастак Барыс Дзедаў з'яўляецца таксама рэгіянальным прадстаўніком асацыяцыі галерэй, якая аб'яднала па ўсёй Украіне прыватныя галерэі. Сумесныя выставы, продаж, фінансавая падтрымка адзін аднаго, сувязі з замежкам дапамагаюць прыватным выставачным структурам выжыць у сённяшні час, калі на Украіне, як па сутнасці, і ў іншых рэспубліках былога Саюза, культура не мае падтрымкі дзяржавы. Б. Дзедаў з жон-



кай, перспектыўнай маладой мастачкай Т. Дзедавай, утрымліваюць у Чарнігаве прыватную галерэю "Пласт-арт": самі пабудавалі новы будынак у цэнтры горада, самі забрабляюць грошы на яго існаванне. Адзіная рэальная падтрымка дзяржаўных структур — дапамога ў выбары прэстыжнага месца ў цэнтры горада. На просьбу гарадской адміністрацыі скласці выставу галерэя адгукнулася, і мінскія глядачы могуць з задавальненнем пазнаёміцца са ўражым сучаснага украінскага мастацтва. Тым больш, што ўсе прывезеныя работы — новыя, створаныя ў 90-х гадах.

Беларусь як бы наноў пачынае адраджаць былыя цесныя культурныя сувязі з Украінай. На будучы год прынята рашэнне ўстанавіць у Мінску пры згодзе і падтрымцы мэрыі Мінска і Кіева помніка Т. Шаўчэнку. Міністэрства культуры Беларусі дапамагае праводзіць фестывалі ўкраінскай песні, ўкраінскай культуры "Шляхам Кабзара",

запрашае ўкраінскіх мастакоў да ўдзелу ў міжнародных мастацкіх пленэрах — напрыклад, у пленэры Бялыніцкага-Бірулі. Ну, а прыватныя кантакты паміж людзьмі, думаецца, ніколі не перарываліся. 50 год на беларускай зямлі жыве і працуе заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, украінец па нацыянальнасці Іван Дзьмухайла. Народны мастак Беларусі Гаўрыла Ващанка цесна звязаны з Украінай. Уладзімір Емец, адзін з вядомых украінскіх мастакоў, на адкрыцці выставы назваў яго сваім настаўнікам, які даў яму пуцёўку ў жыццё.

Падарункі (натуральна, карціны) уручылі на адкрыцці пасол Украіны А. Дронь — Міністэрству культуры Беларусі і дырэктар галерэі "Пласт-арт" Б. Дзедаў — Музею сучаснага мастацтва.

Н. ШАРАНГОВІЧ

На здымках: адкрыццё выставы; "Іван Мазепа" У. Емца.

Фота К. ДРОБАВА

ЮБІЛЕЙ

Сюрпрызам сталася прэм'ера

Патрыярх беларускай музыкі Анатоль Васільевіч Багатыроў, як вядома, у мінулы чацвер адзначыў сваё 85-годдзе. Дзень яго нараджэння азнамянаваўся на тэлебачанні прэм'ерай: "Белвідацэнтр" прэзентаваў у эфіры сваю новую работу — сапраўдны сюрпрыз не толькі для юбіляра, але і для звычайных глядачоў.

"Душа мая — Элізіум теней..." Вершаваны радок, які стаўся радком рамана, даў назву гэтай паўгадзіннай стужцы. Ведаючы яе героя, можна сабе ўявіць, колькі бясцэннага "матэрыялу" засталася паза кадрам, які пакутлівы быў мантаж нязамушанага, па-дзіцячы даверлівага аповеду чалавека-легенды ў яго кватэры-музеі.

Анатоль Васільевіч успамінаў сваё багаце на падзеі, на людзей жыццё. Гаварыў так, нібыта яго здымалі ўпотаі, хаця відэакамера была сярод прысутных "суразмоў-

цаў". Таму і тэлеглядач пачуваў сябе чаканым госцем кампазітара, побач з якім пражыў гэтыя 30 хвілін, а ў нейкім сэнсе — і ўвесь лёс...

Згадкі А. Багатырова неаднойчы занатоўваліся на старонках "ЛіМа"; а колькі дэтальней расповедаў пра Віцебск 20-х, пра музычны Паўлаўск, пра пасляваенны Мінск даводзілася чуць вучням Анатоля Васільевіча, яго калегам, проста знаёмцам! Ды тут раптам на ўсё той жа мемуарнай канве з'яўляюцца нейкія новыя лініі, свежыя нюансы: глядзячы на экран, захапляешся талентам гэтага цудоўнага апавядальніка з невывярнёнай памяццю, бо пра Шагала, Якуба Коласа, Пракоф'ева, Сталіна, Шастаковіча, Фадзеева і пра жонку Наталлю Сяргееўну слухаеш — нібы ўпершыню. Вось толькі не можаш увячыць сябе на месцы тых, каму пашчасціла менавіта дзя-

куючы гэтаму фільму пазнаёміцца з "жывой легендай"...

Музыка тут — геранія другога плана: троху найграе і нават напявае сам кампазітар, гучаць галасы Ірмы Яўнзем, Тацяны Варалай, Ніны Казловай, Ірыны Шыкуновай... Гэтага, здаецца, зусім дастаткова для стварэння кранальнай, настальгічнай атмасферы камернага відэаабраза, над якім працавалі музыказнаўца Алена Саламаха, рэжысёр Сяргей Галавецкі, апэратар Станіслаў Смірноў.

Тужлівая нотка нявыказанага, недагаворанага, якая нібы нітуе ўражанні ад фільма, — сігнал, падказка людзям творчым і ўсім, хто абавязаны ахоўваць карані нашай культуры, захоўваць яе набытак: не шкадуіце часу і сродкаў, слухайце, распытвайце Анатоля Васільевіча Багатырова! Запісвайце, здымайце: гэта сама жывая гісторыя!

С. Б.

УГОЛКІ

Памяці песняра

Кожны год 13 жніўня да магілы Якуба Коласа, што на Вайсковых могілках у Мінску, прыходзяць людзі, каб ушанаваць памяць класіка беларускай літаратуры. І сёлета ў сонечны летні дзень прыйшлі сюды ўскласці кветкі родныя і блізкія Якуба Коласа, пісьменнікі, музейцы-колосаўцы, грамадскасць.

**Я хворы. Спяшаецца сэрца
Адстукаць свой пай.
Зачынацца ў свет мае дзверцы,
Якубе, звачай!
Прыпамтай, покі не позна,
Ці ўсе ты зрабіў!..**

Гэтымі радкамі аднаго з апошніх вершаў песняра пачала сваю

прамову дырэктар Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Зінаіда Камароўская. Цёплыя, шырыя словы ў гонар выдатнага майстра казалі старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Уладзімір Някляеў, пісьменнікі Аляксей Савіцкі, Генадзь Бураўкін.

Ідзе час. Усе мяняецца: жыццё, людзі. Адна толькі памяць застаецца нязменнай. Асабліва калі гэта памяць пра чалавека, імя якога вядома не толькі на Бацькаўшчыне, але і за яе межамі. Пісьменнік высокамастацкага таленту, Якуб Колас зрабіў неацэнны ўклад у развіц-

цё нацыянальнай літаратуры і мовы. Кожны беларус хоць раз у жыцці звяртаўся да яго творчай спадчыны, пазмы "Новая зямля", "Сымон-музыка", "Рыбакова хата", трылогія "На ростанях", апавесці "Дрыгва", "На прасторах жыцця", "Казкі жыцця" — гэтыя творы вучаць нас любіць свой край, мову, выхоўваюць пачуццё патрыятызму, годнасці за Радзіму. Час і гісторыя здольны толькі падкрэсліць манументальнасць і значэнне ідэй і вобразаў творчасці Якуба Коласа.

Насця МАКРЫЦКАЯ

МАГІЛЁўСКИ

Вось такое скажэнне...

На жаль, моўныя варункі заўжды ў нас непазбежным чынам аздабляліся палітычна. Не пазбавіцца праўе наканаванай прыкметы і зараз.

Газета "Наша Ніва" намагаецца дамагчыся скасавання атрыманых напрыканцы вясны папярэджання ад Дзяржкамдруку аб "недапушчальнасці скажэння агульнапрынятых норм выкарыстоўваемай мовы". Яно даводзіць, што парушаецца артыкул 6 Закона РБ "Аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі". Скажэннем з'яўляецца тое, што "ў аснове ўжываемага газетай "НН" пакладзены арфаграфічныя правілы, якія ўжываліся ў беларускай мове ў 20-х гадах нашага стагоддзя, але былі адменены правапіснай рэформай 1933 г." На падставе гэтага "НН" можа быць зачынена. Рэдакцыя захады ўладаў вытлумачае як намер давесці "нацыянальнае адраджэнне да поўнае дэмаралізацыі". Газета вырашыла бараніць чытачоў, сябе і мову.

І на мінулым тыдні ў Вышэйшым

гаспадарчым судзе РБ прайшлі два пасяджэнні, дзе разглядаўся іск "НН" да Дзяржаўнага камітэта па друку аб прызнанні папярэджання несправядлівым. Скаржнік, галоўны рэдактар выдання Сяргей Дубавец адзначаў, што "ў судзе нельга разглядаць мовазнаўчую палеміку". Абарона ж ладзілася, па-першае, на тым, што не існуе строга і, галоўнае, заканадаўча вызначаных "агульнапрынятых норм", правілаў і магчыма цалкам адвольная інтэрпрэтацыя гэтага тэрміну; па-другое, папярэджанне ад Дзяржкамдруку грунтавалася паводле заключэння аднаго, тым больш заагаванага, эксперта з Інстытута мовазнаўства сп. А. Жураўскага. Аргументацыя прадстаўніка Дзяржкамдруку зводзілася да таго, што нібыта гэты орган звяртаўся не асобна да А. Жураўскага, а да ўсяго Інстытута мовазнаўства, які камітэт лічыць самай аўтарытэтай і кампетэнтнай установай у лінгвістычных даследаваннях. А за моўныя стандарты, маўляў, трэба лічыць пастанову Савета народных камісараў БССР "Аб змяненнях і спрашчэнні беларускага правапісу", якую, дарэчы, калі напачатку 90-х гадоў праводзілася абмеркаванне перспектывы беларускага правапісу, адмысловая камісія абвясціла палітычным умяшаннем у моўны працэс. Да больш слушнага вырашэння пытання ў лепшыя часы "тарашкевіцу" пакінулі, рэкамэндавалі ў афіцыйных выданнях і ў школьным навучанні выкарыстоўваць выключна сучасны правапіс. Але ж "НН" — газета незалежная...

Урэшце рэшт, іск "Нашай Нівы" — адмяніць папярэджанне альбо, прынамсі, прызначыць комплексную мовазнаўчую экспертызу, — суд задаволіў толькі ў другой частцы. Пры гэтым усе выдаткі на яе правядзенне ўскладаюцца на выданне. У кампрамісную экспертызу камісію, зацверджаную судом, увайшлі Інстытут мовазнаўства і шэраг іншых спецыялістаў. Асобна, якія прадстаўляюць кафедры беларускай мовы Гродзенскага і Мінскага педагагічнага ўніверсітэтаў і ТБМ, прапанавала "НН".

Кірыла ПАЗНЯК

ВАРУНКІ

Было лета, быў ліцэй...

Лета сёлета, мякка кажучы, не надта. Вось мінулае... А што мінулае? Адно вільгаці было паменей. Ды час адпачынкаў ёсць час адпачынкаў, якім бы надвор'е ён ні псаваўся. Але турботы ідуць не толькі ад нябеснай парафіі — у нас, як надвор'е, мяняюцца сітуацыі ў парафіі зямной — калі не зразумела, што там, "наверсе", дзе прымае рашэнні наша ўлада. І ад тых рашэнняў часта не да адпачынку. Асабліва тым, хто, асэнсавалішы "ласку" загадаў і пастаноў, хоча адстаяць свае правы.

Другі год бацькі, дзеці, настаўнікі спрабуюць зразумець, чаму іх навучальная ўстанова — Беларускі гуманітарны ліцэй — выклікае ў дзяржавы такую заклапочанасць, чаму ўлада не згаджаецца выканаць адзіную іх просьбу — пакінуць ліцэй у спакой. Тым больш, што ён карыстаецца неаспрэчым аўтарытэтам: мае стасункі з навучальнымі ўстановамі еўрапейскіх краін, а якасць атрыманай дзецьмі адукацыі можна ўбачыць не толькі на ўступных іспытах ліцэйстаў у ВНУ, а і падчас іх студэнцтва. Дык, мажліва, у тым і прычына? Дзяржаве непатрэбна аўтарытэтная беларускамоўная адукацыя? Але яе суб'екты, бацькі, вядуць сваіх дзяцей у ліцэй. Значыць, не ўсю дзяржаву, а сяго-таго з яе кіраўніцтва не задавальняе імідж навучальнай установы. Чаго ж ім асцерагацца? Таго, што адукаваныя ліцэйсты з любоўю да беларускай мовы і добрым яе веданнем могуць стаць апанентамі ўладзе, пагрозаў ёй? Але на пытанне, кім яны стануць, адкажа час. Знішчыць жа ліцэй за тое, што ён заахвочвае і падтрымлівае ў сэрцах сваіх выхаванцаў любоў да роднай мовы (а яна і без таго ёсць і будзе ў іх сэрцах — яны ж зрабілі свой выбар), азначае адно — ісці супраць сумлення і справядлівасці. А аргумент на карысць палітызацыі ліцэй — штучны, бо прыгожання ж выглядае дзяржава, дзе палітычную ненадзейнасць прыпісваюць за любоў да дзяржаўнай мовы (а больш няма за што: цэнтр і ліцэй

пры ім стваралі энтузіясты, якія марылі пра беларускамоўную навучальную ўстанову еўрапейскага ўзроўню і якія не пакідаюць працаваць дзеля гэтага і сёння, — за гэта не караюць).

Цяпер пра тое, адкуль узяліся словы "знішчыць", "пакараць". Маўляў, хто сказаў, што гэту ўстанову збіраюцца знішчыць? У пастанове за подпісам прэм'ера С. Лінга — ні слова пра гэта. Наадварот, Нацыянальны дзяржаўны ліцэй імя Я. Коласа — ці не шыкоўна гучыць? Як кажучы, вам робяць лепей, а вы — упірацца?

Усё гэта было б добра, калі б не было так дрэнна. Перадгісторыя, факты — упартая рэч. Год таму будынак на вул. Кірава, 21 "прыгледзелі" пасольствы, потым — ідэйныя хлопцы з БПСМ. Дзе пратэст дапамог, дзе часу ва ўладзе не хапіла (што хутчэй за ўсё), а адстаялі-такі свой будынак ліцэйсты. Ды яшчэ з адчуваннем сваёй годнасці і патрэбнасці: сам спадар Замытлін заверыў — ліцэй быць тут і назаўжды.

Гэта было неспякотнае лета 97-га. А на працягу навучальнага года з'яўляліся візітёры, якія чамусьці рабілі непразрыстыя намёкі: маўляў, усе вы тут — кватаранты. Да канца навучальнага года запыталі на свае словы і сам Уладзімір Пятровіч. У дзяржавы пагоршыліся магчымасці фінансавання ліцэя і з'явілася вострая неабходнасць аб'яднаць яго з ліцэем пры Белдзяржуніверсітэце. Ізноў бацькам, настаўнікам і навучэнцам прыйшлося даводзіць, што яны пад словамі "ліцэй патрэбен, і не на год, а назаўжды" разумелі свой, усталяваны, самастойны, а не аб'яднаны хай з самай лепшай навучальнай установай. На працягу трох месяцаў тлумачылі, даводзілі і... Дачакаліся. Згодна з пастановай Савета Міністраў самастойны Нацыянальны ліцэй застаецца з тымі ж каардынатамі, дырэктарам, выкладчыкамі, якім у сваю чаргу павышаецца заробная плата, захоўваюцца першы і другі курсы (у ліцэй іх чатыры), якія збіраліся скасаваць пры аб'яднанні.

Дык што, перамога? Ды, на жаль, рашэнні нашага кіраўніцтва зменлівыя, як надвор'е. І можна было б паверыць у добрыя намеры, калі б пункт пастановы, што ўтрымліваў наступнае: "назначэнне дырэктара на пасаду ажыццяўляецца Міністэрствам адукацыі па ўзгадненні з Саветам Міністраў РБ", — не прывёў да пагрозы вызвалення ад пасады сённяшняга дырэктара Уладзіміра Коласа, які стварыў ліцэй і мае бяспрэчны аўтарытэт. Як тут людзям, што хварэюць за гэту справу, не схамянуцца: не атрымалася гвалтам зламаць, знайсцюся цывілізаваны спосаб — змяніць "начынне" дырэктара, а там, глядзіш, і канцэпцыя развіцця ліцэя зменіцца. Чаму б і не? Бо што такое перадгісторыя цягам года, як не пошук юрыдычных магчымасцяў — не падабаецца камусьці Колас і яго гуманітарны ліцэй. У дадатак з'явілася патрэба, пра якую ні слова ў пастанове: зрабіць Нацыянальны ліцэй імя Я. Коласа ўстановай пры педуніверсітэце. Чаму менавіта пры дадзенай ВНУ, калі ні бацькі, ні дзеці ў гэтым не зацікаўлены? Маўляў, узаемаўзабагачэнне ў адукацыі спрацоўвае толькі на карысць. Не будзем з гэтым спрачацца. Але ж узбагацца можна, застаўшыся самастойнай адзінкай. Аргумент наконт таго, што ліцэй самастойнасці не губляе, адно робіцца часткай сістэмы, куды ўваходзіць педгінмазія і каледж, якія, дарэчы, самі, займаюцца сваімі справамі, і іх дырэктары кіруюць усім навучальным працэсам, — нараджае ўсё тое ж пытанне: навошта тады ўсё гэта? Навошта ліцэй раптам спатрэбілася стаць часткай сістэмы?

Кіраўніцтва не дае яснага адказу, ці прадугледжана наогул у іх невідочных загадах пасада дырэктара ў ліцэй, затое добра вядома, што, калі першага верасня панчэцка забастоўка навучэнцаў, гэта будзе разглядацца не як акцыя ў абарону права набываюць жадаему адукацыю, а як палітычны акт, накіраваны супраць... дзяржаўнага ўсталявання.

Вольга ЛАШКЕВІЧ

АБСЯГІ

BILIEBSK...

Пісьменніцкая вандроўка

Паэты і пісьменнікі Полацка-Глыбоцкай філіі абласнога аддзялення СБП на мінулым тыдні наладзілі вандроўку да магілы Максіма Танка, які пахаваны на радзіме каля вёскі Пількаўшчына Мядзельскага раёна. Падарожжа было пазнавальным і плённым. Пашляху ў вёсцы Празарокі да помніка заснавальніку сучаснага беларускага тэатра Ігнату Буйніцкаму былі ўскладзены жнівеньскія кветкі. У Глыбокім літаратары наведаль мясцовы гісторыка-этнаграфічны музей, які нядаўна адкрыты і ўражвае наведвальнікаў сваёй глыбокай змястоўнасцю. У Глыбоцкай раённай бібліятэцы адбылася творчая сустрэча з чытачамі. Гучалі новыя вершы Л. Неўдаха, А. Жыгунова (дарэчы, ён і арганізаваў гэтую вандроўку), І. Дарафейчук, М. Баравік, М.

Кукуця, Г. Варатынскай, Ф. Ляшчонка, А. Храпавіцкага, Г. Суцукі і іншых паэтаў, якія нясуць да чытача святло любай Бацькаўшчыны. А таленавітых і творчых людзей у гэтай старонцы багата. Б. Грамакоўскі, напрыклад, складае песні, піша музыку... У маленкай вёсцы Дзеравянкі на Пастаўшчыне падарожнікаў сустракаў паэт Ігар Пракаповіч.

Сябры Полацка-Глыбоцкай філіі вырашылі наладзіць восенню літаратурную вечарыну — ушанаваць 115-ай гадавіны з дня нараджэння Вацлава Ластоўскага. У кастрычніку ў вёсцы Калеснікі, на сядзібе, дзе нарадзіўся вядомы гісторык, будзе ўстаноўлены памятны камень.

Святлана ГУК

ГОМЕЛЬ...

У галерэі — вернісаж

Нядаўна Гомельская выставачная зала пераўтворана ў карцінную галерэю мастацтваў. Тут адбыўся вернісаж ветэрана вайны Пятра Ігнатавіча Сітнікава, які нарадзіўся на Магілёўшчыне. Яшчэ ў гады Вялікай Айчыннай пісаў ён батальныя сцэны, сваіх сяброў па зброі. Стаў з цягам часу выдатным жывапісцам. Пейзаж, партрэт, нацюрморт — галоўныя накірункі мастацкай дзейнасці П. Сітнікава. Гэтым вернісажам мастак адсвяткаваў п'яцідзесяцігоддзе творчага жыцця. Павіншавалі Пятра Ігнатавіча сябры-мастакі, творча інтэлігенцыя Гомеля.

Аляксей ШНЫПАРКОЎ

МАГІЛЁЎ...

Песня выйшла ў фінал

У сталіцы Расіі праходзіць конкурс на лепшую песню пра пажарных. У ім удзельнічаюць і аўтары з Магілёва. Песня кампазітара Уладзіміра Глушакова на верш Івана Пехцерава "Бесстрашные пожар-

ные Москвы", якую спяваў магілёўчанін Генадзь Сідараў, выйшла ў фінал. Ён адбудзецца ў снежні. Журы конкурсу ўзначальвае знакамiты Іосіф Кабзон.

Іван ЯГОРАЎ

І юбілей, і фестываль

Старэйшаму аматарскаму тэатру рэспублікі, які дзейнічае ў гарадскім пасёлку Краснаполле, споўнілася 80 гадоў. Для вытокаў тэатра сталі настаўнікі-асветнікі браты Васіль і Андрэй Шашалевічы і Аляксандр Грубэ. Імёны першых двух вядомы ў беларускай літаратуры, а А. Грубэ стаў славытым мастаком і скульптарам, народным мастаком СССР.

Знагоды юбілею тэатра ў Краснаполлі прайшоў абласны фестываль самадзейнага тэатральнага мастацтва. У ім удзельнічалі лепшыя тэатральныя калектывы з Магілёва, Асіповічаў, Бялынічаў і г. Вязьма Смаленскай вобласці.

І сёння, як і 80 гадоў таму, у рэпертуары краснапольскіх тэатраў творы беларускіх пісьменнікаў. Апошнім часам паказаны спектаклі па п'есах "Толькі мёртвыя не вяртаюцца" Івана Чыгрынава, "Суд" Уладзіміра Галубка, "Несцерка" Віталія Вольскага.

Святы вяртаюцца

На Магілёўшчыне вяртаюцца з нябыту народныя святы і абрады, якія былі характэрныя менавіта для гэтага рэгіёна: Так, у вёсцы Асавец Бялыніцкага раёна ажыў Міхайлаў дзень, у вёсцы Белая Дуброва Касцюковіцкага раёна — гусінае свята на Панасе, якое асабліва шанавалася раней на

радзіме народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова — у Саматэвічах. У вёску Заблялышын вярнулася хлеббаробскае свята Аўсень, а ў вёсцы Бялынкавічы, што на Касцюкоўшчыне, адбылася прэзентацыя абраду "Выпяканне вясельнага караваў у доме нявесты".

Першы зборнік паэта

У Магілёве выйшаў у свет першы зборнік паэта з Клімавіч Барыса Вароніна "От всего сердца". Спонсарам выдання выступіў Клімавіцкі сельскагаспадарчы тэхнікум, у якім доўгі час аўтар працаваў выкладчыкам.

Іван ПЕХЦЕРАЎ

БРЭСТ...

Помнік партызанам

Слава аб баявых дзеяннях партызан Піншчыны ў гады Вялікай Айчыннай вядома далёка за межамі рэспублікі. Першы бой фашыстам быў дадзены атрадам пад камандаваннем Васіля Каржа ў вёсцы Галева 28 чэрвеня 41-га. Потым Корж камандаваў Пінскім партызанскім злучэннем. У складзе яго дзейнічала брыгада імя Молатава, якой кіраваў Міхал Герасімаў, а начальнікам штаба быў Дзмітрый Удовікаў. Апошні вядзе актыўную работу па ўвекавечванні гераічных спраў народных мсціўцаў. Стварыў таварыства

пінскіх партызанаў і музей працоўнай і баявой славы ў Драгічыне (прысвоена званне народнага), выпускае газету. А ў гонар партызанскай брыгады імя Молатава па ініцыятыве Дзмітрыя Карпавіча быў пабудаваны і ўрачыста адкрыты ў Драгічыне памятны знак: два штыкі (армейскі і партызанскі), а паміж імі — журавель з распасцёртымі ў палечы крыламі. Праект знака распрацаваў намеснік галоўнага архітэктара Брэсцкай вобласці Аляксандр Вайтэнка.

Анатоль ХАРЛАМАЎ

Чарнобыль
не ведае межаў

У гэтым яшчэ раз можна было ўпэўніцца ў час прэзентацыі ў Нацыянальным прэс-цэнтры ў Мінску атласа, які знаёміць з забруджаннем цэзіем Еўропы пасля чарнобыльскай катастрофы. Праект гэтага ўнікальнага выдання з'явіўся яшчэ ў 1992 годзе, тады, як вядома, была падпісана дамова аб міжнародным супрацоўніцтве па наступствах чарнобыльскай аварыі паміж Еўрапейскай камісіяй і адпаведнымі міністэрствамі Беларусі, Расіі і Украіны. Адным з пунктаў гэтай дамовы значылася падрыхтоўка згаданага атласа. Ён, падрыхтаваны спецыялістамі згаданых краін і Еўрасаюза, выдадзены на сродкі Еўрапарламента. Зразумела, што атлас такі — выданне не толькі ўнікальнае, а і вельмі дарагое па сваёму кошту. Таму Беларусі выдзелена ўсяго 78 экзэмпляраў, адзін з якіх застаецца ў прэс-цэнтры. Астатнія таксама будуць размеркаваны такім чынам, каб імі, пры неабходнасці, магла карыстацца якая мага большае колькасць людзей.

У атласе ёсць і карта забруджвання Еўропы цэзіем да чарнобыльскай трагедыі, каб можна было параўнаць, да чаго яна прывяла. Пра гэта гавораць падрабязныя схемы выпадання радыеактыўных ападкаў. Ёсць звесткі і пра штодзённую метэаралагічную сітуацыю да 11 мая 1986 года. 23 працэнты ўсіх радыенуклідаў выпала на тэрыторыю Беларусі, 30% — у Расіі, 15% — на Украіне. Пацярпелі і іншыя краіны — Германія, Швецыя, Аўстрыя, Італія.

Катастрофа закрывае ўсё свет. І сёння, дзялячы чарнобыльскія праблемы на "свае" і "чужыя" (на жаль, знаходзяцца такія людзі), значыць рабіць усё на шкоду чалавецтву.

Сіла — у грамадзе

ЗВАРОТ ТБМ ДА СУАЙЧЫННІКАЎ, А ТАКСАМА ДА ГРАМАДЗЯН ІНШЫХ КРАІН, КАМУ НЕАБЫЯКАВЫ ЛЭС БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І КУЛЬТУРЫ!

Наша краіна перажывае нялёгкае час. Нацыянальнае адраджэнне, якое шырока разгарнулася ў канцы 80-х і ў пачатку 90-х гадоў, сустрэла моцны супраціў з боку антыбеларускіх сілаў. Масавая зачыняюцца беларускія школы і класы, скарачаюцца беларускамоўныя выданні. Былі выпадкі, калі людзей на вуліцах арыштоўвалі за тое, што яны размаўлялі па-беларуску.

У гэтых умовах Таварыства Беларускай мовы імя Ф. Скарыны з'яўляецца практычна адзінай грамадскай, непалітычнай арганізацыяй, якая бароніць усё беларускае. Цяпер наша арганізацыя трапіла ў надзвычай цяжкае матэрыяльнае становішча. Спынена дзяржаўнае фінансаванне газеты "Наша слова", хутка ўжо год яна выходзіць на ахвяраванні сяброў ТБМ. Мы не можам знайсці сродкаў на выданне матэрыялаў навуковай канферэнцыі "Дыскрымінацыя беларускай мовы". Мінскі абласны гаспадарчы суд прадаў судовыя санкцыі па даўгах арэнднай платы за памяшканне сядзібы ТБМ.

Звяртаемся да вас з просьбай аказаць Таварыству разавую матэрыяльную падтрымку. Загадаў удзячны прадпрыемствам, установам, арганізацыям, рухам і партыям, асобным грамадзянам, якія адгукнуцца на нашу просьбу. Спісы ахвярадаўцаў па іх жаданні будуць надрукаваны.

Разліковы рахунак: 3015212330014 код 764 у Гардырэкцыі Белбінзесбанка г. Мінска.

Паштовы адрас: 220095 Мінск-95, паштовая скрынка N 34 (Трусаву Алегу, першаму намесніку старшын Рады ТБМ).

Сакратарыят Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны

Яшчэ адзін
фестываль
у Віцебску



Фестываль творчасці інвалідаў Расіі і Беларусі прайшоў у Віцебску. Тут адбылося адкрыццё выставкі дэкаратыўна-прыкладнай творчасці інвалідаў, прайшоў канцэрт удзельнікаў фестывалю.

Фота Аляксандра ХІТРОВА, БЕЛТА

КАНТАКТЫ

У кантэксце
ўсяе беларускай культуры

"БЕЛАВЕЖА" СВАТКУЕ ЮБІЛЕЙ

Сёння можна канстатаваць, што літаратура, якую ствараюць беларускамоўныя пісьменнікі Беластоцчыны, трывала ўвайшла ў кантэкст ўсяе беларускай культуры. А між тым яшчэ гадоў пятнаццаць таму для многіх нават адукаваных беларусаў метраполіі было адкрыццём, што ў суседняй Польшчы ствараецца літаратура на беларускай мове, выдаюцца беларускія газеты, ёсць беларускія школы... Але не будзем залішне аптымістычнымі — для многіх беларусаў гэта і сёння невядомы факт, нават для тых, што прывыклі ездзіць на Беластоцкі рынак, як мінуць на Камароўку. Між тым самое існаванне беларускага культурніцкага асяроддзя ў іншай краіне мае для маруднага працэсу росту нацыянальнай самасвядомасці беларусаў велізарнае значэнне. Напэўна, не такая ўжо нашая культура занябная і местачковая, калі ёю цікавіцца ў Еўропе, і знаходзяцца там людзі, што аддаюць свой талент і сілы на стварэнне і папулярызаванню гэтай культуры ў свеце.

Беларускамоўныя літаратары Польшчы згуртаваны ў літаб'яднанне "Белавежа" з рэзідэнцыяй у Беластоку і прафесарам філалогіі Варшаўскага ўніверсітэта Янам Чыквіным на чале. Сёлета "Белавежы" спаўняецца 40 гадоў. Крыху храналогія. 8 чэрвеня 1958 года ў памяшканні рэдакцыі беластоцкай газеты "Ніва" адбыўся арганізацыйны з'езд літаратурнага аб'яднання. 29 чэрвеня 1958 года ў "Ніве" з'яўляецца першы нумар літаратурнай старонкі. 12—13 ліпеня адбылася сямінара аб'яднання. У 1959 годзе Беларускае аб'яднанне ў Польшчы налічвае 35 сяброў. 10 красавіка 1959 года ў Беластоку выйшаў з друку альманах мясцовых беларускіх паэтаў "Рунь", які стаў першай паэтычнай кнігай, (і не толькі беларускай), што з'явілася пасля вайны на Беластоцчыне. У альманаху надрукавалася 45 аўтараў.

З таго часу на рахунак "Белавежы" шмат твораў, шмат выданняў, шмат новых імёнаў. Дзевяць сяброў літаб'яднання — сябры Саюза польскіх пісьменнікаў. Некалькі "белавежцаў" уступілі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. Як сведчыць Сакрат Яновіч, "самае важнае, мабыць, не тое, што арганізавалася "Белавежа", (...) але факт яе такога працягла існавання. Будзь "Белавежа" нацыянальна-польскім утварэннем, даюно след па ёй прастыў бы. Цікава, што і цяпер яна не распалася, не вырваліся з яе асобныя групыкі. Сакрат яе стабільнасці — у беларускай безальтэрнатывнасці, у слабасці самога этнасу і ягоных інтэлектуальных элітаў. Парадаксальна, моц

наша ў гэтым якасць. Нераз'яднанасць як вынік аўтарскай нешматлікасці. Аніякая іншая няпольская літаратурная арганізацыя якасна не раўня "Белавежы". Нашы творчыя дасягненні паступова выводзяць "Белавежу" на міжнародную адсюль гэта паявілася формула Польшчы дзвюх літаратур. Чаго больш хацець?"

Ян Чыквін у гутарцы з польскай даследчыцай беларускай літаратуры Тэрэзія Занеўскай заўважыў, што "ад пачатку свайго існавання літаратурнае аб'яднанне "Белавежа" не абмясціла ніякага літаратурна-эстэтычнага маніфесту. Своеасабліва "беспраграмнасць" была тут выразам не толькі маладосці "белавежцаў", але таксама — аперэджанасці дух дэмакратыі — здаровай, бо ўкаранёнай у поўную талерантнасць і свабоду творчага выказвання, культурнай палітыкай тых калег, якія гэты рух распачыналі і сталі на яго чале".

Сёння на Беларусі добра вядомы імёны такіх адметных, яркіх літаратараў, як Сакрат Яновіч, Ян Чыквін, Надзея Артымовіч, Уладзімір Гайдук, Мікалай Гайдук, Міра Лукша, Алякс Барскі, Віктар Швед, іншых. Літаратуру "Белавежы" вывучаюць навукоўцы розных краін. Сведчаннем той цікавасці — Міжнародная навуковая канферэнцыя "Літаратура беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы", якая адбылася 20-21 чэрвеня гэтага года ў Беластоку. Канферэнцыя была прысвечаная 40-годдзю беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа". Спонсарамі канферэнцыі былі Міністэрства культуры і мастацтва Польшчы, Цэнтр грамадзянскай адукацыі Польшча-Беларусь і філія Саюза польскіх літаратараў у Беластоку. У канферэнцыі бралі ўдзел прафесар Варшаўскага ўніверсітэта доктар Базыль Белаказовіч, прафесар Альберт Барташэвіч, прафесар Валенты Пілат, доктар Надзея Панасюк, доктар Зоя Ярашэвіч, доктар Ірэна Рудзевіч, доктар Уладзімеж Стохель, з метраполіі прыехалі Міхась Тычына, Ала Сямёнава, Галіна Тычка, Вольга Шынкярэнка (Гомель), Анатоль Раманчук (Гродна), Людміла Рублеўская. У якасці ганаровага госця ў канферэнцыі браў удзел вядомы беларускі мовазнаўца прафесар Генадзь Цыхун. У дакладах прагучала шмат цікавага і палемічнага. Доклад М. Тычыны, напрыклад, меў назву: "Метанойя і рэстаўрацыя беларускай свядомасці, беларускі кантэкст". Докладчык закрануў самыя глабальныя праблемы сённяшняга становішча беларускай нацыі і яе культурніцкай прасторы. З Ярашэвіч прывясціла сваё даследаванне рэлігійным матывам у

пазіі "белавежцаў". Т. Занеўска даследавала матыв агню ў творчасці "белавежцаў". А. Сямёнава разгледзела пазіію "Белавежы" ў кантэксце заходняй культуры. Л. Рублеўская прысвяціла свой доклад беларускаму міфу як вобразу нацыі ў пазіі беластоцкай. Прафесар Б. Белаказовіч зрабіў панарамны агляд беларускага літаратурнага руху ў Польшчы. Прафесар А. Барташэвіч прысвяціў свой доклад праблемам беларусістыкі ў Польшчы. Творчасць "белавежцаў" разглядалася і ў звязі з традыцыямі класічнай беларускай літаратуры — творчасцю Францішка Багушэвіча (даклад І. Рудзевіч), Янкі Купалы (У. Стохель). Асобныя даклады былі прысвечаны разгляду творчасці канкрэтных пісьменнікаў — Сакрата Яновіча (даклад Г. Тычкі), Мікалая Гайдуга (даклад В. Шынкярэнка), дацкай пазіі Віктара Шведа (даклад Н. Панасюк), Яна Чыквіна (даклад А. Раманчука). Канферэнцыя атрымалася змястоўнай, дала матэрыял для дыскусій і вызначыла перспектывы на далейшае супрацоўніцтва паміж навукоўцамі.

Канферэнцыя мела розгалас у сродках мясцовай інфармацыі. Безумоўна, гэта была нешараговая падзея для культурніцкага жыцця Беластоцчыны і беларускай дыяспары ўсяе Польшчы. Ад імя згуртавання беларусаў свету ўдзельніцаў канферэнцыі прывітала старшыня згуртавання Ганна Сурмач. Перадавалі свае шчырыя прывітанні і іншыя навуковыя і грамадскія арганізацыі і ўстановы. Немалаважна і тое, што матэрыялы канферэнцыі будуць у хуткім часе выдадзены асобным выданнем і з імі змогуць азнаёміцца ўсе зацікаўленыя асобы.

Увесь ход канферэнцыі пераканваў: сучасная беларуская літаратура карыстаецца ўвагай літаратуразнаўцаў не толькі Беларусі, і заслужыла такой увагі, бо можа разглядацца як раўнапраўная еўрапейская літаратура ў кантэксце літаратуры іншых народаў. І творчы плён "белавежцаў", безумоўна, зрабіў у гэта свой унёсак.

Рэдакцыя газеты "Літаратура і мастацтва" далучаецца да віншаванняў у адрас "Белавежы", жадае шановнаму літаратарам далей працягваць сваю творчую і грамадскую дзейнасць на карысць адраджэння роднай культуры, і адсвяткаваць у будучым яшчэ не адзін юбілей. Безумоўна, як сказаў у адной з гутарак сённяшні старшыня аб'яднання, "беларускія літаратары ў Польшчы сваёй прысутнасцю ў свеце адлюстроўваюць глыбокую духоўную жыватворнасць сваёй нацыі".

Н. К.

"Мастацкая літаратура":
год наступны...

Сённяшні беларускі, далёка не цывілізаваны, рынак штодня паказвае свае грывасы, дык што ў такім разе казаць пра рынак кніжны? Калі колькасць выпушчаных кніг усё ж і павялічваецца, дык, ні для кога не сакрэт, сярод іх пераважна большасць займаюць рускамоўныя выданні, а таксама розныя даведнікі, дапаможнікі. Беларускае ж кнігадзяцтвае сабе вельмі нятульна. Тым не менш, дзяржаўныя выдавецтвы імкнуцца трымацца на плыву. "Мастацкая літаратура" — таксама. Прынамсі, тэматычны план выпуску літаратуры на 1999 год пераконвае, што першапачаткова ўвага аддаецца кнігам, якія, несумненна, знойдуць свайго чытача. Але, як вядома, каб яны яго знайшлі, патрэбна дзяржаўная падтрымка. Яна ў першую чаргу скіравана на сацыяльна значныя выданні. З'яўленню іх шмат могуць дапамагчы як самі чытачы, так і кнігагандлёвыя работнікі. Для гэтага трэба, каб на пэўнае выданне загадзя была сабрана неабходная колькасць заявак, інакш кажучы, каб з'явіўся папярэдні заказ. Чытачы ажыццяўляюць яго ў кнігарнях, а тыя, у сваю чаргу, накіроўваюць заказ у "Белкнігу", "Белсаюздрук" і г. д. Кіраўніцтва "Мастацкай літаратуры" і асабіста дырэктар выдавецтва Георгій Марчук просяць, каб гэта было зроблена як мага хутчэй. І, канечне, чым больш папярэдніх заказаў, тым больш упэўненасці, што кніга выйдзе, што яна будзе мець меншую цану, бо знізіцца яе сабекошт.

Дык што рыхтуе выдаць "Мастацкая літаратура" ў 1999 годзе? Найперш назаву роман У. Бутрамеева "Карона Вялікага Княства", напісаны паводле сведчанняў гісторыкаў, якія дэталёва вывучалі падзеі, што адбыліся ў далёкім XVII стагоддзі. Твор гэты дэтэктывнага плана і асноўны змест яго звязаны з пошукам кароны Княства, што знікла пры загадкавых абставінах. Шмат гаворыць чы-

тачу і імя А. Федарэнкі. Тыя, каго прывабіла творчасць празаіка, з цікавасцю перагортваюць старонкі яго новай кнігі з простаю, непратэзніцкай назваю "Аповесці, апазданні". Не забыты і іншыя прадстаўнікі маладзёжнага пакалення: Г. Багданова ("Куды адлятаюць ластаўкі"), А. Казлоў ("Незламаная свечка"), В. Куртаніч ("Пакіньце яго плакаць..."), Ю. Станкевіч ("Прузі").

Назва новай кнізе народнага пісьменніка Беларусі І. Навуменкі дала аповесць "Любімы горад", што з'яўляецца працягам трылогіі "Дзяцінства", "Падлетак", "Юнацтва". У планах "Мастацкай літаратуры" — кнігі А. Васілевіч "Першая жонка нябожчыка", А. Глушакова "Жыццёвік", У. Дамашэвіча "Не прасі сваё долю", А. Ждана "Брыдкі геній", А. Казлоў "126 слоў". Беларуска аўтабіяграфія", І. Канановіч "Чорныя цені", Я. Кантылёва "Распячатка чорнай скрынкі", І. Кудраўцава "Мая вайна", М. Лужаніна "Наўздагон за падвойнікам", У. Федасенкі "Мутныя росы", Н. Цыпіса "Іду і вяртаюся", В. Шырко "Вунь чурчылавец пайшоў" і іншыя.

А серыя "Першая кніга празаіка" папоўніцца зборнікамі Л. Адамовіч "Кветкі самотнай князюжы", М. Варава "Прыватны выпадак", А. Гары "Чорная дзірка", А. Давыдава "Пустэльні адзіноты", В. Кадзетавай "Да трох пуцявін".

Па раздзеле "Пазія" да выхду запланаваны кнігі С. Басуматравай "Палосы ценю і святла", Ф. Баторына "Паглядзім акідаю шлях", М. Башлакова "Асенні мой цягнік", В. Блажэннага "Жніво смутку", Ю. Голуба "Брама зімы", М. Дуксы "Пад нябесным вогнішчам", І. Катлярова "І паміраем мы дзеля жыцця", А. Лісіцкага "Жыве ў душы Палессе", У. Марука "Кудмень", П. Місько "Ружовыя лініі", М. Мятліцкага "Жыцця глыбінныя віры", У. Пецюкевіча "Заспявай мне песню", Н. Радзівончык "Паляшчыка", В. Сахарчука "Мой вечны бор", Л. Сільновай

"Зачараваная краіна", С. Шах "На ўсё добро ў адказ", В. Яраца "Беражанкі"...

А ў серыі "Першая кніга паэта" дэбютуюць В. Вабішчэвіч ("Чорны боль"), Т. Лейка ("Цягнік на Варшаву"), І. Пракаповіч ("Шляхі накіраванага бязмежа"), Л. Сямёнак ("Не падмані").

Літаратурна-крытычная, даследчыцкая літаратура мае сталага чытача сярод старшакласнікаў, выкладчыкаў роднай літаратуры, студэнтаў-філолагаў. З цікавасцю яны сустрэнуць і кнігу У. Гіламедава "Час і лясні", у якой разглядаюцца праблемы развіцця беларускай пазіі ад Ф. Скарыны да нашых дзён. У полі зроку аўтара такія імёны як Ф. Багушэвіч, М. Багдановіч, Я. Купала і іншыя беларускія класікі, не абдыдзены і сучасныя творцы — С. Гаўрусёў, У. Караткевіч, П. Макаль...

Назва чарговай кнігі А. Сабалеўскага сама гаворыць за сябе — "Кандрат Крапіва". Зборнік успамінаў А. Слесарэнкі "Жыццё ў мастацтве" — далучэнне да лёсаў Э. Ціса, С. Эйзенштэйна, П. Малчанава, П. Алейнікава, А. Даўжанкі... Планаўца выдаць зборнік "Беларуская камедыя" і кнігу п'ес А. Петраш-кевіча "Воля на крыжы".

Будзе прадоўжаны выпуск Збору твораў Р. Барадуліна, Н. Гілевіча, Я. Купалы, В. Кармазава, К. Крапівы, А. Міцкевіча, І. Чыгрынава, выйдуч аднатомнікі Д. Бічэль-Загнетавай "Снапок", Х. Жычкі "Абмалот", С. Законнікава "Лістам дарога запала...", П. Прыходзькі "Позняя вясень", А. Жалызоўскага "Супраць плыні", М. Парахневіча "Доля-долечка".

Адбудзецца папаўненне ў "Залатой серыі": кнігі "І родны дом, і цэлы свет" В. Лукшы, "Душою з небам гаварыць..." Н. Мацяш, "Саракавіны" У. Някляева, "Знак бяды" В. Быкава, "Над вечным полем" А. Жука, "Тартак" І. Пташнікава.

"МЛ" пакалоціцца і аб папаўненні серыі "Спадчына": "Творы" В. Мараква, "Дарога праз ноч" А. Маўзона, "А ў полі вярба" А. Мораўкі, "Сцежкамі жыцця" П. Мядзёлкі.

У серыі "Скарбы сучаснай літаратуры" запланаваны аднатомнік А. Камю і Ж.-П. Сартра "Выбраная проза", Распячатка серыю "Беларускі бестселер" выпай гонар В. Іпатавай — "Залатая жрыца Ашвінаў".

І. БАРЫСЮК

Зоркавыя мроі

Зварот да рок-музыкаў Лявона Вольскага ("НРМ") і Уладзіміра Селіванава ("Красные звезды") падаваўся нам цалкам натуральным ва ўсіх мажлівых кантэкстах рубрыкі. Калі шчыра, мы нават спадзяваліся, што завочнае слоўнае супрацьстаянне іх атрымаецца больш выразным, мо нават баявым. Сталася ж трохі інакш. Галоўная выснова — яны змяніліся. Не, не сутнаска.

— Лявон, мы звязваліся з табой праз пейджэр. Ці значыць гэта, што адзін з найпапулярнейшых беларускіх рок-гуртоў займаеў нарэшце дастатак?

— Не. Гэта значыць толькі тое, што мяне вельмі цяжка знайсці па тэлефоне. Набыццё пейджэра — проста вымушаны крок. Для зручнасці. Зрэшты, я не магу сказаць, што людзі, якія граюць у НРМ, вельмі гаруюць. Хаця і немагчыма. Фінансавыя праблемы — велізарнейшыя. І ўвогуле, на зямлі, дзе абсалютна няма нармалёвага, цывілізаванага шоу-бізнесу, інакш быць не можа. Пра гэта столькі нагаворана, што нават нецікава зноўку размаўляць на гэтую тэму. Усё, збільшыла, робіцца энтузіястамі.

*Грошай не будзе, будзе толькі грош.
Лепей не будзе, будзе толькі горш.
Лепей не будзе, будзе толькі горш.
Не спадзявайся на ўдалы лёс...*

— Няўжо не прыцягваюцца сродкі і падбуйныя выдатныя праекты, такія, як, напрыклад, вядомы "Народны альбом"?

— "Народны альбом" ствараўся на чыстым энтузіязме на студыі "Радыё 101,2" у вольны ад асноўнай працы час. Калі мы што і атрымалі, то сімвалічныя мізэрныя сумы. Але ўсе высілкі па тэхнічным выкананні і музычным аздабленні ідэй Міхала Анемпадыстава сталіся недарэмнымі. Бо ідэі гэтыя назвычай цікавыя і прыйшліся нам даспадобы.

— На твой погляд — знутры, — беларускі рок, як гэта здаецца многім, сапраўды ў росквіце?

— Безумоўна, што падчас уціску, падчас дыктатуры рок-музыка, асабліва блізкая да панку стылі, буяе. Тым больш — экстрэмісцкая. Гэтага варта было чакаць. Я толькі рады, што мы патрапілі зараз у гэтую плыню. Каб не было цяперашняй сітуацыі, то не адбылося б другога нашага нараджэння.

— А пра які ўціск ты даводзіш? Кліпай жа паводле НРМ на Беларускім тэлебачанні адносна багата. Вядома, выбар — што трансляваць у музычным плане — у іх недастатковы, і ўсё ж...

— Я не кажу пра непасрэдны ўціск дзяржавы, ейных інстытутаў, а пра ўціск ад грамадства. А грамадства ў нас, відавочна, недэмакратычнае. Калі творца, які, тым больш, працуе ў экстрэмальным стылі, адчувае на сабе нейкі прыгнёт, ён павінен адказваць. Адэкватна. Сапраўды, хочацца неяк адказаць, хаця мы здольныя і ўстрымлівацца. Адказ наш выражаецца менавіта ў музыцы і ў тэкстах. Пры гэтым, натуральна, не забываемся на адвечныя тэмы. Простыя словы, простыя рэчы...

*Не палюбіць мне чужую краіну,
Не зразумець мне варожых людзей,
І не пазбегнуць удара ў спіну,
І не праспаць гістарычных падзей...*

— Аднак выключна спевамі на канцэртных пляцоўках вы не абмяжоўваецеся. НРМ прымала чыныя ўдзел у выразна музычнапалітычных акцыях у падтрымку таго ж Беларускага народнага фронту.

— Натуральна, у нас ёсць пэўныя перакананні і сімпатыі. Таму можам выступіць за БНФ. Мы ніколі б не выступілі за БСПМ. Хаця мы неяк пасмяяліся і вырашылі, што за некаторыя сумы сыгралі б і перад БПСМ. Сыгралі б там такія песні, якія не пакідаюць раўнадушнымі.

— Хіба ж яны будуць слухаць спевы палітычнага беларускага?

— А ў нас ёсць песні на траянцы. Адмыслова. Вось і ў новы альбом яшчэ адну сачынілі.

— Наколькі дзейсна змагацца праз творчасць?

— Тое, што мы робім — гэта толькі адказ творчай асобы. Гэта рэакцыя на тое, што адбываецца. Як усё інтэрпрэтуецца далей, ад нас не залежыць. Аднак мы вельмі ўсцешаныя тым, што нешта аддаецца ў народзе. Але не хацелася б аніякім чынам спрычыніцца да таго, каб некага пасадзілі. Тым больш, што шмат хто захапляецца рознымі рухамі беларушчыны, як метал-рокам. Ім па 16-18 гадоў. А чалавек павінен мець час, каб заўпэўніцца, трывала ўсталявацца ў поглядах і выбары, магчымым ахвяраванні ўласным жыццём за Радзіму. Такім чынам, трэба калі ўжо змагацца, дык змагацца. Дарэчы, супрацьлеглы бок прадэманстраваў



Лявон Вольскі

узровень, як неабходна дзейнічаць. Такімі ж метадамі, якімі абыходзіцца з намі. Хай гэта гуцьць не зусім па-беларуску, не зусім памяркоўна. Аднак іншага варыянту тут няма, таму што ўсё будзе знішчана.

*А потым мы выйдем з табой самагонкі
За нашыя пушчы, лясы і пагоркі,
За вольны наш край, за канец вайны,
Мы — партызаны, беларускія сыны...*

— Пераважна ўсе беларускамоўныя гурты вызначаюцца выразнай грамадзянскай пазіцыяй. Падобны пафас натуральны, непазбежны?

— Увогуле НРМ — разнапланавая эклектычная каманда. Проста на дадзены момант мы не можам па-іншаму спяваць. А як будзе іншы час, то нас можа занесці куды заўгодна. Мы зараз намагаемся не паўтараць падзеі 80-х гадоў, калі песні былі спрэс падобныя да газетных радкоў, надзвычай публіцыстычныя.

— Чаму тады апошняй парой вы звяртаецеся на канцэртах да рэпертуару "Мроі"? Трэхі ёсць тургі?

— Мы спяваем мала што з таго перыяду і толькі тое, што музыка і тэкстава стасуецца з сучаснасцю. Некаторыя тагачасныя песні мы проста не можам выконваць. Смешна было б. Бо тэксты недасканалыя, ды і ўзрост у нас не той ужо. А вось музыка ўсё было тады вельмі цікавым і свежым.

— Мянajúцца адно што пакаленні, а аблічча вашае публікі, здаецца, застаецца прыблізна тым жа. Яна заўжды маладая. А ідэйныя зместы, настроі, асацыяцыі з вашых песень хацелася б бачыць распаўсюджанымі і на людзей сталага веку. Альбо гэта нерэальна?

— Нас добра ўспрымае не толькі моладзь. У НРМ няма зашоранасці, строга вызначанага стылю. Мы можам граць па-іншаму, хаця абавязкова так, як нам хочацца і падабаецца. Дарэчы, Міхал Анемпадыстаў распавядаў, што ў нейкай там вёсцы ёсць самадзейны калектыў, дзяды з якога вывучылі песні з "Народнага альбома" і спяваюць. "Крэўскую польку", напрыклад.

А калі вы маеце на ўвазе бабулек з вуліц... Дык ім дзіка, што чалавек можа неслі немаўля ў заплечніку, а не ў калысцы. Будучы ісці і лямантаваць услед: "Ой, божанька! Што гэта робіцца?" А як валасы перафарбуеш? Гэта прыкмета развіцця народа. Быў некаторы культурны ўздым. Цяпер адбыўся адкат назад. Не дзіўна: народ развіваецца ў залежнасці ад таго, у якія варункі яго ставяць. Калі ўвесь час кормяць папсой, ён будзе з задавальненнем слухаць...

*І ўсе сябры, сябры мае
Падхопяць песеньку мою.
І кожны, кожны падпяе:
Е-е...*

— Усе, хто шчырае на Беларусі нацыянальнымі інтарэсамі, нібыта міжволі ствараюць утапічную рамантычную прастору, дзяржаву. НРМ — не выключэнне (дастаткова хаця б правесці дэабрэвіяцыю назова гурта). Калі адбудзецца ўварванне ў рэчаіснасць?

(Працяг гутаркі
з Л. Вольскім на стар. 12)

Змяніліся хутчэй вонкава. Стараюцца пазбягаць крайнасцяў, пераважна палітычна аздабленых, у паводзінах і выказваннях. Чаму? Пасталелі. Да таго ж, здаецца, шмат што надакучыла, не прыносіць больш асаблівага плёну, задавальнення, эфекту. Сапраўды, лепш за ўсё іх выяўляюць іхняя музыка, іхнія вершы. Гэтым і акцэнтуюцца.

— Уладзімір, ты сцвярджаеш, што "Красные звезды" — гэта ідэалагічны праект па выхаванні моладзі. Як даўно ты адчуў сябе здольным выходзіць і якія поспехі ў гэтай адказнай справе?

— Адчуў усё ў самым пачатку творчасці. Годзе ў 93-м. Мяркую, што добра ведаю людзей, а таму маю права працаваць з моладдзю. Упэўнены, у мяне і нашага гурта ўсё выдатна атрымліваецца.

— Ты лічыш, што ўсе слухачы — вашы свядомыя прыхільнікі?

— Вядома ж, не. Ёсць звычайныя тусоўшчыкі, канкрэтныя адмарозкі. Але, спадзяюся, працэнтаў 10 адагульнай колькасці наведвальнікаў канцэртаў "КЗ" мяне разумеюць і падтрымліваюць.

Силу в кулак,

*в авангарде новой пятилетки
шагает ГУЛАГ, стране советской
даешь дезинфекцию.*

— Што выходзіць?

— У першую чаргу — духоўнасць. Таму, што "Красные звезды" — гэта новы від рока — сац-арт-рок. Можна сказаць, Маякоўшчына, апрагнута ў музыку. Адпаведны тэкст, адпаведная музыка закранаюць душу, узбуджаюць пэўную рэакцыю. Якую? Спачатку — пратэст, пасля — унутраную рэвалюцыю. Людзі пачынаюць па-новаму думаць, пераасэнсоўваюць свае папярэднія ўчынкi. Ёсць даволі шмат канкрэтных прыкладаў.

— Служба аховы збівае слухачоў. Гэта што — неабходны атрыбут рок-канцэрта?

— Атрыбут? Што ж, мабыць, і так. Атрыбут парадку перш за ўсё. Дарэчы, магчыма, і на ахову "дзеінічае" наша музыка. Хто ведае...

— Калі падчас канцэрта з нагоды Дня Перамогі падлетак цягне руку і крычыць "Хайлі"...

— Гэта яго асабістыя праблемы — магчыма, са здароўем, з галавой. Ідзіёт! Значыць, служба аховы недарма знаходзіцца ў зале. Мы не даём ніякіх установак. Паўтараюся, рэакцыя, якую мы чакаем ад слухачоў, — гэта ўнутранае ачышчэнне. На жаль, наша моладзь спажывае вельмі шмат непатрэбнай, шкоднай інфармацыі, збіраецца ў нейкія незразумелыя аб'яднанні. Іх безліч, у чым, дарэчы, адрозненне ад часоў існавання Саўецкага Саюза. Інфармацыі было мала, вольныя аб'яднанні, і не распаўсюджваліся. Грамадства павінен быць цільным, вялікім. Тыя ж веды, што трапляюць да нас пераважна з Захаду, падзяляюць грамадства на варожыя групкі: гопнікі ўступаюць у бойкі з металістамі, дэмакраты — з камуністамі і г. д.

— А на якой глебе ім аб'ядноўвацца?

*Слышишь, шагают освободители
Кровь с молоком, и мы победители
Вихри враждебные свигнут во мле
Русский порядок на русской земле.*

— Яны ўсе рускія людзі. Гэта асноўнае. У нашых песнях няма ніякіх заклікаў, але калі белы хлопец кажа, што ў душы ён нігер, я гэтага не разумею. Заходняя культура — жаліва рэч. Як толькі яна трапляе сюды, яе адразу пачынаюць прапагандаваць...

— І гэта кажа чалавек, які іграе рок?

— Тое, што іграем мы, не іграюць нідзе ў свеце. Сац-арт — з самага пачатку тутэйшая з'ява, новы накірунак у року.

— Дык якая ж ідэалогія ў ідэалагічнага гурта "Красные звезды"?

— Быць людзьмі з чыстым сумленнем. Слухайце уважліва песні і ўсё будзе зразумела. Тым больш, што восенню ў нас выходзіць цэлы шэраг альбомаў: "Алое знамя Победы", "Целина", "Красное колесо". Акрамя таго, плануем выпусціць альбом, які мае назву "Молодость" з песнямі Пахмутава. Яна і Дабранраваў, дарэчы, згодныя. Яны нас вельмі любяць.

— Столькі планаў! Ці ўнікаюць у сувязі з гэтым фінансавыя праблемы?

— Не, такіх праблем у нас няма.

*Солнце подари нам пожар
Солнце освети наш путь
Руки сами потянулись к огню
Это моя война и моя победа
Майн Кампф*



Уладзімір Селіванав

— Адночы газеце "Имя" ты распавёў пра свае стасункі з камуністамі, пасля быў на чале рэгіянальнага аддзялення нацыянал-бальшавіцкай партыі Э. Лімонава. Зараз носіш значок Рускага народнага адзінства...

— Ну, у дзяцінстве шмат чаго было... Зараз я не з'яўляюся членам ніякай партыі. Што датычыць значка... Гэта звычайны рэкламны значок (на ім стылізаваная свастыка, надпіс "За русский порядок!", ніжэй "РНЕ". — Аўт.). Гэта эпітаж! Калі я начаплю "50 лет МТЗ", гэта ж не значыць, што я працаўнік трактарнага завода. Далёка не ўсе погляды РНА падзяляю. Канкрэтна? Я за адзіны народ, вялікую адзіную дзяржаву. Вось і ўсё. Шчыра кажучы, я мала знаёмы з гэтай арганізацыяй і не імкнуса пазнаёміцца бліжэй. Як ужо было сказана, я спрабаваў неяк утварыць партыю, але ўбачыў, што гэта бессэнсоўна. У Беларусі палітычна-пасіўны народ. Да таго ж прэзідэнт мае такую папулярнасць, што ўсе астатнія палітыкі не здольныя прыцягнуць да сябе вялікай увагі.

— Хадзілі чуткі, што вы нейкім чынам звязаны з сённяшняй уладай у Беларусі. Тут, магчыма, адыграла ролю тваё знаёмства з С. Пасахавым. Што тут праўда, што хлусня?

— Ды ўсё хлусня! Акрамя, вядома, знаёмства з Пасахавым, чаго не адмаўляю. Але гэта нічога не значыць. Ніякіх сувязяў з уладаю не меў і не маю.

— У інтэрв'ю "Свободным новостям" ты распавёў пра нейкія "влиятельные силы, что стоят за вами". Не прыадкрыеш заслону таемніц?

— Не прыадкрыю.

— Тамсама ты сцвярджаў, што праз пяць гадоў (а размова адбывалася ў 96-м) палітычнае становішча істотна зменіцца літаральна за адзін дзень. Спрычыніцца да гэтага тыя ж таемныя сілы. Раскажы падрабязней.

— Пасля двух гадоў, што прайшлі пасля таго інтэрв'ю, магу толькі падцвердзіць, што так усё і будзе.

*...ваша ностальгия по добрым дядькам
весело окупится животной страстью
и правом надругаться над моею Родиной
... Родина моя — Россия.*

— Ты казаў неяк аб сваёй нянавісці да "Крамы", "НРМ" і іншых беларускамоўных гуртоў. Чым яны выклікалі ў цябе такую рэакцыю?

— Яны выкарыстоўваюць свой талент, а часцяком псеўдаталент, дзеля дасягнення палітычных мэт. Выключна масавыя канцэрты ў падтрымку БНФ. Выключна палітычныя песні. Узяць тую ж Касю Камоцкую, "Прэзідэнт, ідзі дамоў!". Што гэта? А ўвогуле, мяне не цікавяць усе гэтыя беларускамоўныя, не цікавіць, чаго яны жадаюць і г. д. У сваёй творчасці я выйшаў на такі ўзровень, каб даволіць сабе не звяртаць увагу на ўсялякія дробныя групы.

— А ваш альбом "Русский порядок" хіба не палітычны?

(Працяг гутаркі
з Ул. Селіванавым на стар. 12)

Землякі ўшанавалі земляка

Да нядаўняга часу імя Міхаіла Міхайлавіча Расолава было мала вядома ў нас на Гомельшчыне. А потым пачалі з'яўляцца ў друку звесткі пра тое, што жыве ў Маскве цудоўны зямляк (нарадзіўся ў вёсцы Ціхінічы Рагачоўскага раёна), які дапамог паэтам з Рагачова Уладзіміру Немізанскаму, Васілю Дружкову і Юрыю Арэставу выдаць кнігі ў маскоўскім выдавецтве "Ікарус", а ў сябе на радзіме пабудаваў за ўласныя сродкі храм Міхаіла Архангела. Згадвалася таксама і пра тое, што роднай школе Міхаіла Расолаў падараваў карцінную галерэю, складзеную з твораў знакамітых маскоўскіх аўтараў, а таксама 48 мільёнаў беларускіх рублёў на стварэнне кабінета англійскай мовы з лінгфонным абсталяваннем.

Дык хто ж такі ён, Міхаіла Расолаў? Доктар юрыдычных навук, прафесар, загадчык кафедры Маскоўскага юрыдычнага інстытута, намеснік старшыні Вышэйшага атэстацыйнага камітэта Расійскай федэрацыі, член Саюза пісьменнікаў Расіі. Як звычайныя вясковыя беларускі хлопчак змог дасягнуць такіх вышніх у самой Маскве? Менавіта пра гэта М. Расолаў раскажа на сустрэчы з землякамі, што адбылася нядаўна ў абласной цэнтралізаванай бібліятэцы і была прымеркавана да 50-годдзя пісьменніка.

М. Расолаў піша на рускай мове і мае на сваім рахунку кнігі прозы і паэзіі: "Не убий", "Стихи и рассказы", "Мне приснился клевер", раманы "Трудное перепутье", "Исполнитель" и "Августовский звездопад".

Землякі пажадалі земляку новых творчых поспехаў, а найбольш шчаслівымі з іх змаглі атрымаць кнігі з аўтаграфамі Міхаіла Расолава.

Васіль ТКАЧОЎ адказны сакратар Гомельскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў

З верай у дабрыйню

Анатоль Крывіцкі, чья паэтычная кніга "Глыбіня" толькі што пабачыла свет у Слуцку, — далёка не навічок у паэзіі. У свой час у зборніку "Нашчадкі" прыйшла да чытача яго першая кніга "Давер". Радзіма А. Крывіцкага — Круглае, што на Магілёўшчыне. Закончыў гісторыка-геаграфічны факультэт Магілёўскага педінстытута. З 1965 года жыве ў Салігорску. Зараз працуе настаўнікам СШ N 6 г. Салігорска.

У зборніку "Глыбіня" (тыраж кнігі — 800 экзэмпляраў) — паэма "Салігорск" і два вершаваныя раздзелы ("Бліскавіцы дарог" і "Дакрананне душы"). Прадмову напісаў Васіль Когут. Даў ён і такую ацэнку творчасці Анатоля Крывіцкага: "Асноўным зместам паэмы і вершаў Анатоля Крывіцкага з'яўляецца працоўны чалавек і яго здзяйсненні: геалагі, шахцёры, будаўнікі маладога горада беларускіх гарнякоў — Салігорска, іх адухоўленасць у імкненні да высякароднай мэты — зрабіць наша жыццё змястоўным; насычаным прыгажосцю і веліччу спраў. Звяртаецца аўтар і да тэмы кроўнага радства з зямлёй бацькоў, з яе гісторыяй, з верай у дабрыйню і прызначэнне чалавека на зямлі".

Матэрыяльную падтрымку ў выданні кнігі паэзіі А. Крывіцкага аказала рэгіянальная арганізацыя незалежнага прафсаюза Салігорска.

Мікола СЛАБАДСКІ

"Спяваючыя фантаны"



У Мінску адкрылася кавярня "Спяваючыя фантаны". Фота Аркадзя НІКАЛАЕВА, БЕЛТА

КНИГАРНЯ

А пакуль будучь спісваць...

У апошнія часы ў прэсе даволі часта дыскусуюцца пытанне аб характары і форме ўступных экзаменаў, мэтазгоднасці ці немэтазгоднасці правядзення некаторых іспытаў і інш. Асабліва востра гэтае пытанне ставіцца ў адносінах да сачынення — жанру славеснай творчасці абітурыентаў. Выказваюцца прапановы аб замене гэтага экзамена дыктантам, пераказам ці наогул аб зняцці яго з пераліку ўступных выпрабаванняў. І гэта не дзіўна. Сачыненне ва ўсе часы з'яўлялася адным з самых складаных экзаменаў. На ім правяраецца не толькі граматынасць, пісьменнасць, але і ўзровень эстэтычнага і духоўнага развіцця абітурыента, яго ўменне лагічна, паслядоўна, змацяянальна і стылістычна правільна выкладаць уласныя думкі, разуменне ідэйнага зместу твора, літаратурнага працэсу, тэорыі літаратуры і інш. Згадзіцеся, выканаць усе гэтыя патрабаванні цяжка. З мэтай дапамагчы школьніку, абітурыенту ў выразненні такой складанай задачы і быў створаны дапаможнік В. Старычонка "100 сачыненняў па беларускай літаратуры", які выйшаў у выдавецтве "Вышэйшая школа" ў 1998 годзе.

Кніга "100 сачыненняў па беларускай літаратуры" з'яўляецца працягам папярэдніх выданняў аўтара "Ах, сачыненні, сачыненні..." і "55 сачыненняў па беларускай літаратуры". У структурным плане яна складаецца з дзвюх частак: метадычнай і тэкставай. Метадычная частка з'яўляецца даволі прадуманай, цэласнай, поўнаасцючэнай. У ёй аўтар акрэслівае агульныя патрабаванні да сачыненняў, аналізуе магчымыя іх тыпы, праводзіць характарыстыку тыповых памылак і сродкі іх пазбягання. Значная ўвага ўдзяляецца аналізу вольных (свабодных) тэм, напісанне якіх з'яўляецца найбольш цяжкім для абітурыентаў. В. Старычонка слухна заўважае, што ўчарашні школьнікі слаба ведаюць агульны стан сённяшняга літаратурнага працэсу, "яго вядучыя тэндэнцыі, жанравыя багацце і тэматыку твораў, іх нацыянальныя асаблівасці і гуманістычны змест".

Таму апраўданым з'яўляецца змешчаны ў гэтай частцы спіс літаратуры па сучаснай паэзіі, прозе, драматургіі.

В. Старычонка аналізуе ўсе структурныя часткі сачынення (ўступ, асноўную частку і заключэнне), паказвае іх суразмернасць, прыводзіць прыклады напісання ўступу па некаторых тэмах. Не пазбегнуты ўвагай і так званыя планы, якія (хоць і не патрабуюцца на экзамене) дазваляюць лагічна і паслядоўна выкласці думкі, пазбегнуць паўтораў, выпадковых адхіленняў ад тэмы. Аўтар дае рэкамендацыі па афармленні эпіграфа, цытата, нагадвае асноўныя правілы пастаноўкі знакаў прыпынку, аналізуе найбольш тыповыя фактычныя і моўныя памылкі, прыводзіць крытэрыі адзнак пісьмовых экзаменацыйных работ. Добра разумеючы, што без ведання літаратуразнаўчых тэрмінаў нельга напісаць сачыненне аб творчай манеры пісьменніка, мастацкіх асаблівасцях твораў, іх жанрава-тэматычнай разнастайнасці, кампазіцыі і інш., В. Старычонка праводзіць тлумачэнне 100 найбольш уживальных і неабходных абітурыенту тэрмінаў.

У другой частцы кнігі прыводзяцца 100 тэкстаў сачыненняў на самыя розныя тэмы: па гісторыі беларускай літаратуры, творчасці асобных пісьменнікаў, па празаічных і драматычных творах, персанажах асобных літаратурных твораў, параўнальным аналізе вобразаў і інш. Тэксты сачыненняў размешчаны ў храналагічнай паслядоўнасці. У спісе першых дзесці ёсць такія, як "Постаці далёкай мінуўшчыны", "Нябесная заступніца Беларусі Ефрасіння Полацкая", "Падзеі і факты беларускай гісторыі ў "Слове пра паход Ігараў". Цікавымі з'яўляюцца тэмы, прысвечаныя беларускай літаратуры і культуры эпохі Адраджэння, дзейнасці Францішка Скарыны і прадаўжальнікаў яго традыцый. Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, выдатнай паэмы М. Гусоўскага "Песня пра зубра", літаратурнай спадчыне Сімяона Полацкага, творам Яна Баршчэўскага, рэвалюцыйна-асветніцкай дзейнасці Кастуся Каліноўскага. Дзве тэмы

прысвечаны творам В. Дуніна-Марцінкевіча ("Галон" і "Пінская шляхта"), тры тэмы — творчасці Ф. Багушэвіча. Поўна і ўсебакова ў кнізе прадстаўлена творчасць Янкі Купалы. Аўтар сканцэнтравуў увагу на праграмных творах — паэмах "Бандароўна" і "Тарасова доля", драме "Раскіданае гняздо", камедыі "Паўлінка", трагікамедыі "Тутэйшыя". Асобна разглядаецца тэма Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы перамога паслярэвалюцыйнага дзесцігоддзя. Выдатны твор Якуба Коласа "Новая зямля" вывучаецца ў пяці аспектах: "Новая зямля" — энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства ў дарэвалюцыйны час", "Жыццёвая дарога Міхала", "Вобраз дзядзькі Антося", "Незабыўны свет маленства", "Карціны прыроды ў паэме". Выклікаюць цікавасць аглядаць тэмы па творчасці Максіма Багдановіча, Алеся Гаруна, Змітрака Бядулі, Цішкі Гартнага, Міхаса Зарэцкага, Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі. Сучасная паэзія прадстаўлена творами Ніла Плевіча, Рыгора Барадуліна, Генадзя Бураўкіна, Алеся Разанава, Анатоля Вярцінскага, Сяргея Законнікава. З тэм па характарыстыцы літаратурнага героя можна назваць "Вобраз Самсона Самасуя ў рамана А. Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя", "Духовны свет, маральнае высякароднасць Андрэя Лабановіча (трылогія Якуба Коласа "На ростанях")", "Вобраз Ганны ("Палеская хроніка" І. Мележа)". Сённяшні падыход да разгляду літаратурнага працэсу, сучаснае прыцямненне ўжо вядомых твораў адчуваецца ў раскрыцці такіх тэм, як "Новыя творы Васіля Быкава", Драма Васіля Дзятла ў "Палескай хроніцы" І. Мележа", "Ці быў Міхал Тварыцкі ворагам народа? (па рамана К. Чорнага "Трэціе пакаленне)". Параўнальнаму аналізу вобразаў прысвечаны тэмы "Шляхі-дарогі Пятра Шапятовіча і Сашы Траянавай (па пенталогіі І. Шамякіна "Трывожнае ішчасце")", "Вобразы Петракі і Сцеланіды (па апавесці В. Быкава "Знак бяды")", "Васка Шкетаў і Ванька Разанскі ў апавяданні М. Лынькова "Над Бугам".

"Черное солнце" прарочыць дзень...

Імя Фелікса Мысліцкага не надта вядома чытачу. Але зараз, пасля выхаду ў выдавецтве "Мастацкая літаратура" яго кнігі паэзіі "Черное солнце", паэт несумненна набудзе вядомасць. А паэт ён адметны, неподобны на іншых. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін напісаў да зборніка невялікую прадмову "Паэзія жыцця", якую пачынае так: "Фелікс Мысліцкі — паэт чуйны і праніклівы, паэт трывожны, паэт, які шукае. Гэта ён убачыў "краснощекий воздух", "мыслящее небо над рекой", прыкмеціў, што "день моложе ночи" і як "взрослеет небо Иерусалима". Чытаеш яго вершы і вершы, што гэта сам паэт, як і яго лірычны герой, "от звезды к звезде ходил и небо изучал".

Адметнасць паэзіі Ф. Мысліцкага Р. Барадулін прыкмеціў вельмі дакладна. Сапраўды, Ф. Мысліцкі — паэт, які ў пастаянным пошуку. У аднолькавай меры і творчым, і жыццёвым. Ён з тых, хто любіць навакольны свет (зразумела, і чалавека ў гэтым свеце) і не перастае здзіўляцца ўсяму, што наўкола. І хоць нярэдка здзіўленне гэта не ідзе далей звычайнага залытання, недаўмення, гэтага дастаткова, каб пераканацца, што падобны стан душы можа перажываць толькі чалавек, які паэт па прызначэнні, паэт у душы. Як у гэтым чатырохрадкоўі, якое адкрывае кніжку:

Какие птицы световые
Так исходили небосвод?
Всю ночь горят следы живые,
Весь день их свет во мне живет...

Аднак Ф. Мысліцкі адначасова здатны не забываць і пра складанасці жыцця і тых супярэчнасці, з якіх і "саткана" рэчаіснасць. Яны таксама арганічна ўваходзяць у канву вершаў, а думка, выказаная ў іх, набывае важкі санс і ёсць мажлівасць шмат над чым паразважаць і над многім задумацца:

Как радуется куст
Тому, что тополь,
Всегда глядевший на него свысока,
Там, в вышине,
Лист одиночество нашел.

Стаўленне да паэзіі ў аўтара "Чорнага солна" актыўна-дзейснае. А як разумее Ф. Мысліцкі яе прызначэнне, якую ролю адводзіць ёй напрыканцы дваццатага стагоддзя, відаць з яго падборкі лаканічных выказванняў "Аб паэзіі", што нярэдка нагадваюць афарыстычна-завершаныя высновы: "Поэт, как плачущая ива, всю жизнь выплакивает тоску, а выплакать не может"; "Летающий ниже тебя не поймет твой полет"; "Слушай подсознание и философствуй"; "Стихи рождаются в плохой словесной одежде, одежду можно и нужно сделать идеальной, но стихотворение остается таким, каким оно родится"; "Описывая предмет, поэт должен знать только часть его, а остальное вообразить"...

Кіруючыся гэтымі (як і іншымі правіламі), прымаючы іх за першааснову, Ф. Мысліцкі і піша свае творы, найчасцей паўстаючы творцам з багатай фантазіяй, здатнай нараджаць вобразы, якія вылучаюцца яркай арыгінальнасцю. А быць адметным — ці не найпершая адзнака сапраўднай паэзіі. І сведчанне таму, што талент развіваецца ў патрэбным рэчышчы. Р. Барадулін у якасці прыкладу, наколькі Ф. Мысліцкі ўмее быць самім сабой, прыводзіць такія радкі:
Здесь сад сторожила бессонная хата,
Здесь речка зеленела и в солнце ушла.
Давай прислониться к началу заката...

Пры гэтым дадае: "Прыхінуцца да захаду сонца можа толькі паэт..." І падобных прыкладаў можна знайсці ў кніжцы шмат. Ф. Мысліцкі ўмее, "вдруг замедлив шаг", слухаць "солёный лунный ливень". Ён, узіра-

ючыся ў "нездоровое слезное небо", шчыра прызнаецца, хоць пакуль і не знаходзіць дакладнага адказу, адкуль вытокі гэтага захалення: "Отчего я люблю, как вначале, Этот женственный звон синевы, Перелетный плач над печалью, Желтизну и паденье листьев". А наколькі выразны гэты малюнак восенскага саду: "Что от зелени Здесь осталось, смотри, Только пепел осенний На тропинках зари".

Умее паэт і ствараць як бы настраёвыя паэтычныя палотны. Канечне, настраёвыя не памерам, а вобразнай напоўненасцю і насычанасцю радка. У такім разе ўжоўплены малюнак асабліва аб'ёмны, а адсюль паўната ахопу прасторы, наваколля, прысутнічае сама гармонія жыцця, а супярэчнасці яго знікаюць. У гэтым разе творца — не сузіральнік, ён дзейсны, актыўная натура: *Эта ночь застыла и держится крепко за деревья и хаты*

*Состарились звезды и падают
раня туманы и сны
иурятся росы от месяца
молчанье боится звука
прячутся в норы дрожь огоньки
возвращаются песни и крики с гулянья
заслоня даль
кличет птица светило*

*что спит еще горой
проходят какие-то тени
боясь наступить
на начало рассвета
восстань мое слово и в окна стучи
приглашай на праздник свиста и шибета
дух возрастает и тихо туманятся думы*

"Черное солнце" — гэта і боль Чарнобыля. Адзін з падраздзелаў кнігі — "Чарнобыльскія вершы". Аднак гэтая тэма не абмяжоўваецца толькі згаданым цыклам, а пранізвае многія творы, што не ўвайшлі ў яго. У тым ліку і паэмы (аўтарскае вызначэнне жанру "паэастрофы"). Адна з іх, дарэчы, называецца "Чарнобыльскія катаклізмы".

Не можа Ф. Мысліцкі не пісаць пра Чарнобыль. Ужо хоць бы таму не можа, што з напамінкам аб ім сутыкаецца штодня. Жыве паэт у Гомелі, а ў ім, як прызнаецца Ф. Мысліцкі ў адным з лістоў, "табло, якое паказвае ўзровень радыяцыі ў нашым горадзе, увесь час глядзіць у маё вакно. Усе мае

ВІШУЕМ!

З хаткі дзеда Уладкі Уладзіміру МАЦВЕЕНКУ — 70

Завяршаецца кніга сачыненнямі на вольную тэму, пры напісанні якіх абітурыентаў (школьнікаў) патрабавалася не толькі веданне літаратуры, але і ўменне выкладзі на паперы свае ўласныя думкі, меркаванні, выявіць эрудыцыю, інтэлектуальную і духоўную сталасць. Сачыненні гэтага тыпу прадстаўлены тэмамі "Табе складаю шчыры свой санет, прапрадзедка маіх жывая мова", "Прырода — крыніца прыгажосці", "Будзе, будзе да скону мне Чарнобыль балець", "Нам засталася спадчына", "Кожны з нас выбірае сцяжыну жыцця", "Будучае пачынаецца сёння", "Усё пакінуць след павінна" і інш.

Даламожнік адрасаваны абітурыентам, вучням старэйшых класаў, слухачам падрыхтоўчых курсаў. В. Старычонак нагадвае, што сачыненне прадугледжвае пісьменнае, лагічнае, паслядоўнае, эмацыянальнае і стылістычна правільнае выкладанне ўласных думак, уменне мысліць, разважаць, супастаўляць, аналізаваць, суперажываць... І адсюль — слушная перасцярога аўтара, што кніга ні ў якім разе не можа быць для абітурыентаў панацеяй, шпартгалкай, што няма сэнсу завучваць сачыненні на памяць і выдаваць іх за свае "творы" на экзамене". Нельга не пагадзіцца з думкай аўтара, што "карысць можа прынесці толькі творчая перапрацоўка прыведзеных сачыненняў, якія трэба не столькі чытаць і запамінаць, колькі аналізаваць, рэцэнзаваць і тым самым трэніраваць сябе, удасканалваць сваю ўласную манеру пісьма. На жаль, гэту просьбу аўтара абітурыенты і школьнікі не заўсёды чуюць і, як вынік гэтага, — спісваюць цалкам ці часткова: перабудоўваюць сказы, перастаўляюць абзацы, робяць сваю кампазіцыю. Аб гэтым слушна ўжо пісала ў "Настаўніцкай газеце" за 31 студзеня 1998 г. настаўніца беларускай мовы і літаратуры М. Верціхоўская. Уявіце сітуацыю рэцэнзента, які, прачытаўшы прыкладна 20 аднолькавых сачыненняў, павінен пэўным чынам іх ацаніць. М. Верціхоўская прапануе ў якасці выйсця замяніць сачыненне на дыктант, пераказ, водзвіў і інш. У ВУНУ гэта магчыма (хоць і ў гэтым годзе на многіх факультэтах пішацца сачыненне). А як у школе? Наогул выкрасці гэту творчую работу з ужытку настаўнікаў і іх выхаванцаў? А калі не, то як навучыць школьнікаў правільна пісаць сачыненне? І ці магчыма гэта наогул? А пакуль будучы нашы дзеці і ўнукі спісваюць "са Старычонка" і выдаваць чужыя думкі за свае.

**Аркадзь НАРКЕВІЧ,
доктар філалагічных навук,
прафесар**

вершы — чарнобыльскія, нават калі ў іх няма нічога аб Чарнобылі... Мы доўга жылі з сябрам у пакінутай вёсцы на беразе Сожа. Там было гэтак ціха і добра, а часам жудасна...

Чарнобыль настолькі не адпускае яго ад сябе, што пазт не можа не думаць пра наступствы гэтай страшнай трагедыі нават на Святой зямлі: гора Радзімы, гора Беларусі не дае спакою нідзе:

Гомора и Чернобыль — близнецы.

Столб соли, рыжий лес —

как память горя.

*Полесская земля во все концы
Библейская, ей бы лучше с Фавора,
Где на следах Господних пришлецы
Мессию ждуть, земному страху вторя,
Где, достигая неба головой,
Стоял я, освещенный синевою.*

Часам усё тое змрочнае, якое ёсць у жыцці, настолькі ўваходзіць у пазтаву душу, што выліваецца ў верш нейкім сучэльным патокам, а гэта, як на маю думку, разбурае цэласнасць твора, з'яўляецца нейкай імпульсіўнасцю, вобразы, якія стаяць поруч, не стыхуюцца:

Похоронный оркестрик

захлебнувшись смотрит

в лица движенью

смотрит ввысь мертвец и видит больше

чем видел при жизни

траурный сумрак испулавшись

света прячется

в городскую суету

глазуют окна в пропасть двора

лишь откормленные мысли

не болят отчаянием

не их удивит ростом солнце

не их выберет себе небо

не они обростут словами

и обернутся песнями

этих громад

Ды гэты пэсімізм, гэтая "хісткасць" радка — часовыя. Хочацца пагадзіцца з Р. Барадуліным, які ўступнае слова завяршае такімі словамі: "А "Чорное сонце" прарочыць дзень". Дзень — як з'яву часавую. І дзень, як перспектывы паззіі Ф. Мысліцкага, пазта, які гэтай кнігай засведчыў, што магчымасці яго, як творцы, немальны.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Творчы лёс Уладзіміра Мацвееўкі — выключнае з распаўсюджанага правіла, што талент чалавека найчасцей выяўляецца ў раннім узросце. Не аднясеш Уладзіміра Іванавіча і да прадстаўнікоў філалагічных прафесій. Але па парадку... Уладзімір Мацвееўка — мінчанін. Да вайны скончыў пяць класаў. У час фашысцкай навалы даваўся гараваць разам з маці і братам, бо бацька памёр. У 1946 годзе скончыў сямігодку і паступіў у Мінскі палітэхнікум. А пасля — служба ў арміі, праца рэтушорам-травільшчыкам, старшым інжынерам на Мінскім прыборабудавнічым заводзе. Адначасова вучыўся на вярэбнім аддзяленні Мінскага медыцынскага вучылішча, якое скончыў у 1956 годзе. Набыў прафесію зубнога тэхніка. Цяпер Уладзімір Іванавіч працуе ў Мінскай абласной стаматалагічнай паліклініцы.

Літаратуру палюбіў са школьных гадоў. Аднак доўгі час вагаўся, ці самому брацца за пера. А калі рашыўся, пачаў з сатыры і гумару. Вершаваныя гумарэскі, карацелькі былі прыхільна сустрэты і ў рэдакцыях і, пасля надрукавання, чытачамі. А ў хуткім часе Уладзімір Іванавіч пачаў пісаць і для дзяцей. У гэтым кірунку і дасягнуў большага поспеху, хоць і лічыць пачаткам сваёй літаратурнай працы 1973 год, калі засмяяўся "прылюдна". У. Мацвееўка свой аўтар такіх выданняў, як часопісы "Бярозка", "Пралеска", "Вясёлка" і іншыя. Выйшла ў яго шэраг кніг, у тым ліку "Загадкі Зайкі-загадайкі", "Загаданачка", "Сябрынка", "Азбука ў загадках"...

"Азбука ў загадках" з'явілася ў "Бібліятэцы часопіса "Вожык". Кніга для дзяцей і ў "дарослым" часопісе! Ды галоўны рэдактар "Вожыка" Валянцін Блакіт, як кажуць, ведаў, на што ішоў. У кнізе змешчаны творы для дзяцей, напоўненыя тонкім, дасціпным гумарам, а сям-там у іх прысутнічае і сатыра. "Азбука ў загадках" — унікальная кніга і па іншай прычыне.

Канечне, жанр падобных "азбук" у літаратуры для дзяцей (у тым ліку і ў беларускай) распаўсюджаны. І кожнаму новаму аўтару цяжка сказаць нешта сваё і не паўтарыць іншых. У. Мацвееўка і сказаў, і не паўтарыў. А яшчэ, што вельмі важна, здолеў у сваёй "азбуцы" выкарыстаць усе літары алфавіта. А гэта вельмі няпроста. Трэба валодаць высокім пазытым майстэрствам, багатай фантазіяй, каб не прамінуць і такія, як "й", "ы", "ь".

З літарай "й" У. Мацвееўка было прайсцей. Прыгадаў, што дзеці часам называюць кошку "Йошка". Астатняе — справа таленту. У іншых выпадках выйсе не менш арыгінальнае. Як, напрыклад, у загадцы "Мяккі знак":

Мяккі знак

Сярод літар стаяў,

Мяккі знак

Перад сном пазяхаў...

Ды раптам — бом!

"На здаровым карэнні — жывое ўзрасло"

У чытальнай зале Пастаўскай раённай бібліятэкі трапілася мне на вочы знешне даволі прывабная, невялічкага фармату кніжачка "У люстэрку", у якой змешчана ўсяго сорак восем вершаў. Аўтар — Людміла Сіманёнак. Зацікавіўся, узяў пачытаць. А цікаваць мая і да кніжкі, і да яе аўтаркі выклікана тым, што мы з'яўляліся сябрамі адной і той жа літаратурнай суполкі "Світанак", якая працавала пры рэдакцыі раённай газеты "Пастаўскі край". На складкі членаў літаб'яднання выдаваўся пазычны альманах "Руна". Дык вось у "Руны-92" была прадстаўлена чытачу, праўда, адным толькі вершам, і Людзі Сіманёнак, на той час выпускніца пастаўскай СШ N 2.

Прайшло чатыры гады. І ў 1996 годзе Л. Сіманёнак, студэнтка Віцебскага педінстытута займела сваю першую кніжку вершаў дзякуючы фундацыі газеты "Выбар".

Сёння часы — не найлепшыя. І Людміла, дваццацігадовая дзяўчына, ведаючы гэта, як бы пытаецца ў чытача: "Можа, я занадта ўжо лірычная як на нашы збедненыя дні". Вядома, што яна, знаходзячыся на пачатку свайго жыццёвага шляху, у нейкай меры яшчэ паланянка юначых ружовых мар, на свет глядзіць шырока адкрытымі вачыма, з вялікім даверам ідзе да чалавека:

Веру ў адзін сусвет разгорнуты,

Веру ў чалавечую душу.

Зваліўся глян,

І трапіў ён

На мяккі знак.

Пабіўся —

Не разбіўся

І ўголас

Пахваліўся:

— Пашанцавала

Мне, аднак,

Што я

Упаў на ...

А яшчэ "Азбука ў загадках" вылучаецца тым, што і ўсе адгадкі ў ёй адпавядаюць той літары, якая "загадваецца". Дый яшчэ напісаў уступ у форме лічылікі, які сам па сабе выклікае ў дзяцей інтарэс. Ім хочацца хутчэй даведацца, а што ж будзе далей:

Раз, два, тры, чатыры, пяць...

Літары ў радок стаяць,

Вывучым мы напачатку

З кожнай літарай загадку

І пачнём буквар чытаць.

Мама, тата, школа, крама,

Глеба, праца, завет.

Знайце, дзеткі дарогі,

Літары хоць і малыя,

Ды адкрыюць вам сусвет.

Раз, два, тры, чатыры, пяць...

Пачынаем вывучаць.

Шмат досціпу, шчодрой фантазіі і ў кнізе "Сябрынка". Пад адной вокладкай сабраны не толькі творы-кальханкі, скоргаворкі, акраверш і г. д., але і змешчаны пачатковыя звесткі па літаратуразнаўстве. Не здзіўляйся — літаратуразнаўстве, бо У. Мацвееўка спачатку знаёміць маленькіх чытачоў з адметнасцю пэўнага жанру, а пасля прапануе творы. Да Уладзіміра Іванавіча падобныя захады рабіў Міхась Пазнякоў, у якога таксама нямаю цікавага з элементамі "мовазнаўства" і "літаратуразнаўства".

Першы раздзел — "Што такое вершы". Калі прыняць пад увагу ўзрост чытача, думаецца, тлумачэнне вычарпальнае: "Верш — гэта невялікі завершаны па думцы і форме твор, напісаны вершаванай мовай. Вершаваныя творы і сам тэрмін з'явіліся ў беларускай літаратуры на самым пачатку XVI стагоддзя ў творчасці Францыска Скарыны. Вершаванай мовай пішуцца вершы, акравершы, пазмы, раманы, казкі, байкі, песні, скоргаворкі, лічылікі і г. д.". Услед за развагамі, так сказаць, тэарэтычнага плана ідуць і самі творы.

Тлумачацца і адметнасці пэўнага віду верша. Зноў жа даходзіць спалучаецца з займальнасцю: "Акраверш — гэта верш, у якім пачатковыя літары вершаваных радкоў, прачытаных зверху ўніз, утвараюць прозвішча альбо імя таго, каму верш прысвячаецца", — тлумачыць ён і ў якасці прыкладу прыводзіць верш, добра вядомы не аднаму пакаленню дзяцей:

Наша Таня горка плача —

Закаціўся ў рэчку мячык.



*— Ціха, Танечка, не плач,
Не патоне ў рэчцы мяч.*

І тут жа паказвае, як кожны з гэтых радкоў можа паспрыць утварэнню акраверша. Калі трохі словы змяніць, пераставіць іх, атрымаецца:

Таня наша горка плача —

Апынуўся ў рэчцы мячык.

— Не ўзімай, Танюша, плач,

Я дастану з рэчкі мяч.

Прачытаеш пачатковыя і, калі ласка, Таня.

Арыгінальным атрымаліся і раздзелы "Што такое песні і калыханкі?", "Што такое скоргаворкі?", "Што такое лічылікі?", "Што такое смяшынікі?", "Што такое загадкі?"... Кніжка вельмі патрэбная, бо не проста займальная, а далучае дзяцей да літаратуры. Адно дзіў даешся, як жа трэба любіць родную мову, ведаць яе, каб так хораша напісаць, прыпаднесьці хлопчыкам і дзяўчынкам сапраўдныя ўрокі мовы і літаратуры.

А ў плане выдавецтва "Юнацтва" новая кніга Уладзіміра Іванавіча — "Загадкі з хаткі дзеда Уладкі". Думаецца, яна будзе мець гэты ж поспех, як і "Азбука ў загадках", "Сябрынка". Апошняя, дарэчы, адзначана Літаратурнай прэміяй імя Янкі Маўра. Прачытаўшы "Загадкі...", дзеці даведваюцца, што такое і загадкі, і шарады, і анаграмы, і мегаграмы, і амонімы...

Падрыхтаваў падарунак і калектыў рэдакцыі часопіса "Вожык", даючы зялёнае святло яшчэ аднаму зборніку У. Мацвееўкі "Сорак скоргаворак".

Шчодрая творчая сявёнка ва Уладзіміра Іванавіча. І гэтай шчодрасцю ён спышаецца дзяліцца з маленькімі чытачамі.

Далейшых поспехаў Вам, Уладзімір Іванавіч!

А. М.

Жыццё, як вядома, кожнага з нас выпрабуе на трываласць. Адны ўзлятаюць да высокіх зор, другіх засмуктае ціна прагнасці, трэцяя спакваля, дачасна паміраюць ва ўдушлівай атмасферы алкагалізму. Чалавек патрэбен Богу і людзям, але "Варта спазнаць найлепей Ды праз усе шляхі Толькі адно: які Сам ты сабе патрэбен". Многія аслеплі і аглухлі, сталі раўнадушнымі, абьякавымі да ўсяго, чым жыве наўколле:

Сарам'яжныя ўсхліпы, застыглая кроў,

Маладыя памкненні пад лёдам.

І не чуем ні ворагаў мы, ні сяброў,

Нават самі сябе — не заўсёды.

Людміла Сіманёнак гранічна шырая, выказвае гарачую гатоўнасць змяніць шмат што ў сённяшніх рэаліях. І яна звяртаецца да Ефрасінні Полацкай: "Ч' ўсім, хто з вольнай сцэжкі саступіў, і хто краіну ў роспачы пакінуў. І тым, хто мову матчыну забыў, Даруй грахі, святая Еўфрасіння". І самае галоўнае:

На адраджэнне людскасці ў людзях

Благаславі,

святая Еўфрасіння!

...Хто не бачыў, як маладыя буслы, падбдзёраныя бацькамі, пачынаюць лятаць. Спачатку кружаць, бліжэй трымаючыся гнязда.

Ва ўзмахах крыльляў няма той упэўненасці, той сілы, якія робяць палёт плаўным і высокім. Але кругі становяцца ўсё шырэйшымі, вышэйшымі. Маладое сэрца рыхтуецца да галавакружных узлётаў, да адолення далёкіх шляхоў-дарог. І маладая пазтка мае рацыю заявіць:

На здаровым карэнні —

жывое ўзрасло.

І нягожа яму пахіляцца.

Аркадзь НАФРАНОВІЧ

Янка Брыль — ганаровы грамадзянін

Народны пісьменнік Беларусі Янка Брыль, як вядома, нарадзіўся ў Адэсе. Ды сапраўдная радзіма чалавека там, дзе прайшло яго маленства. А гадаваўся Іван Антонавіч у вёсцы Загора цяперашняга Карэліцкага раёна, куды пераехаў з бацькамі ў 1922 годзе. Радзіма бацькоў — стала і радзімай сына. На ўсё жыццё! Іван Антонавіч падоўгу жыве ў сваёй роднай вёсцы. Сваім адчувае сябе сярод землякоў. Успомніў пра народнага пісьменніка Беларусі і Карэліцкі райвыканкам. Ён прыняў пастанову, паводле якой Я. Брылю "за актыўны ўдзел у грамадскім жыцці раёна, любоў да роднай зямлі і мовы", прысвоена званне ганаровага грамадзяніна.

Гісторыя Бялыніч і вакол іх

Адметным у краязнаўчай беларускай літаратуры апошніх гадоў можна назваць гэтае выданне, што пабачыла свет у Бялынічах. Гаворка пра кніжачку (яе ўклаў Міхась Карпечанка) "Згукі мінуўшчыны". У падзагалюк: "Гісторыя Бялыніцкага раёна ў пытаннях і адказах".

66 пытанняў і адказаў увайшло ў зборнік, які можа лічыцца своеасаблівым дапаможнікам па гісторыі Бялыніцкага краю. Калі ўзнікла першае пытанне? Услед за першым пытаннем вы адразу адкрываеце для сябе старажытныя паселішчы ля бялыніцкіх вёсак Лубяны, Чырвоная Слабада, Прыбар, Цяхцін, Вугольшчына. Якое старажытнае племя з'яўляецца нашым продкам? Калі з'явіліся курганы, што яны сабой уяўляюць і колькі іх? Да якой дзяржавы адносіліся Бялынічы ў старажытнасці? Якія легенды апавядаюць аб узнікненні Бялынічаў? Якія кнігі друкаваліся ў Бялынічах? Гісторыя краю раскрываецца ў кантэксте айчынай гісторыі ўвогуле. Выданне "Згукі мінуўшчыны" цікавы ўзор асветніцкай, гісторыка-пазнавальнай работы ў межах пэўнага краю.

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

"Нёман", N 7

У нумары — нізкі вершаў С. Законнікава "Дзень на зямлі", С. Яўсеевай "Нядзельны дождж", В. Гардзея "Ёсць шчасце", пачатак рамана В. Іпатавай "Залатая жрыца Ашвінаў", падборка апавяданняў А. Васілевіч "Новыя старонкі". Друкуюцца раздзелы з кнігі Г. Бубнова "Прыручэнне сэнсу. Аб прынцыпах эвалюцыйна-вектарнай цывілізацыі", нарыс Я. Сіпакова "Купала — Ляўкі, Зубрэвічы". Л. Рублеўская выступае з артыкулам "Сядзячы на прыгожым пагорку" ("Міф і літаратурная біяграфія"). А. Станюта (назву лепш падаць у арыгінале: "Лицо и лик") асэнсоўвае некаторыя старонкі творчасці Ф. Дастаеўскага. У. Анісковіч рэцензуе нумар балгарскага альманаха Панарама, прысвечаны сучаснай беларускай літаратуры, Э. Іофе — кнігу Р. Рэлеа "В краю светлых берез". Я. Шунейка знаёміць з творчасцю мастака Э. Пяшкова.

"Спадчына", N 3

Сярод аўтараў нумара — Ч. Мілаш ("Канец Вялікага княства Літоўскага (пра Юзафа Мацкевіча)", П. Чарэвін ("Паўночна-Заходні край"), В. Калнін ("Архітэктура Яна Самуэля Бэкера"), П. Трамповіч ("Шляхі беларускае інтэлігенцыі"), Н. Васілеўская ("Жыццёвы шлях Паўла Трамповіча"), С. Кавалёў ("Першы ўзор палітычнай паэзіі"), І. Саверчанка ("Пачатак літаратуры супраціву"), С. Станкевіч ("Янка Купала"), А. Белы ("Афіны над Ліматам" і беларуская культурная спадчына XVI ст.), Г. Вольф ("Парэгрывацыі"), "В. Я." ("Вільня. Кароткі гістарычны нарыс").



"Колькі жыў і перажыў..."

Чаканы травень

Успомніць кожны пры нагодзе,
Што травень быў яму як рай.
Мне лёс судзіў на свет прыходзіць
У гэтым месцы якраз.

Пасля зімы з нас хто не рады,
Каб з хаты выйсці на прастор?
Падрыхтаваць зямлю на грады,
Наперадзе мо справаў сто...

Прыемна глянуць: сад у цвечце
І сонечны, цудоўны дзень.
Ды так, як снег, пляёткі вецер
На сцэжкі кідвае, кладзе.

Ступай шырэй, чаканы травень,
Па нашай змучанай зямлі,
Дай люду гарт, каб у дзяржаве
Яго слядоў не замялі.

На стыку двух гадоў

На злеме ночы Беларусь
Свой шлях распачала.
Яе ўзялі міліёны рук,
Каб кветкай расцвіла.

Гадзініца лаўлю я бой
На стыку двух гадоў.
У светлы дзень іду з табой,
Каб выканаць свой доўг.

Перад табой заўжды ў даўгу —
Жыццё дала ты мне.
З табой толькі я магу
Душою палымнець.

Я бачу радасць у вачах
Знаёмых, землякоў.
— У Новы год, у добры час! —
Махаю я рукой.

У серабро прыбраўся бор
Краіны маладой...
Прыемна чуць курантаў бой
На стыку двух гадоў.

Родная мова

Даюць нам зоркі і крыжы
Пасля знішчальнага кастра...
О, мова родная, скажы,
Чаму мне добра сярод траў?

Чаму іду я ў гай густы
Паслухаць песні салаўя?
А мо спяваеш гэта ты,
Каб заблудзіўся ў нетрах я?

Ды не ўцяку я ад пакут,
Мне трэба крыху адпачыць.
І ў нашу радасць — родны кут
Не дам, каб лезлі крумкачы.

Даўно не чуў, каб конь іржаў,
А гэта — прызнакі добра.
Знішчае дзесь касу іржа,
Касу, што вораг адабраў...

Гуртуй жа, мова, на зары
Усіх беларусаў навакол,
Каб нашы душы азарыць,
Каб вырвацца з бяды, акоў!

Цябе ж знявечвалі, няклі,
Каб ты крычала ім "ура".
Наш Каліноўскі і ў пяці
З "Мужыцкай праўдай" паміраў.

І Тарашкевіч так, як сцяг,
Трымаў "Граматыку" ў руках...
І мова ўстане на касцях
І разліецца, як рака!

Вясна

Каторы раз прыходзіць
Вясна на Беларусь!
У знак такой прыгодзе
Паперу я бяру,

Каб выказацца шчыра
Пра ясны, новы дзень,
Які на рэках шырай
Парадак наведзе.

Каб зноў цвілі на сушы,
Як летась, паплавы —
Там селянін насышыць
Мурожнае травы...

Іду на двор пагрэцца,
Адклаўшы ўбок пяро...
Хутчэй бы без па грэццы
Пчаліны вецярок!

Была ж у продкаў мода
Папіць гарачы чай
З пахучым, свежым мёдам —
Знімае боль з пляча.

А калі боль на сэрцы
У саванага раба?
Пакуту можна сцерці
Не мёд, а барацьба!

Не пан, дык "таварыш"

Раней тут панства панавала,
Быў паліцай і штык з арлом.
І ўсё ж на іх прыйшла навала,
І паліцеля ўсё на злом.

Здавалася, дыхнулі вольна
Але навокал зброд кішэў,
Каб з нашай катаргі — "супольнай"
Тужэй набіць сабе кішэнь.

І панавалі не пан — "таварыш",
Народ каб з голаду канаў.
"Таварышы" так "ратавалі"
Нас ад каровы і каня!

Вось новы плашч, ды кліка тая,
Што да галечы давяла,
Цяпер штодзённа заклікае
Да двухгаловага арла.

Няўжо на веку закізаюць,
Каб гімнам партыя гула,
Каб быў ціхмань, як той заяц,
Быў з Курапатамі ГУЛАГ?

Адціўшы страту

Ахоплены вялікім жалем,
Хаджу нібы пахілы цень.
І не чакаю, што ў скрыжылях
Яшчэ што-небудзь заціце.

Звыш паўстагоддзя, так як трэба,
Дзялілі радасць, хлеб і сум.
Гады той сцэжкі не цярабляць,
Якою лёс жыцця нясу.

Сяброўка пала. Горыч, страта,
То невымоўная бяда!
Яшчэ не вырас рэгістратар,
Каб усяму ацэнку даў.

Цяпер я бачу, што ў жыцці мы
Не заўважалі дабрый,
І не цанілі дар Радзімы,
Пакуль да гора дабрый!

Не шанавалі мы кабету,
Калі наперадзе гаварыць.
Яна на свет пускала дзетак
І даглядала... да пары.

Адчуўшы страту, адзіноту,
Насіў бы на руках яе
І падабраў бы тую поту,
Што маці з вечара п'яе.

Багацця не нажыў

Колькі жыў і перажыў,
А багацця не нажыў.
Хоць пра гэта не кажы:
Быў амаль што на крыжы.

Людзі кажучь, бог зьярог,
Мо хто іншы дапамог?
Не памочыш толькі ног,
Як не выйдзеш за парог.

Я ж хадзіў усе гады,
Як быў дужы, малады.
Праз агонь прайшоў і дым,
Каб ізноў прыйсці сюды.

Кола круціцца наўкол,
Часам даць балючы ўкол.
Быў я дужы, як той вол,
Цяпер падаю на дол.

Першы раз гэта здарылася вось тут, на мядзведжай шкуры, якая зараз лашчыць яе босыя ногі. Згадка адгукаецца прыемным скразнячком паміж выпушчаных на волю грудзей і салодкім паколваннем у зацвярдзелых смочках.

Мядзведзь быў велізарны: амаль чорная, з бурымі падпалінамі шкура займае ўсю прастору ад алькова да вакна, за якім — толькі высокая пасля апошніх залеваў Дзвіна. Учора рака ўзбунтавалася, за нейкую гадзіну ўзарвала наведзены для яе, імператрыцы, вышэй Полацка мост, і генерал-губернатар распарадзіўся знайсці надзейную шлюпку.

Яна бярэ з талеркі чырванабокі яблык, які, колькі сябе памятае, нязменна з'ядае перад сном, і згаладала ўпівалецца ў яго зубамі. Толькі пятая гадзіна, але імператрыца ведае: ужо не засне, бо цела перапоўненае не стомаю, а пенлівай, як шампанскае, лёгкасцю, што хутка вяртае вастрыню і свежасць успрымання. Свечкі ўжо даўно непатрэбныя, аднак яна чамусьці не спяшаецца тушыць амаль празрыстыя агенчыкі, быццам іх жывая прысутнасць тут, у спальні, яшчэ дзеля нечага патрэбная.

Імператрыца спрабуе акрэсліць свой унутраны краевід. Ён сутучны заваконаму: тая ж ціхая раніца і бяссонная, там-сям яшчэ захінутая пасмамі туману плынь успамінаў пра зусім блізкае і пра задаўненае, але раптам вяртае прыхамаццю памяці.

Ёй падабаецца думка, што прэлюдыяй гэтае ночы сталася наваліцца, якая шалела над горадам у першы полацкі вечар.

Наогул, усе баўленыя тут дні зліліся для яе ў адзін — доўгі дзень, які папярэднічаў сённяшняму ішчаслівай (імператрыцы не належыць так думаць, але зараз яна думае менавіта так) ночы, чыя рука ўтэўнена сцерла вобразы і адчуванні астатніх полацкіх начэй.

Хіба гэта не ўчора яна ўязджала ў горад пад мелодый аркестра, што граў на ўзвешанай у яе гонар трыумфальнай браме, і залпы салюту з расстаўленых на гарадскіх валах гарматаў? Яна ехала праз шчодрую цёплыню травеньскага вечара, праз залітыя белай, ружовай і жаўтлявай квеценню салды, праз шматгалоссе званоў і натоўпы яе падданных, якім кланялася са сваёй пазлачонай карэты з апушчанымі вокнамі. Наперадзе на раскошна прыбраных конях гарпавала найбольш знакамітая полацкая шляхта, за ёю — папшмайстар з папшталёнамі і пікіёры пры поўным парадзе. За брамаю абпалі вуліцы стаялі ў святочных строях рамесніцкія цэхі са сцягамі і барабанамі, а на пляцы перад прысутнымі месцамі чакала чынавенства ў белых камзолах і чырвоных, з белымі гузікамі каптанах з палевым падбоем...

Падзеі трох прысвечаных Полацку дзён яе падарожжа ўзніклі перад вачыма, нібы стракатыя каларовыя малюнкi з дзіцячай кніжкі пра іншыя краіны і народы, якую яна чытала талы, калі гаварыла і сніла сны па-нямецку.

Сабор святога Стэфана, дзе айцы-езуіты падрыхтавалі ёй пышна аздоблены трон... Стоячы на ім, яна ўпершыню ў жыцці слухала каталіцкае набажэнства і назірала ўрачыстую працэсію са спевамі Те Деум, пасля чаго граф Чарнышоў адрэкаментаваў ёй ордэнскіх навіцьяў...

Увечары быў маскарад, і ўвесь горад — рынак, вуліцы, манастыры — ззяў іпомінашый. Перад езуіцкім саборам — чатыры залітыя залатым святлом драўляныя піраміды, роўныя вышынёю самому храму, а пад яе вокнамі — пятая піраміда з агністым надпісам "Страх ворагаў, апіршыцца сяброў, любоў падданных"... І зноў у калейдаскоп уражанняў урываецца ноч.

Ён быў не надта шчодры на кампліменты; пасля традыцыйных галантных формулаў ягоны позірк спыніўся на шкуры каля алькова, і ён нечакана, быццам толькі што вярнуўся з лесу і ні пра што іншае гаварыць проста не можа, узяўся раскаваць пра паліванне на мядзведзях.

Навошта ёй, імператрыцы і жанчыне, было ведаць, што тут, у прыздвінскіх лясах, вядуцца тры пароды гэтага зверу — мурашнікі, аўсянікі ды сярвятнікі і што, калі за адну аблаву здабываюць меней пяці мядзведзях, гэта лічыцца няўдачай? Якім ветрам яму ў галаву магло занесці бязглуздную думку, нібы ёй будзе цікава чуць, што мядзведзях не толькі абкружаюць у асочаным мерлагу, але яшчэ і ловяць сілом або жалез-

*Навіцый — новапрыняты ў манаскі ордэн.

нымі пасткамі ў атворах борцяў, калі, прасунушы галаву да пчол, мішка ўжо не можа выпягнуць яе назад?

Але ён, гэты літвін, гэты полацкі паляўнічы, не памыліўся: ёй на праўду зрабілася цікава, і яна, імператрыца, гатовая была слухаць далей — як на дно адмысловай яміны ставяць місу з разведзеным гарэлкаю мёдам і прываблены смачным пахам лясны ласун адважна “бярэ чарку”, а потым саладка засынае і робіцца лёгкай здабычай.

Ягоны невысокі, густы, з утульнай хрыпкаю галас зачароўваў, абуджаў у глыбінях свядомасці штосьці таёмнае, неспасцігальнае, першабытна-справедлівае. Такія галасы, пэўна, былі ў ведзьмароў, што выклікалі, як яна чытала ў старых хроніках, бясконцыя дажджы, калі дзвесце гадоў таму Полацк трымаў у аблозе вялікі князь і кароль Стэфан Баторы...

некалькімі мужчынамі адначасова. Ён абуджаў пакрытую, падземную прагу, што дрэмле, магчыма, у сутарэнных свядомасці кожнае жанчыны і можа так ніколі і не вырацца з вязніцы, — цалкам, да апошняе клеткі трапіць у абладу мужчынскае сілы, адчуць гвалт над сабою, ператварыцца ў наложніцу, у рабыню.

Ён абыходзіўся з ёю ўсё больш беспырымона, але ад гэтага жаданне ставала адно вастрэйшым, завалодваючы ёю ад карэнчыкаў валасоў да пазногіяў. Ён рабіў ёй балоча, ды боль не выклікаў пра-тэсту, а ўпырскваў у вены новую порцыю таго хмелю, які яна ставіла непараўнальна вышэй за любы іншы напоі.

Яна, імператрыца, паслухмяна і ўдзячна выконвала ўсе ягоныя прамоўленыя і непрамоўленыя загады. Мужчына загадваў, і яна цалавала цвёрдыя гар-

паслом Саксоніі і Рэчы Паспалітай, напачатку нават не паслом, а сакрата-ром пасольства.

Яго не было побач тады, у чэрвені 1762-га, калі яна наперадзе верных ёй палкоў ехала верхам у гвардзейскім мундзіры старога пятроўскага крою і ў капелюшы з зялёнай дубовай галінкаю ў Пецяргоф, куды ў той самы дзень мусіў прыехаць імператар, якому лёс адлічваў апошнія дні. Яго, Станіслава Аўгуста, не было з ёю ў яе зорны час, калі яна кіравалася насустрач фартуне, каб ужо заўтра ўрачыста ўступіць у Пецярбург. Побач былі княгіня Дашкава, граф Мікіта Панін, браты Рыгор і Аляксей Арловы, гэтыя куміры моладзі, непераўздызеныя майстры наладжваць на сталічных ускраінах кулачныя баі да смерці...

З тых, хто дзеля яе ўзыходжання на трон рызыкаваў кар’ераю і жыццём, яна не забыла нікога. Мікіта Панін атрымаў

на знак спакування вальтэр’янскім ідэям свой партрэт.

Яна весела смяецца.

Месьце Дзідро яна ўдзячная не за такіх вучняў, а за іншае. У адзін цудоўны дзень ён парэкамендаваў яе паслу ў Парыжы скульптара Фальканэ. Яшчэ год ці два, і першы расійскі імператар уздыбіць масянжовага князя над Нявою, назавуць яго ўвекавечыўшы і яе, Кацярыну Другую.

Тут, недалёка ад палаца, што даў сёння прытулак яе шчаслівай ночы, ёй паказалі мураванку — два ляпныя геніі над уваходам — дзе спыняўся Пётр. Трэба прызнаць, што ў Полацку ён мог бы паводзіцца і больш абачліва. Гэтае забойства вікарыя з уніяцкімі манахамі... У Сафійскім саборы ды яшчэ ў час прычасця... Колькі непажаданых размоў пры еўрапейскіх дварах... І паравое сховішча ў саборных сутарэннях...

Можа, ведаючы, што праз семдзесят пяць гадоў яна атрымае ад полацкіх бацькаў запрашэнне наведаць адбудаваны сабор, імператар трымаўся б больш дальнабачна. Учора яна палічыла за лепшае ўхіліцца ад візіту, не забыўшы — яна тонка ўсміхаецца — разыграць пры гэтым сцэну незадаволенасці праваслаўнымі манахамі з Багаяўленскай царквы, якія, ведама ж, зусім выпадкова зацягнулі набажэнства...

Не дзіўна, што ён, полацкі паляўнічы, таксама ўспомніў Пятра. Зрэшты, ёй чамусьці не нарта хочацца згадваць іх начную размову.

Настоеная на пахах і водарах ночы світальная свежасць запаўняе спальню, і імператрыца накідае на плечы стары ўтульны шлафроў, што памятае не адну яе вандроўку і таямніцу.

Ранішні даклад яшчэ далёка, і яна сядзе да бюро, каб напісаць сыну. Добра распісанае пяро лётае па паперы з такой самай вясялай лёгкасцю, як некалі ў дзяцінстве яна, ловачы расшпільным футэрамк вепер, летала на галандскіх каньках па замерзлай сажалцы.

“Паміж вокнамі маімі і Польшчаю адна толькі не вельмі шырокая Дзвіна... З таго часу, як я тут, заўсёды куртаг. Безліч мужчын і жанчын найвышэйшага палёту, што прыехалі з Польшчы. Паўсюль стужкі блакітныя ды чырвоныя, і духоўныя асобы ўсялякага крою. Учора я была ў езуітаў і ўражаная іх бляскам. Усе астатнія каталіцкія ордэны ў параўнанні з імі — свінні. Адно толькі шкада, што гэтыя людзі не танцоўць. У іх тут найраскашнейшая царква. Ах, якія сярод іх трапляюцца круцельскія фізіяномі...”

Так, яе імперыя — гэта не Еўропа, а зусім іншы маляр, але менавіта ёй, Кацярыне, — нявызнаныя шляхі твае, Госпадзі! — служыць забаронены папам Кліментам XIV ва ўсім каталіцкім свеце ордэн езуітаў.

Яна адкладае ўбок пяро, і перад яе вачыма праносіцца цэлая не напісаная пакуль кніга, вартая таленту выбітнага раманіста.

Талды, калі двухгаловы арол распасцеў крылы над новымі губернямі, яна загадала графу Чарнышова ўдзень і ўначы сачыць за езуітамі, як за найбольш падступным каталіцкім ордэнам. Хіба магла яна ўявіць, што рэліжыі з генерал-губернатарскай канцыляркі будуць штораў выклікаць у яе не трывогу, а захваленне? Што полацкія езуіты першымі складуць ёй прысягу і адслужыць у саборы святога Стэфана літургію ў гонар яе імянаў...

Яна паставіла сабе на службу магутны ордэн і сімпатыі многіх новых падданных-католікаў. Яна, не трацячы ні рубля, захаваў на далучаных землях езуіцкія школы і калегіумы, праграмы якіх, прынамсі, на стагоддзе апырэджаюць любую расійскую школу — не дзіва, што знакамітыя фаміліі з абедзвюх яе сталі пачынаюць аддаваць дзяцей у навучанне не куды-небудзь, а ў Полацк, дзе Таварыства Ісуса мае найстаражытнейшы на гэтых землях калегіум.

Яна абвела вакол пальца самога папу, высачыўшы ягоных агентаў, што меліся публічна абвясціць у Полацку пастанову пра забарону ордэна, і цяпер на ўсе ўшчуванні і пагрозы з Ватыкана полацкія езуіты, спілла апусціўшы вочы, алкаваюць, што дзеля выканання загадаў з Рыма яны гатовыя ахвяраваць нават уласным жыццём, але гэтага не дазваляюць ім свецкія расійскія ўлады.

Яна дазволіла адчыніць у Полацку навішчы, а гэта значыць, што яе памежны горад зрабіўся сусветнай сталіцаю Таварыства Ісуса. Вестка пра тое разляцелася па Еўропе і дасягнула Новага Свету. Рэктар калегіума казаў учора ў прамове, што берагі Дзвіны замянілі ордэну берагі Тыбра.

(Працяг на стар. 14—15)

КАХАНАК ЯЕ ВЯЛІКАСЦІ

АПАВЯДАННЕ

У нейкі момант яе душа паўстала; ёй захацелася сцінуць мярэжку чараў і ўзяць размову ў свае рукі, але...

Але ёй на памяць недарэмна прыйшлі ведзьмары: наступнае хвілі ягоныя вочы робяцца ўтрапёнымі і яна, не паспеўшы ні словам, ні рухам запырчыць, апынаецца ў дужых руках, якія апчадна, аднак з катэгарычнай уладнасцю пераносяць яе з алькова на неспадзявана мяккую шкуру, а яшчэ праз тры ўдары сэрца ён ужо авалодвае ёю цалкам, перакульвае ў вір страці, азарту і шаленства, якія, відаць, можна параўнаць адно з тымі, што кіпяць у мужчынскай душы на паляванні.

Шкура пахне зверам, аднекуль з зялёных нетраў даносіцца гукі ражкоў і сабакі брэх, дзікія лесавыя пахі зліваюцца з хмельнай водарнасцю ягонага поту... Яна заплюшчвае вочы, і ў якімсьці кутку яе розуму ўспыхвае вар’яцкая думка, што гэты літвін насамрэч здолеў ператварыць іх, сябе і яе, у мядзведзя і мядзведзіцу. Каб пазбыцца наслання, яна расплюшчваецца, бачыць у святле кандэлябра свае белыя рукі і хоча засмяяцца над недарэчным страхам, ды смех захрасае ў горле абарваным птушыным клёкатам, бо яе, імператрыцу, даганяе і накрывае з галавою хваля, што цягне за сабой, прымушае вырывацца, крычаць і нарэшце застагнаць у шчаслівай бездапаможнасці, захлынуцца радасцю, не, не радасцю, а нязмерна складанейшым пачуццём, падобным да каратэатэмінавае смерці, да імклівай экспедыцыі ў нябыт.

Яна любіць вяртацца з такога падарожжа не адразу. Тая самая хваля, ужо спакойная і лагодная, павінна прынесці яе назад і непрыкметна адступіць, знікнуць, як вымуштрываная пакаёўка, знайшоўшы яе раскунежанаму целу прытульнае месца на пустэльным беразе гукаў, алчуванняў і дотыкаў, з якіх народзіцца, набываючы плоць і кроў, ненадоўга пакінуць свет.

Тут, у старасвецкім драўляным палацку над Дзвіной, дзе яна спынілася, адмовіўшыся ад вільготных пакояў закончанага — гэта ў яе імперыі старая завядзёнка — у апошні дзень мураванага палаца на рынку, усё атрымалася іна-чай.

Ёй не ўдалося падпарадкаваць гэтага ведзьмара свайму рытму і змусіць яго перажыць зліццё з абсалютам адначасова з ёю. Полацкі паляўнічы не наталіўся, ім кіравала ранейшая неўтаймоўная жарсць, і ён не адпусціў яе ў жаданую ціхую завань. Ён толькі напачатку дазволіў ёй, імператрыцы, аддацца той хвалі, а ў астатняе імгненне ўтрымаў і зрабіў сваёй пахолкаю, хутка вяртаючы жаданне ёй самой.

Гэты літвін прымусіў яе спырацца легчы на стол, потым укленьчыць на падлозе і зноў падняцца. Ягоныя рукі, вусны, язык упэўнена і бессаромна блукалі па ўсім яе целе; досыць было апусціць павякі, каб здолася, што яна маркітуецца з

кавья смочкі яго налітых жалезнай сілаю грудзей. Мужчына загадваў, і яна кусала і грызла іх, чуючы, як ён распальваецца яшчэ болей. Мужчына загадваў, і яна паварочвалася тварам да начной ракі і клала локці на падваконне...

Яна зноў і зноў стагнала ад аслоды, а потым... потым ён змусіў яе зрабіць тое, што ўжо шмат гадоў яна рабіла адно тады, калі хацела сама... Толькі тады яна, выснажаная, як загнаная аляніха, здолела вызваліцца і самамбўлічна дабрысці да ложка. Але ў ім, у полацкім паляўнічым, выкіпела не ўся жарсць і ён здогнаў яе, імператрыцу, і яшчэ раз паслаў ёй хвалю, што аглушае і збівае з ног...

Нарэшце і ён выпягнуўся побач — як звер, што адарваўся ад пагоні і цяпер мае права перавесці дыханне і наталіць смагу з цёмнай лясной рачулікі.

Яны пілі бардоскае, якое ўвачавідкі вяртала сілы, і маўчалі...

Імператрыца адчыняе вакно і, упусціўшы ў пакой ручаіну вогкай ранішняй свежасці, глядзіць на раку. На тым баку ўжо вынырнулі з туману жоўтыя мурны бернардзінскага кляштару. Вада ўзмаўняе гукі, і зарэчных пеўняў чуваць так, быццам іхні хор уладкаваўся адразу за вартоўняй з гвардзейцамі.

Там, за Дзвіной, іншая дзяржава.

Дзяржава, якая належыць таму, хто калісьці ўмеў дарыць ёй амаль такія ж шалёныя, дзівосныя ночы. Таму, без каго яна — як і ён без яе — няздольная была вытрымаць да вечара. Таму, хто, не будучы мастаком, пакінуў нашчадкам яе найдаканалейшы партрэт. Ён увасобіў яе аблічча ў словы і, калі на гэтым свеце ёсць каханне, ягоным пяром кіравала менавіта яно.

Ужо колькі гадоў яна не разлучаецца з яго падарункам — мініяцюнай, перапаленай у зялёны кітайскі ядwab кніжкнай-нататнікам. Каб уваскрэсіць у памяці тых натхнёных радкі, ёй не трэба гартаць старонкі з залатым адлівам. Імператрыца ведае свой занатаваны былым каханкам партрэт як “Ойча наш”. “Яна брунетка з асляпляльна белая скурай. Бровы ў яе чорныя і вельмі доўгія, нос грэцкі, рот як быццам кліча да падалунка, рост можна назваць высокім, талія тонкая, лёгкая хада, мілагучны голас і вясёлы, як і характар, смех. Яна лёгка пераходзіць ад гарэзлівай гульні да сур’ёзнай табліцы лічбаў, якія яе зусім не паховаюць...”

Імператрыцы здаецца, што, дзякуючы полацкаму ведзьмару, сёння яна выглядае гэтаксама, як і ў дні, калі яе вобраз увекавечыў Станіслаў Аўгуст. Але яна гасіць імкненне падлысці да люстра ў багатай асадзе, у якім магла б паўстаць на поўны рост, як на палотнах прыдворных жывапісцаў.

Там, на далёкім беразе прамінулых з таго часу дваццаці гадоў, яна была яшчэ вялікай князёўнаю, а ён — усяго толькі

Уладзімір АРЛОЎ



Калегію замежных спраў. Кацярыну Дашкаву яна паставіла на чале Акадэміі навук. Рыгор Арлоў ужо праз нейкі год стаў генерал-фельдцэхмейстрам...

Яна ўзнагародзіла кожнага, але найдаражэйшы падарунак быў прызначаны яму. Найвышэй ўзляцеў ён, Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Праз два гады яна ўмяшалася ў барацьбу Чартарыйскіх з Патоцкімі і зрабіла яго каралём і вялікім князем літоўскім, уладаром Рэчы Паспалітай.

Імператрыца адчувае на твары ўсмяшку. Хтосьці з замежных зласліўцаў падлічыў, што яна заявілася ў Расію, маючы ўсяго тры сукенкі, паўтузіна кашуляў і столькі ж насовак. Ну, дапусцім, сукенка было ў яе гардэробе на пару болей, але сутнасці гэта не мяняе. Цяпер яна — гаспадыня найвялікшай у свеце дзяржавы і яе імперыя няўхільна прырастае новымі і новымі землямі. Восем гадоў таму яна адрэзала сабе ад краіны былога каханка Інфлянты і абшар да Дзвіны, Друці і Дняпра.

Ён, Станіслаў Аўгуст, дастаткова разумны, каб усведамляць, што былое каханне не ёсць аргументам мастацтва палітыкі. Але дыпламаты паведамляюць, нібыта надзеі ў яго найўнім сэрцы не пагаслі, а толькі прыпыраныя поплам...

Яна не можа стрымаць смеху. Кожнаму пярэозаму палітыку відавочна, што гэтая мяжа — часовае. Зусім хутка галасісты зарэчны пеўні будуць і на тым баку Дзвіны будзіць яе падданых.

Ніколі дагэтуль імперыя не была такой магутнаю, а яна, яе ўладарка, такой шанаванаю ў свеце. Ёй пісаў Вальтэр. З ёю лічыць за гонар ліставацца Дэні Дзідро. Праўда, яе славы французскі карэспандэнт паўсюль бачыць дэспатызм і марыць пра канстытуцыю, а пад старасць і наогул, кажучы, шыецца ў рэспубліканцы. Колькі гадоў назад, прыехаўшы ў Расію, ён угаворваў яе, імператрыцу, скасаваць прыгон. Ха-ха-ха...

Крыху пагуляўшы нібыта з забавнымі цацкамі, з успамінамі, яна пераходзіць да думак больш паважных.

Усё, што прануюць такія разумнікі, — гэта лекі для Еўропы. А тут пачынаецца іншы кантынент, іншы свет. Петрарка ўжо склаў саветы, Батычэлі маляваў “Вясну”, а тут па гарадах і вёсках скакалі, збіраючы даніну, ханскія баскакі.

Ну, у Беларусі баскакаў не было, але тое ўжо не істотна, бо яна прырасціла гэтую зямлю да свайго кантынента.

Там, у Еўропе, яны з іхняй “Энцыклапедыяй” і рэспубліканскімі ідэямі, відаць, так ніколі і не здолеюць уявіць, што яе падданым энцыклапедыі і канстытуцыі будуць непатрэбныя яшчэ не адно стагоддзе.

Нейкі прастанушы французік, хтосьці з вучняў Дзідро, прыслаў ёй, самай арыстакратычнай з еўрапейскіх імператрыц, ліст з просьбаю падараваць

Улюбёны ў красу жыцця

У Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь захоўваецца невялікая, але добра падабраная калекцыя твораў выдатнага рускага жывапісца Барыса Міхайлавіча Кустодзіева. Яна дазволіла адзначыць выставай 120-годдзе з дня нараджэння мастака.

Адна са старонак мастацкай культуры першай чвэрці XX стагоддзя звязана з імем Барыса Кустодзіева, майстра цікавага і самабытнага. Ён праклаў свой шлях у мастацтве, адметны нацыянальнымі па тэматычнай накіраванасці, па форме, змесце твораў. Мастак вельмі пазнавальны — кустодзіўскімі сюжэтамі, кустодзіўскай інтэрпрэтацыяй, жыццесцвярдзальнай асновай работ, што ідзе ад шчырасці і аптымізму яго асобы, ад жадання дараваць людзям радасць.

Б. Кустодзіёў быў тыповым прадстаўніком сваёй эпохі, у якой для мастака было пажадана працаваць ва ўсіх жанрах і відах выяўленчага мастацтва. Ён па-майстэрску валодаў алеем і акварэллю, пастэллю і алоўкам, спрабаваў сябе як графёр і скульптар. У спадчыну ён пакінуў шматлікія палотны, графічныя лісты, ілюстрацыі, скульптурныя кампазіцыі, эскізы тэатральных дэкарацый.

У гісторыі мастацтва Б. Кустодзіёў застаўся найперш як бытапісальнік правінцыйна-купецкай Расіі. Але не сацыяльны матывы, не падрабязнасці паўсядзённага жыцця цікавілі мастака, а арыгінальнасць быту, дзе сур'ёзнае ўжываецца побач з забаўным і нават смешным. Таму і сённяшні глядач нераўнадушны да жывой кустодзіўскай атмасферы правінцыйнай Расіі, дзе ў лепшых традыцыях народнага лубка на святочных ярмарках, на базарных плошчах, у цэрквах і корчмах імчыць няспынны карагод купцоў і купчы, карчомшчыкаў, кучараў... Так, яго вядомая серыя "Купчыкі", дзе з любоўю і іроніяй адначасова мастак прадстаўляе прыгожа апранутых і аголеных, круглатварых, белых, з ялотной грацыяй жанчын з купецкага асяроддзя, гэта не вымысленыя рэальныя людзей, а абагулены, стылізаваныя вобразы, фальклорнае ўяўленне пра жаночую прыгажосць.

Не менш захапляюць і партрэты Б. Кустодзіева, якімі ён займаўся з першых творчых крокаў. Вобразы жонкі, дзяцей, родных, сяброў — пшячотныя і глыбока эмацыянальныя.

Б. Кустодзіёў пражыў цікавае і дужа складанае жыццё. Вучань Рэпіна, акадэмік жывапісу, ён уваходзіў у шматлікія таварыствы мастакоў пачатку стагоддзя. З сарка дзевяці пражытых ім год апошнія шаснаццаць быў прыкаваны цяжкой хваробай да крэсла і абмежаваны сценамі майстэрні. Але да канца дзён гэты валявы, улюбёны ў прыгажосць жыцця чалавек працаваў, ствараючы поўныя аптымізму і жыццярадаснасці палотны.

Нацыянальны мастацкі музей запрашае наведаць юбілейную выставу Барыса Кустодзіева, якая будзе працаваць да 13 кастрычніка.

Алена РЭСПІНА

Да 200-годдзя Адама Міцкевіча



У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адкрылася выстава дакументальнай фатаграфіі з архіва Музея літаратуры імя Міцкевіча (Варшава) і карцін мінскага мастака Аляксандра Зубрыцкага. Выстава прысвечана 200-годдзю Адама Міцкевіча.

Фота Аляксандра ТАЛОЧКІ, БЕЛТА

З гарачымі днямі ліпеня супала сёлета падзея, якую, паводле маштабнасці задумы і насычанасці праграмы, можна назваць кульмінацыйнай культурнага жыцця краіны: Міжнародны фестываль мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску". Час мінае, жарсці вакол падзеі аціхаюць, і мяня ўжо дазволіць сабе зрабіць невялікі экскурс у тыя ліпенскія дні, каб памеркаваць над тым, што адбылося, сёе-тое пераасэнсаваць — раней гэтаму крыху перашкаджала святочная эйфарыя...

1 Сёлетні фестываль пабіў рэкорды традыцыйнай летняй віцебскай імпрэзы па працягласці, бо доўжыўся 9 дзён, прычым амаль без паўз. У розных залах горада канцэрты ішлі не толькі днём, але і ноччу. "Базарнае"

рае свае геаграфічныя і этнічныя межы, на тое ён і базар. Але падчас фесту раз-пораз думалася: навошта тады ён называецца "Славянскі"? Наконт гэтага чула розныя тлумачэнні-меркаванні, нават узаемавыключныя. Але, магчыма, усё ж ёсць рацыя ў тым, каб на

Лепей — меней?..

ЗГАДКІ ПРА "СЛАВЯНСКІ БАЗАР У ВІЦЕБСКУ"

жыццё заспакойвалася пад раніцу, ды праз пару гадзін набірала новыя абароты. Праграмы часта супадалі, утвараючы дылему: які ж канцэрт выбраць для прагляду?

Кажуць, што попыт выклікае прапанову. Але колькасць прапаноў была тут відавочна большая за попыт. Пра гэта сведчыла і сціплая колькасць наведвальнікаў пэўных праграм, і якасць іх правядзення... Здаецца, гэта ўжо аксіёма: чым больш грандыёзна задума, тым менш увагі ўдзяляецца важным дробязям, якія ў выніку аказваюцца зусім не дробязямі. Таму якасць некаторых фестывальных праграм і ў арганізацыйным сэнсе, і ў творчым (асабліва тых, што дадзіліся на вольным паветры) пакідала жадаць лепшага. Напрыклад, крыху расчаравала імпрэза "Пёўчае поле": не зусім прадуманая, яна не надта зацікавіла наведвальнікаў.

Увогуле, сёлетні фестывальны марафон пацвердзіў трапінасць даўно вядомага выслоўя: "Лепей меней, ды лепей". Тым, хто хацеў ахапіць усё, гэта было яўна не пад сілу. Ну, а большасць людю, як тое водзіцца, цікавілі не столькі мастацкія імпрэзы, колькі мажлівасць бавіць час на "базарным прыволлі".

Так, аншлагі можна было назіраць толькі на канцэртах у амфітэатры, ды і то не на ўсіх. Іншыя залы запаўняліся напалову. Народ жа, карыстаючыся нагодай, сам сябе весяліў — проста на вуліцах, у гарадскім парку, дзе стракацелі абрус-самабары. Шчыра кажучы, радкі 3 вядомай песні "гуляць дык гуляць!" здаваліся дэвізам фестывальнага Віцебска. Зразумела, свята ёсць свята, але ж 9 дзён запар — ці не мнагавата, тым больш, калі мы не можам пахваліцца дастаткам і дабрабытам? Ці не таму часам гэтае грандыёзнае "дзеянне"-відовішча падавалася ўжо не святам, а яго ілюзіяй?

Застаецца толькі чешыць сябе думкай, што ў будучым такія імпрэзы знойдуць нейкі кампраміс, калі не гармонію, са штодзённым жыццём, з рытмам будняў вялікага горада.

2

"Славянскі базар" — фестываль творчасці. У ім, як у стракатым букецце, мноства нюансаў і адценняў. Складальнікі гэтага "букета" сёлета як ніколі рабілі акцэнт на яго міжнародным статусе, замацаванні якога мусіла паспрыць не толькі колькасць праграм, але і разнастайнасць іх.

Падчас свята адбылося некалькі дэбютаў. Штодня на тэнісных кортах амфітэатра паказвалі сваё мастацтва цыркавыя артысты. Прайшлі дэманстрацыі мадэляў пад дэвізам "Мода і музыка новага пакалення". І, нарэшце, бадай, самы адметны сёлетні нюанс — свята балета, якое ўвянчала адзін з апошніх дзён фесту. Акрамя гэтых цікавых навінак, у яго праграме былі традыцыйныя кінапаказы, выставы мастацкай фатаграфіі, тэатральныя сустрэчы, кірмаш народных рамёстваў...

Ну, і канешне, самай разнастайнай была музычная праграма, якая сумясціла і традыцыйную поп-музыку, і фальклор, і духоўную, і джазавую, і харавую акадэмічную...

Статус міжнароднага пацвердзіўся, вядома, самім складам удзельнікаў і гасцей. Сярод іх, дарэчы, было шмат замежных артыстаў, якіх не назавеш прадстаўнікамі культуры славянскіх народаў, пра чыё яднанне рэгулярна згадвалася ў тэкстах вядучых — як пра звышзадану "Славянскага базару". Таму можна толькі вітаць, што "СБ" пашы-

фестываль запрашаць гасцей з усіх куткоў свету, а вось у вызначэнні складу ўдзельнікаў конкурсу маладых выканаўцаў прытрымлівацца пэўных прывырытэтаў, якія адпавядалі б назве ўсяго фесту і "замацоўвалі" яе?

Калі ў агульнай фестывальнай праграме можна паказаць усё, на што хто здольны, дык конкурс — гэта прынцыповы інтарэс, стрыжань і цэнтр усяго свята.

Вынікі сёлетняга конкурсу нельга назваць неаб'ектыўнымі, хутчэй наадварот. Падабаецца каму ці не, але ізраільскі спявак Рафаэль, адзначаны Гран-пры, на фоне іншых канкурсантаў выглядаў сапраўдным прафесіяналам. А яго інтэрпрэтацыя песні Ігара Лучанка і Генадзя Бураўкіна "Зачарованая" проста зачаравала! І трэба аддаць належнае спеваку ў тым, што ён хаця б напалову, але выканаў гэтую песню на мове арыгінала. Не ў прыклад адной з нашых канкурсантак В. Уронскай, якая ўвогуле ў свой конкурсны рэпертуар не ўключыла беларускую песню, што, на мой погляд, і стала першай прыступкай да яе паражэння. Шкада, бо спявачка цікавая і хаця б не на перамогу, але на званне лаўрэата магла прэтэндаваць.

Не навіна, што кожны чалавек нясе пэўную энергетыку, тым больш — артыст са сцэны. Згадаю тут меркаванне чынніцы журы конкурсу маладых выканаўцаў Лаймы Вайкуле. Славутая артыстка асабліва вызначыла самую юную ўдзельніцу, спявачку з Гродна Вікторыю Дземянчук, выступленне якой "проста сцябілася" чысцінёй і шчырасцю". Але ж, дадам, Вікторыя, акрамя гэтых вартасцяў, мае яркі і моцны голас, што ў спалучэнні з усім астатнім і дапамагло ёй заваяваць другую прэмію.

У параўнанні з нашай Вікторыяй Дземянчук, якая толькі пачынае свой творчы шлях, уладальніца 1-ай прэміі спявачка з Югаславіі Тэня Банянін ужо мае прафесійны вопыт, удзел у конкурсах, сольныя канцэрты, два альбомы. Гэта адчувалася на яе выступленні ў Віцебску.

Увогуле конкурс зрабіў прыемны ўражанні: яго адразу некалькі ўдзельнікаў вызначылі яго ўзровень і задалі тон, таму і вынікі не атрымаліся нечаканымі. Конкурс маладых выканаўцаў — гэта толькі адна са шматлікіх сюжэтных ліній фестывальнага жыцця, якое часам нагадвала забытыя раман. Своеасаблівай праёмавай да яго было яшчэ адно творчае спаборніцтва — міжнародны фестываль-конкурс дзіцячых канцэртных праграм. Два дні запар сваё мастацтва паказвалі калектывы харэаграфічныя, фальклорныя, харавыя... У выніку перамагла дружба, ніхто з дзяцей не паехаў дамоў без узнагароды.

Асобнай увагі варты канцэрт чальцоў міжнароднага журы дзіцячага конкурсу. Назва канцэрта была шматоб'яскай: "Зоркі 21-га стагоддзя" — ні больш, ні менш. Канешне, у гэтым гучаў і аванс на будучае маладым артыстам, але сярод іх былі сапраўды вельмі яркія асобы, імёны якіх неўзабаве ўпрыгожаць музычны небасхіл. Бо "зорачкі" ўжо запаліліся, ім толькі патрэбны час, каб разгарэцца. Напрыклад, якае ўражанне зрабіў навуцнец Рэспубліканскага каледжа пры Беларускай акадэміі музыкі, лаўрэат міжнародных конкурсаў, піяніст і кампазітар Цімур Шчарбакоў, які ў канцэрце выдатна выканаў два свае творы. Запомнілася выступленне і самай юнай з удзельнікаў канцэрта (і адпаведна — з чальцоў журы) 9-ці гадовай спявачкі з Маладзечна Настасіі Жук.

3

Асобныя праграмы вылучаліся чамусьці сваім "афіцыйным статусам"... свята, хаця гэтак жа можна пазначыць кожную з іх. І ўсё ж...

Урачыстае адкрыццё "Славянскага базару" супала з адкрыццём свята "Мода і музыка новага пакалення". Яго распачаў тэатр моды Славы Зайцава. Праграмай, якую славуты куцор'е падрыхтаваў для віцебскага фесту, ён падкрэсліў кансерватыўнасць сваіх поглядаў. На думку С. Зайцава, самае галоўнае ў жанчыне — гэта гармонія і натуральнасць, якія ён імкнецца выяўляць у сваіх мадэлях. Вядома, далёка не ўсе мастакі-мадэльеры падзяляюць такія погляды, таму



і ў праграмах віцебскага свята былі авангардныя калекцыі, якія нават крыху шакіравалі сваёй экстравагантнасцю.

Будзем лічыць, што свята моды ўдалося, але як наконт музыкі новага пакалення? Здавалася б, назва мусіла пазначыць сувязь двух мастацтваў, але гэта цяжка было прасачыць, мо таму, што... яе зусім не было. Проста паказ мадэляў чаргавалася з музычнымі нумарамі. Само ж азначэнне "музыка новага пакалення" — даволі сур'ёзная прэтэнзія, але далёка не ўсе артысты, занятыя ў тых паказах, яму адпавядалі. І магчыма, справа не толькі ў асобах, а і ў драматургіі ўсяго відовішча, якая павінна была аб'яднаць-абагульніць яго "складнікі" адпаведна ідэі. А, магчыма, трэба было проста прапанаваць больш дакладную назву?..

У гэтым сэнсе ўдала прадуманай падалася праграма "У 9-ці музаў". Яе імпрэзы амаль штодня праходзілі ў абласным драматычным тэатры. Пад апекай і блаславеннем багіняў мастацтва тут адбыліся вечары раманса, духоўнай музыкі, інструментальнай, джазавай... Атмосфера гэтых вечароў поўнілася своеасаблівым шармам — мабыць, спрыялі самі сцены коласаўскага тэатра, з яго інтэр'ерам, з традыцыямі...

Падобная атмосфера адчувалася падчас канцэртаў у джаз-клубе, які доўжыліся амаль усю ноч да раніцы. Дарэчы, у самім спалучэнні — ноч і джазавая імпрэзацыя — ёсць штосьці інтрыгуючае, захапляючае, рамантычнае... Адпаведны настрой стварала і, канешне, лашчыла слых сваім суладным гучаннем Санкт-пецярбургская група "Дайджэст" — заўсёдна віцебскага фесту.

Ну, а кульмінацыйнай джазавай праграмы было выступленне славутага піяніста Данііла Крамера. Музыкант не толькі ўдзельнічаў у праграмах джаз-клуба, але і выступіў у вялікім канцэрце, прымеркаваным да 100-годдзя з дня нараджэння Джорджа Гершвіна. Тут Данііл Крамер здзівіў і нават узрушыў слухачоў і сваімі выдатнымі імпрэзацыямі, і пералажэннем для фартэпіяна, электронных клавійных і вакальных групы знакамітай "Рапсодыі ў стылі блюз" Гершвіна. Гэты твор ужо сам па сабе, у традыцыйным выкананні выклікае захапленне, а такое нечаканае гучанне, аздобленае вакалам, які надаў вытанчаны каларыт у спалучэнні з надзвычайна вяртуознай партыяй фартэпіяна, проста ўзрушыла і выклікала шквал апладысmentaў.

Увогуле, у музычнай праграме фестывалю джазавыя канцэрты зрабілі найбольш яркія ўражанні. І не толькі таму, што гэта складаны жанр, які вымагае асаблівага дару і майстэрства, але і таму, што музыканты працавалі заўсёды з жывым гукам — не ў прыклад большасці эстрадных "зорак".

Слава нашай "Троіцы" ляціць... да Беларусі?

Што тут скажаш! Спевы пад фанэграму робяцца адной з непрыемных, прыкрых і ўстойлівых рысаў "Славянскага базару". Мянэ дык ці не ўвесь час не пакідала пачуццё, што нас, публіку, падманваюць. Ад гэтага пачуцця знікала і цікавасць да канцэртаў.

Праўда, не трэба грашыць на ўсіх артыстаў, некаторыя **насамрэч** спявалі (а не толькі рабілі выгляд), выклікаючы асаблівую ўдзячнасць, павагу. Але ж хіба гэта павінна здзіўляць, нібы штосьці надзвычайнае? Гэта ж — норма!

Праўда, каб умовы фестывалю не дазвалялі такі падман, то, напэўна, свята не сабрала б і палову ўдзельнікаў, і доўжылася б ужо не 9 дзён. Большасць вялікіх канцэртаў прайшло пад фанэграму.

Аднак трэба аддаць належнае гасцям з Украіны. Удзельнікі гала-канцэрта спявалі ўжывую. Але тут панавала іншая крайнасць. Сёлета ўкраінская делегацыя пастаралася, нават перастаралася ў сваім імкненні ахапіць неабдымнае. У выніку праграма гала-канцэрта аказалася перагружаная акадэмічнымі жанрамі, якія, канешне, лепш успрымаюцца ў камерных залах, дзе непатрэбныя мікрафоны. Таму зразумелая была і лёгкая незадаволенасць публікі ў амфітэатры, цяпер не якой нарэшце было ўзнагароджана выхадом Мікалая Гнацюка — артыста з зорным мінімумам (але ж, як паказвае вопыт, "рэтра" ў нас у вялікай пашане).

Гала-канцэрт майстроў мастацтваў Расіі таксама не ўразіў чымсьці нечуваным і прайшоў у лепшых традыцыях 70-х "застойных" часоў.

На гэтым фоне выгадна адрозніваўся канцэрт беларускай делегацыі, у якім не адчувалася гігантананіі, уласцівай двум папярэднім. Праўда, некаторыя крытыкавалі яго за адсутнасць акадэмічных жанраў і, магчыма, у гэтым ёсць слушнасць. І ўсё ж беларуская праграма прадставіла ўсе асноўныя папулярныя музычныя кірункі: эстрадная песня, фальклор, народныя харавыя спевы, харэаграфія, фолк-рок гурты. Быў і акадэмічны вакал ("Чысты голас", Дзяржаўны камерны хор), і выступленні дзяцей.

Заўважу яшчэ вось што. Вядома, не ўсе нашы эстрадныя спявакі могуць дэзволіць сабе шоу-групу. Таму было прыемна, што іх выступленні суправаджалі артысты Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі, якія ўдалай харэаграфіяй дапаўнялі песенныя вобразы. (Да прыкладу, згадайма жартоўную песню ў выкананні Лікі Ялінскай. І, канешне, — сур'ёзную вакальна-харэаграфічную кампазіцыю на музыку знакамітага "Паланеза" М. К. Агінскага ў апрацоўцы Сяргея Хвашчынскага).

Словам, закіды наконт няўдалай канцэртнай беларускай делегацыі на "Славянскім базары ў Віцебску" — спрэчныя. Глядач жа — самы аб'ектыўны крытык — са шчырым захапленнем прымаў выступленні нашых артыстаў. Я нават падумала, што калі хаця б некаторыя з іх мелі магчымасць выступіць на сцэне амфітэатра з сольнай праграмай, дык быў бы розгалас не меншы, чым у расійскіх артыстаў.

Прынамсі, як засведчыў поспех саліста Дзяржаўнага канцэртнага аркестра Беларусі Мікалая Скорыкава, у нас ёсць артысты, вартыя таго, каб мець свае сольныя праграмы ў раскладзе міжнароднага фестывалю. Прыгадваю выступленне М. Скорыкава разам з выдатнай спявачкай Тамарай Гвердцытэлі ў адным з сёлетніх канцэртаў: гэта было прыгожае выступленне гоных, роўных адно аднаму, партнёраў!

Затое, як паказалі сольныя канцэрты гасцей з самымі "раскручанымі" імёнамі (яны ладзіліся ў амфітэатры звычайна пасля паўночы), поспех гэтых "замежных зорак" пераважна штучны. Справа (і гэта не сакрэт) у рэкламе і грашах. Нават ніякавата думаць пра тыя недасяжныя для нашых айчынных спявакоў, музыкантаў ганарары, з-за якіх некаторыя "зоркі" рабілі ласку павыстаўляцца пад фанэграму перад наіўнай правінцыйнай, але "самай лепшай у свеце" публікай. Ніякавата думаць пра пачуцці тых беларускіх артыстаў, якія, мабыць, свядома "дазвалялі сабе быць падманутымі" ў гэтай стракатай фестывальнай гульні...

Здаецца, можна і завяршаць экскурс у фестывальны ліпень. І завяршу яго — спадзяваннем. На тое, што міжнародны фестываль мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску" зробіцца гасціннай пляцоўкай не толькі для замежных артыстаў, але і для нашых айчынных. Як ні парадасальна гэта гучыць, беларусы павінны стаць гаспадарамі свята ва ўласным доме. Гасціннымі, але — гаспадарамі! Хацелася б, каб час паспрыў гэтаму, расставіўшы ўсе кропкі над "і".

Тацяна ЯКУШАВА

Кажуць, усё, што табе трэба, ты будзеш ведаць у пэўны час і ў пэўным месцы. Трэба толькі мець здольнасць чакаць. Сапраўды, мне дык варта было пачакаць нейкіх 18 гадоў, а потым не без цяжкасцей на цягніку, самалёце і аўтобусе пераадолець адлегласць у 2 тысячы кіламетраў, каб апынуцца ў пэўны час у патрэбным месцы — у казцы!

Канец чэрвеня, узбярэжжа Адрыятычнага мора, маленькі прыгожы курортны гарадок Партарож. Сонца, блакітныя хвалі, ружы і рададэндраны, спевы птушак, чароўны водар экзатычных паўднёвых раслін, беласнежныя яхты і дыктоўныя вільы, набярэжная, аддзеленая ад мора вялікімі карставымі валунамі. Па ёй за паўгадзіны можна прыйсці ў суседні партовы горад Піран, на радзіму славуэта італьянскага скрыпача Д. Тарціні. Невялічкую цэнтральную плошчу Пірана ўпрыгожвае помнік сльіннаму земляку, гучыць і музыка Тарціні. Гэта не Італія, хаця яна зусім побач і "дыханне" яе адчуваецца вельмі моцна. На будынку мэрыі вісяць два афіцыйныя дзяржаўныя сцягі: славенскі ды італьянскі, надпісы на дарожных паказальніках зроблены таксама на дзвюх мовах. Толькі 2 гадзіны марскім шляхам — і ты можаш трапіць у Венецыю.

Вось на такім, сапраўды казачным, фоне ў Славеніі праходзіў 19-ы Міжнародны фестываль сучаснага фальклору, які ладзіў Еўрапейскі вяршальны саюз. Такім чынам Славенія адзначыла 70-годдзе свайго радзі і 25-годдзе існавання на радзіе фальклорных праграм.

Славенію называюць перлінай сярэдняй Еўропы. Гэта надзвычай прыгожы край. Тут ёсць горы: Альпы і Балканы; Адрыятычнае мора, азёры, самая вялікая плячора ў Еўропе. Тут жывуць чужоўныя людзі, шчырыя, адкрытыя, ёсць свае выдатныя пазты і музыканты, ёсць, як у кожнай так званай малой нацыі, бязмежная любоў да роднага слова, павага да гістарычнай і культурнай спадчыны, беражлівае стаўленне да свайго фальклору. Радзіе Славеніі выпускае серыю кампакт-дыскаў з запісамі аўтэнтычнага фальклору свайго краіны. (Усе госці фестывалю атрымалі некаторыя з іх у падарунак.)

На Славенскім радзіе ёсць тры нацыянальныя праграмы. І-я аддае перавагу навінам, кароткім і разгорнутым каментарыям падзей у розных сферах жыцця краіны і замежжа. 2-я мае забавляльны характар, тут рыхтуюць таксама спецыяльныя перадачы па тэлефанаваннях слухачоў і пісьмак. 3-я нацыянальная праграма радзіе Славеніі мае назву "Арс". Перадачы гэтага нацыянальнага канала ўводзяць слухача ў чужоўны свет мастацтва і музыкі самых розных напрамкаў і плыняў. Дарэчы, усе фестывальныя канцэрты трансліраваў менавіта гэты канал. Тэлебачанне і радзіе Славеніі маюць сімфанічны аркестр, маладзёжны і камерны хоры ды біг-бэнд. Усе гэтыя калектывы — лаўрэаты шматлікіх вядомых еўрапейскіх конкурсаў.

Кожны год Еўрапейскі вяршальны саюз вырашае, у якой краіне будзе праходзіць чарговы фестываль сучаснага фальклору. Славеніі сёлета ўпершыню выпаў гонар прымаць гасцей з усёй Еўропы. У Партарож прыехалі прадстаўнікі 18-ці еўрапейскіх радзіестанцый, 18 краін Еўропы прыслалі ў Славенію і сваіх выканаўцаў.

Паводле ўмоў фестывалю, кожная краіна-ўдзельніца павінна прадэманстраваць народную музыку ў сучасным яе існаванні: апрацоўках, імпрывізацыях з выкарыстаннем розных выканаўчых традыцый, інакш кажучы — старажытную музыку, адаптаваную для цяперашняга слухача. Вядома, што еўрапейская музычная культура сёння — гэта сплаў традыцый сусветнай музыкі, музыкі Азіі, Афрыкі, Амерыкі. Фестываль жа мае на мэце ў гэтым спалучэнні розных музычных традыцый паказаць спецыфіку нацыянальных рэгіёнаў, краін, абласцей.

Дыяпазон выкарыстання нацыянальнага фальклору і нацыянальных музычных традыцый у сучаснай аранжыроўцы ва ўсіх удзельніках 19-га Міжнароднага фестывалю ў Партарожы быў розны. Тут можна было пачуць выключна традыцыйныя ірландскія найгрышы на валынцы, аўтэнтычныя фінскія спевы, македонскія мелодыі ў джаз-рокавай "вопратцы", фальклор з элементамі бардаўскай песні, дыктоўныя харавыя апрацоўкі славенскіх мелодый, пазнаёміцца з выключным віртуозным майстэрствам музыкантаў з Даніі, Швейцарыі, Польшчы. Ва ўсёй гэтай жанравай разнастайнасці сваё адметнае месца заняла беларуская група "Троіца".

Іван Кірчук, Дамітрый Лук'янчык і Віталь Шкілёнак — наша "Троіца" — на 19-м фестывалі Еўрапейскага вяршальнага саюза ў Партарожы былі лепшымі. Яны выступалі ў апошні



дзень фестывалю, і я магла параўнаць іх выступленне з астатнімі. "Троіца" не мела сабе роўных. Гэта пацвердзілі амаль усе ўдзельнікі фестывалю, яго госці, журналісты, музыколагі, рэдактары музычных праграм з розных радзіестанцый Еўропы: беларускіх музыкаў віншавалі, неаднаразова выказвалі захапленне...

Наогул, пачатак лета для "Троіцы" выдаўся гарачым. У Партарож калектыву прыехаў з гасцяроў па Галандыі, Германіі ды Аўстрыі, а пасля Славеніі музыканты прадоўжылі тур па Балканах, завяршыўшы яго ў Венгрыі. "Троіца" брала ўдзел у сёлетніх самых вядомых музычных фестывалях Еўропы. У Галандыі гэта — фестываль "Вірус" і "Урол", у Венгрыі — сусветны фестываль "Калака" і этнафестываль у Сапроне, акрамя гэтага былі выступленні ў Харватыі, Босніі і Герцагавіне, Зальцбургу, Франкфурце-на-Майне. Цяпер на еўрапейскіх фестывалях традыцыйна прысутнічаюць музыканты з Афрыкі, Лацінскай Амерыкі, Індыі. Беларускі фальклор у гэтай плыні пад назвай "сусветная музыка" дзякуючы менавіта "Троіцы" заняў сваё пачэснае месца, не згубіўся, а наадварот выявіў самую прывабную сваю рысу.

"Троіца" выконвае старажытную музыку розных рэгіёнаў Беларусі, вельмі тонка, эстэтычна, з вялікім густам спалучаючы аўтэнтыку і лепшыя дасягненні рок-, джаз- і поп-музыкі. Калектыву выпускаў свой першы кампакт-дыск, — на жаль, не ў Беларусі, а ў Галандыі. І з аптымізмам сціпла спадзяецца, што ў хуткім часе і на радзіме "Троіцы" будзе ведаць і любіць гэтак жа, як па ўсёй Еўропе. У кожным разе музыканты зрабляць для гэтага ўсё, што ад іх залежыць.

"Троіца" сёння робіць вельмі важную і патрэбную справу: далучае да музычнай даўніны новыя пакаленні слухачоў, імкнучыся "размаўляць" з імі на мове, зразумелай малым, і, разам з тым, далікатна і паважліва развівае старыя традыцыі.

"Троіца" не разбурае, а стварае. Стварае новы музычны свет, у якім зноў можна адчуць старадаўні голас часу, голас прастай душы, якая ніколі не перастане спяваць.

Сёлетні 19-ы міжнародны фестываль сучаснага фальклору ў Партарожы стаў у пэўным сэнсе знамянальным і для Беларускага радзіе. Упершыню мне, як аўтару і рэдактару перадачы "Фальклор" (яна, дарэчы, восенню адзначыць сваё 20-годдзе) на сустрэчы рэдактараў і прад'юсераў краін-чальцоў Еўрапейскага вяршальнага саюза давялося знаёміць калег з тым, што робіць сёння музычная рэдакцыя радзіе для прапаганды нацыянальнага фальклору і параўнаць наш падыход да гэтай справы з традыцыямі, што склаліся на іншых радзіестанцыях.

У краінах Еўропы, як правіла, дзяржаўнае радзіе мае тры і больш спецыялізаваных каналаў. І ўсе праблемы, пра якія гаварылі рэдактары, заключаюцца ў тым, што ім часта не стае новай музычнай інфармацыі, новых запісаў нацыянальнага і замежнага фальклору для таго, каб запоўніць 4 ці 5 гадзін эфірнага часу на тыдзень. Дастаткова толькі параўнаць гэтыя 4-5 гадзін гучання народнай музыкі ў розных варыянтах, напрыклад, у Фінляндыі, Нарвегіі, Швейцарыі, і 30 хвілін раз на тыдзень у перадачы "Фальклор" на Беларусі. Застаецца толькі марыць пра тыя часы, калі наша дзяржава знойдзе магчымасці стварыць на нацыянальным радзіе спецыялізаваны музычна-асветніцкі канал, які будзе мець, напрыклад, гадзін 12 вяршальнага часу і на якім побач з музыкай розных часоў і краін, розных напрамкаў пачэснае месца зойме і нацыянальны фальклор у шматлікіх варыянтах яго сучаснага існавання. І тады голас "Троіцы" ды іншых адметных калектываў, якія працуюць з беларускім фальклорам, не будзе далацца аднекуль з далёкіх краёў да радзімы толькі рэхам, а наадварот — рэха беларускага шматгалосся будзе чуць далё-



ка-далёка за межамі нашай радзімы.

Тацяна ПЕСНЯКЕВІЧ
На здымках — "Троіца" ў жыцці і на сцэне: Іван Кірчук, Віталь Шкілёнак ды Дамітрый Лук'янчык.
Фота С. ШАПРАНА і Д. ЕЛІСЕЕВА.

Руплівец

ВАСІЛЮ ВІЛЬТОЎСКАМУ — 70

Ён сапраўды руплівец. Руплівец на ніве беларускасці. Усё, што ён рабіў і робіць сёння, нягледзячы на шануюны ўзрост, падпарадкавана адной высакароднай мэце. Васіль Антонавіч — з людзей, якія ніколі не цураліся свайго роднага, кроўнага, а таму і найбольш дарагога. І вялікая ягоная любоў да кнігі таксама звязана з беларускасцю. Таму што яна пачынаецца з любові да слова, з адданасці яму. А як можна любіць слова (любіць па высокім рахунку!), не любячы роднай мовы, не ведаючы нацыянальнай гісторыі?

Можна толькі пазайздросціць нацытанасці Васіля Антонавіча. Ён глыбокі знаўца літаратуры, знаўца ўсяго, што звязана з Беларуссю і беларусамі. Але яшчэ В. Вільтоўскі з тых, хто мае дабратворную аўру. І невыпадкава заўсёды вакол Васіля Антонавіча шмат людзей, з якімі ён пастаянна знаходзіць паразуменне, не кажучы, вядома, пра яго шматлікіх сяброў.

Камунікабельнасць яго асабліва прыдалася, калі В. Вільтоўскі працаваў дырэктарам Літаратурнага фонду Беларусі. Здавалася б, работа не творчая, ды Васіль Антонавіч надаў ёй па-сапраўднаму творчае напыненне. А гэта дапамагала лепш працаваць, па абавязку службы (ды і па абавязку сумлення) лепш і больш дапамагаць пісьменнікам, членам іх сем'яў.

Адказны сакратар Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны?! Дзе, як не на гэтай пасадзе трэба ўважліва выслухаць кожнага і, па неабходнасці, часцей крыху астудзіць некаторыя гарачыя галовы, пераканаўшы, што справа беларускасці патрабуе найперш разумнага стаўлення да сябе. Наскокамі можна толькі нашкодзіць ёй. Умелым стаўленнем — дапамагчы. А дапамагчы, пераконваць, рабіць добрае — якасці, якімі В. Вільтоўскі надзелены шчодро.

З днём нараджэння, дарагі Васіль Антонавіч! Няхай да Ваших сямі дзесяткаў яшчэ доўга дабаўляюцца новыя і новыя гады!

Віншую Васіля Антонавіча ВІЛЬТОЎСКАГА, нястомнага рупліўца беларускасці, былога дырэктара Літаратурнага фонду Беларусі і адказнага сакратара ТБМ імя Ф. Скарыны, з 70-годдзем. Моцнага здароўя, аптымізму, шчасця і здзяйснення ўсіх задум.

МФ "Белорускі кнігазбор"

"Таямнічы свет каменя"



У мастацкім музеі ў Віцебску адкрылася выстава "Таямнічы свет каменя", а прывезлі яе супрацоўнікі музея земляробства БДУ з Мінска.

Яшма, аметысты, біруза, змеевікі, малахіт, бурштын, нефрыт, прадстаўлены ў экспазіцыі, адлюстроўваюць кожны цыкл існавання стыхій і энергій Зямлі як часткі Сусвету.

Фота Аляксандра ХІТРОВА, БЕЛТА

МУЗЫКА

Ёсць сонца ў сэрцы...

Музыку часта параўноўваюць з акіянам, а музычныя інструменты з астравамі. Востраў народнага артыста Расіі прафесара Расійскай акадэміі музыкі імя Гнесіных Івана Мазгавенкі — кларнет. Інструмент, апеты пазтамі і выпеставаны музыкантамі. Яго чысты і ясны гук зачароўвае і гіпнатызуе слухачоў, асабліва калі кларнет у руках сапраўднага Майстра, якім з'яўляецца Іван Мазгавенка.

Выдатны кларнетыст сучаснасці, ён выступаў у партнёрстве з такімі выдатнымі музыкантамі, як С. Рыхтэр, Г. Нейгаўз, М. Юдзіна. Чвэрць стагоддзя супрацоўнічаў з сусветна прызнаным Квартэтам імя А. Барадзіна, меў творчы стасункі з іншымі славуцімі ансамблямі. А яшчэ Іван Панцялеевіч выхаваў цудоўных беларускіх музыкантаў-кларнетыстаў: заслужанага артыста Беларусі лаўрэата Усеаўрапаўскага і Міжнароднага конкурсаў Генадзя Забару, вядомага і як педагога, а таксама дацэнта Беларускай акадэміі музыкі, лаўрэата міжрэспубліканскага конкурсу Івана Брымыкава. Сёння ў класе І. Мазгавенкі займаюцца і вучні ягоных вучняў.

У чым феномен гэтага музыканта? Уладальнік яркага таленту, ён даволі рана з'явіўся на авансцэне выканальніцкага мастацтва і ніколі не дазваляў сабе "раскошы" працяглых паўз. Паводле сведчання відавочцаў, Іван Мазгавенка і на франтах Вялікай Айчыннай пры кожным зручным выпадку займаўся на кларнеце — нават у акапах на перадавой. Гэткі ў добрым сэнсе фанатызм разам з талентам і рэдкай працаздольнасцю сфарміравалі І. Мазгавенку як асобу. Сваю адточаную віртуознасць, пафас ніколі не выстаўляў — а гэтым жа грашаць некаторыя высокаадараныя кларнетысты. Выканальніцкая манера І. Мазгавенкі адметная

прыгажосцю, выразнасцю, таемнасцю гукавой палітры; шырынёй і глыбінёй меладыйнай лініі; вытанчанасцю дынаміка-штырхавой тэхнікі; майстэрствам валодання дыханнем; прастатой і элігантнасцю фразіроўкі, ахопам цэлага пры найстараннай апрацоўцы дэталю.

Усе гэтыя вартасці Івану Панцялеевічу ўдаецца развіць і ў сваіх выхаванцах. Нядаўна ён зноў завітаў на Беларусь. Творчыя сустрэчы з ім, праведзеныя ў Мазыры, Брэсце, Баранавічах, Мінску, засведчылі, што музыкант, які адзначыў свой 75-ты год нараджэння, захаваў цудоўную выканальніцкую форму. А кларнет жа ва ўсім свеце лічаць "узроставым" інструментам! Бліскуча граць у такім узросце — сапраўды феноменальна!

Гэта пацвердзіў і канцэрт у сталічнай зале камернай музыкі. Знакаміты педагог са сваім знымым беларускім вучнем Г. Забарам паказалі найвысокае майстэрства ў выкананні вялікай і разнастайнай праграмы (Брамс, Дэбюсі, Мендэльсон, Рахманінаў, Сен-Санс, Стравінскі, Танеэў, Хіндэміт). Поспех канцэрта пераўзышоў усе спадзяванні, яго можна назваць ашаламляльным.

Генадзя Забару, які бліскуча валодае майстэрствам змястоўнага, напеўнага, інтанацыйна бездакорнага гуку, цудоўна ведаюць, шануюць аматары духавой музыкі. Гэты гук, насычаны жывымі абертанамі, гнуткая пластычная фразіроўка, у меру скарыстоўваемае прыгожае "рубата" ды іншыя якасці высокага выканаўчага Майстэрства захаплялі слухачоў. Артыст на высокім прафесійным узроўні правёў першае аддзяленне канцэрта і паказаў сябе дастойным вучнем свайго Настаўніка-Майстра. Затым выступаў сам Майстар. А заключны нумар прадэманстра-



ваў эмацыянальную аднасць і глыбокі інтэлектуалізм абодвух, духоўнасць і пазычную вобразнасць — прагучаў Канцэртшчок N 2 Ф. Мендэльсона для двух кларнетаў.

Партыю фартэпіяна ў той вечар выконваў цудоўны беларускі піяніст, лаўрэат міжнароднага конкурсу Алег Крымер. Раяль гучаў маштабна, маляўніча, стыльна. Кажуць, вышэйшая пахвала музыканту — калі пра яго падчас канцэрта забываюць. Кларнет і раяль гучалі так зладжана і арганічна, што часам здавалася: грае нейкі адзін цэласны інструмент, слухачы забываліся на тое, колькі выканаўцаў на сцэне, зачараваныя гукамі музыкі.

Адзінай і цэласнай была і ацэнка мастацтва Івана Мазгавенкі, Генадзя Забары ды Алега Крымера: бліскуча, цудоўна, вышэй за ўсялякія ўхвалы, фантастычна, казачна!..

Міхась СОЛАПАЎ

На здымку: лаўрэаты міжнародных конкурсаў Генадзь ЗАБАРА, Алег КРЫМЕР і народны артыст Расіі Іван МАЗГАВЕНКА.

Зоркавыя мроі

(Працяг. Пачатак гутаркі з Л. Вольскім на стар. 5)

— Натуральна, мы ствараем міфічную краіну. Гэта канцэпцыя НРМ. Спачатку была проста задума, цяпер жа мы прасякнулі гэтай ідэяй. Набываюцца звязкі з жыццём. Можна здарыцца, што хутка пачнём пашпарта выдаваць. Ёсць свая сімволіка. Толькі гімна пакуль няма, мабыць, прыйдзецца адправіць конкурс сярод "фанаў" абвешчаць. У нашай краіне не чуцца ўрачыстых гімнаў.

У нашай краіне няма праграмы навінаў. У нашай краіне не трэба анкеты з пячаткай.

У нашай краіне няма палымных прамоў...

— Пра сімволіку. Раней прысутнасць на канцэртах бел-чырвона-белых сцягоў была звычайнай справай. Зараз гэты атрыбут выкарыстоўваць забаронена. Калі знаходзіцеся на сцэне, адчуваеце розніцу? Відаць жа, прыемней было паглядаць на тыя палотнішчы?

— Натуральна. Мне непрыемна бачыць гэтыя, цяперашнія, сцягі, а іх столькі шмат! Дзяржава магла б парупіцца і даць адхланне, каб хаця б на канцэртах можна было выкарыстоўваць бел-чырвона-белыя сцягі. Забароны прывядуць, у рэшце рэшт, толькі да экстрэмізму. Камуністы ж хадзілі раней

(Працяг. Пачатак гутаркі з Ул. Селіванавым на стар. 5)

— Не, ён агітацыйны. Агіту за тое, за што выступаў усё жыццё: "Русскіх парадок на руской землі!" Вядома, кожны можа ўспрымаць па-рознаму гэтыя словы. Пры жаданні, вядома, можна правесці паралелі з фашызмам. Але з такім жа поспехам можна казаць пра славянскае грамадства інтэлектуалаў і працоўных.

Чувствуеш, скаліт клякі інтэрвенцыя, Слышыш, воняет інтэлігенцыя С вамі чекісты слово и дело Гиду давите прямо и смело.

— Твае адносіны да апошніх падзей вакол царскай сям'і?

— Мне пляваць на гэтую мітусню! Носяцца з гэтымі трунамі... Ну хочаце вы іх пахаваць — закапайце, пастаўце помнік. Калі вы іх так любіце, так паважаеце. Навошта ўся гэта публічнасць? Тры дні паказваюць па тэлебачанні: прыбыццё, пахаванне... Брыдота!

— Цябе пазнаюць на вуліцы?

— Апошнім часам — так. Не заўсёды, праўда, гэта прыемна. Напрыклад, нядаўна сяджу на лаўцы, палю: Падышоў натоўп нейкіх непрыемных асоб: брудныя, валасатыя. Я ажно спужаўся, няўжо ў мяне такія

пад сваімі сцягамі. А калі ўсё ў адну касу, як зараз, — выбухне. Вось і моладзь стала больш агрэсіўная. Раней пераважала нацыянальна свядомая публіка, цяпер вялікая колькасць проста агрэсіўных маладых людзей.

— На тваю думку, адносна іхніх далейшых дзеянняў — НРМ яшчэ больш узбухторвае альбо ўлагоджае?

— На канцэртах праз нас адбываецца разрадка, выкідаюцца пэўныя эмоцыі. На касетах — трохі іншае, доўгатэрміновае ўздзеянне.

— Памятаецца, калісьці ў тэлеперадачы "Акалада" ты ахарактарызаваў НРМ як ваенізаваны дэмакратычны постмадэрнізм. Што-небудзь у гэтым азначэнні змянілася?

— Разумею, вельмі цяжка, калі даеш інтэрв'ю, адказваць за ўсе свае словы. І няма сэнсу. Гэта ж не песня. Можна запустіць нешта не думаючы, а потым яно развіваецца дужа цікава, часам для самога цябе нечакана. А тое, што вы зараз узгадалі, хутэй за ўсё сапраўды так. Трэба толькі запісаць, запомніць, бо некай забыўся, што я там казаў. Гэтаксама цяжка вызначаць і музычны стыль. Увогуле ёсць тры звычайныя пытанні журналістаў: у якім стылі граеце, вашы творчыя планы, чаму па-беларуску?

— Чаму па-беларуску, пытаюцца, мабыць, толькі тут...

прыхільнікі? Зусім іншая справа — салдацкі чыстыя, вядуць сябе культурна.

Мне падарилі острый нож и так внезапно Я ощутил во рту приятный крови вкус А за кордоном скалит зубы вишневый Запад А здесь менты и демократы,

да кровавый гнус Я оставляю за собой только право убивать.

— З твайго пункту гледжання, фашызм і камунізм — падобныя?

— Гэта як паглядаецца... Калі казаць аб палітычнай дактрыне, яны не маюць нічога агульнага. Як вядома, камунізм прапаведвае інтэрнацыяналізм, фашызм жа — з'ява супрацьлеглая. Калі ж вясці размову аб творчасці, на гэта пытанне можна адказаць станоўча. Не буду нічога тлумачыць, скажу толькі адно слова — "стройотряд". Разумеюце, як хочаце.

— Аўдыёпраціваў "цікавіць" творчасць "Красных звезд"?

— У Беларусі — не, а вось у Расіі і на Украіне сустракаліся цікавыя касеткі, кшталту "Красные звезды THE BEST". Хоць яны і распаўсюджваюць нашу музыку, але я і ў гэтым выпадку супраць пірацтва. Судзіцца з імі мы не будзем, але пакараць нягоднікаў магчымасць знойдзем. Напэўна, таму і няма

— Ну, натуральна! У Францыі ж пытацца не будуць, чаму па-беларуску.

— А як ты ставішся да тутэйшых рускамоўных гуртоў?

— Я, дарэчы, і да рускамоўнага року стаўлюся някепска, хаця гэтая музыка мяне мала цікавіць. Мы ж усе знаёмыя. Усё проста: калі ёсць у цябе свая публіка, значыць, ты часосці варты. Так, калі папулярныя "Ляпис Трубецкой", значыць, яны сапраўды папулярныя. Я за іх рады, бо яны ж нам не канкурэнты. Хаця б таму, што ў нас розныя слухачыя аўдыторыі. Разважаць — вартаснае ці нявартаснае — глупства. Адно што, можа, яны на небяспечнай мяжы знаходзяцца.

— Нека Слава Корань у "Нашай ніве" прамовіў: "Покуль жыву — спяваю". Можаш на завяршэнне паўтарыць тое самае?

— Гадоў пяць — сем таму і пра гэта, і пра многае іншае я б казаў больш узнёсла... А раптам у мяне будзе незмыканне звязак? Як я буду тады спяваць? Што мне тады — застрэліцца?

Р. С. Паколькі Лявон Вольскі, па ягоных словах, не чуў аніводнай песні "Красных звезд" і ўвогуле не цікавіцца падобнага кшталту гуртамі, зусім натуральным выглядала ягонае жаданне хаця б пра што-небудзь падрабязней даведацца адносна асобы Селіванава. Зірнуўшы на тэкст інтэрв'ю з апошнім, Лявон значыць, што ў параўнанні з лідэрам "КЗ" ён быццам бы паўстае занадта цывільнай, інтэлігентнай асобай. І застаўся гэтым не зусім задаволеным. Не разумеем, чаму...

падобных копій у Беларусі. Мы — блізка, нас баяцца.

Р. С. Калі дыктафон ужо быў выключаны і мы збіраліся сыходзіць з кватэры, у якой адбывалася гутарка, У. Селіванаў лалічыў сваім абавязкам папярэдзіць нас аб тым, што ў выпадку публікацыі незавізаванага інтэрв'ю з намі здарыцца нешта такое, на што мы "не павінны будзем крыўдзіцца". Паколькі, як ужо вядома, судзіцца "краснозвездныя" не любяць, застаецца толькі згадалацца, што Уладзімір меў на ўвазе. Непрыемнасці нам былі абяцаныя і ў выпадку разгалосавання адраса і тэлефона лідэра "КЗ". Аднак і на гэтым сюрпрызы не скончыліся. Падчас азнаямлення з тэкстам Селіванаў выказаў сваё незадавальненне тым, што інтэрв'ю пабачыць свет у перакладзе на беларускую мову. Прышлося чытаць студэнту чацвёртага курса ВНУ "рускі варыянт". Ну і, выконваючы настойліваю просьбу названай асобы, мы падкрэсліваем: Вова Селіванаў размаўляў ТОЛЬКІ на "великом и могучем". Што зробіш, прынышковая пазіцыя...

Гутарылі і падрыхтавалі інтэрв'ю да друку Кірыла ПАЗНЯК і Вадзім ДОЎНАР

са зместам чарговага артыкула Ігара Мікалаевіча Асінскага ў газеце "Белоруссия" быў крыху здзіўлены. "Ін'екцыя русофобіі" гэтак нагадала публіцыстыку газеты "Советская Белоруссия" ўзору 94-га года, што міжволі ўзнікла пытанне: "Ці выпадкова гэта падабенства?" Маю на ўвазе не ўяўны п'юралізм думак — тут усё, як заўсёды, а выбар "ворага". Патлумачу. Апошнім часам І. Асінскі шмат пісаў пра рознага кшталту "змоўшчыкаў" супраць законаабранай улады. Да ліку апошніх ён адносіў пераважна людзей з Адміністрацыі прэзідэнта і журналістаў дзяржаўных СМІ. Звычайная, так бы мовіць, "афіцыйная" апазіцыя, па словах заснавальніка "Белоруссия", адыгрывала толькі ролю дымавой заслоны. Зараз жа, у нумары "Б" за 7—10 жніўня, аб'ектам яго крытыкі (як і ў

менне прававой дысцыпліны!

"Отказав в публикации статьи, "СБ" предложила вам дать нашей газете интервью, в котором не только вы, но и мы были бы свободны излагать свои взгляды". Хто перашкаджаў побач з артыкулам З. Пазняка надрукаваць адказ таго ж філосафа В. Акулава? Няхай чытач атрымаў бы цэльнае ўяўленне аб "жахлівасці бэнэфаўскіх ідэй"! Дык не, І. Асінскі вырывае асобныя фразы.

Дарэчы, і ён і наступныя апаненты З. Пазняка, абвінавачваюшы яго ў бяздоказнасці, чамусьці не заўважылі ў артыкуле цытаты з прамой расійскай палітыкаў, хоць менавіта на іх у значнай ступені пабудавана абвінавачанне расійскага кіраўніцтва ў правядзенні імперскай палітыкі. Але І. Асінскі лічыць, што "лукаўства — не самы большой порок в нашем грешном обществе".

рытэт тытульнай нацыі над людзьмі "прышлымі", яму павінна быць даспадобы сённяшняе становішча з беларускамоўным навучаннем. Факт гэты ён, як чалавек разумны, не зможа патлумачыць нічым іншым, як пэўнай дзяржаўнай палітыкай. Чаго тады варта словы пра яго заклапочанасць гэтымі праблемамі, сказаныя ў інтэрв'ю нашаму штотыднёвіку? Ён кажа "ЛіМу" аб ролі заснаванай ім газеты "Белоруссия" ў змаганні за гуманітарны ліцэй, але ці не гэтага ён жадаў, выступаючы за двухмоў'е? Як мне падаецца, у той час ён ведаў, чым скончыцца рэфрэндум па моўным пытанні і пытанні аб нацыянальнай сімволіцы, але быў "за". Той, хто назаве такую пазіцыю беларусафобствам, будзе мець рацыю, бо Асінскага і К задавальняе тое, калі ў стане нацыянальнай меншасці ў Беларусі знаходзяцца беларусы. Пачытайце яго

сложилось". Перш за ўсё таму, што не захацеў І. Асінскі адмовіцца ад прынцыпаў п'юралізму. Акрамя таго, як адзначыў І. М. у інтэрв'ю "ЛіМу", "расчараваўся ў некаторых дзеяннях Лукашэнкі, стылі яго кіраўніцтва". Аднак пры гэтым не шкадуе аб сваёй ролі, якую адыграў падчас выбараў прэзідэнта. Чаму? Ён кажа, што не бачыць альтэрнатывы. Нам жа падаецца, што прычыну трэба шукаць глыбей. А менавіта ў наступным (цытуем адзін з артыкулаў І. Асінскага): "Логика событий подсказывает: А. Лукашенко — последний из нынешних политиков, кому народ поверил безоговорочно, не дробя его по национальному признаку, с кем можно еще связывать надежды на возрождение единого славянского государства".

Працуючы на розных гаспадароў, абліваючы брудам "почем зря" апанентаў, І. Асінскі пакідае для сябе нязменнай толькі мару аб імперыі, дзе "каменчык прывязваецца да гары", мару аб Савецкім Саюзе. Дзеля дасягнення мэты неабходна паставіць крыж на тых палітычных сілах, якія прагнуць незалежнасці для сваёй краіны. Падыходзяць усе сродкі. Заўважыўшы актывізацыю нацыянальнаарыентаванай моладзі, ацаніўшы яе новыя падыходы да змагання за беларушчыну (беларускія дыскатэкі, конкурсы, віктарыны), І. Асінскі вырашыў нанесці ўдар па "маладняку" ад апазіцыі. Памятаеце, што назваў журналіст "найвялікшым злачынствам дэмакратаў" у нашай рубрыцы PRO ET CONTRA? Тое, што моладзь не хоча "назад в СССР". Мяркую, у тэксце дакумента, падрыхтаванага і распаўсюджанага "Маладым фронтам", аўтара "Ін'екцыі русофобіі" больш за ўсё астатняе пакрыўдзілі словы аб тым, што "сёння 9/10 моладзі ў апазіцыі..." Напэўна, яны ж прымуслі І. М. уззяцца за пяро. Інакш чым патлумачыць такую ўвагу да шараговай улёткі маладафронтаўцаў?

Уласны каментарый аўтара змешчаны толькі ў канцы публікацыі, а так толькі цытаты, якія, на думку заснавальніка "Белоруссия", павінны сведчыць аб русафобскай сутнасці названай арганізацыі. Напрыклад: "Мы павінны пераломваць расійскае панаванне ў культурніцкім жыцці на карысць беларускасці і еўрапейскасці". З чым вы не згодны, І. М.? З тым, што ў Беларусі пераважае над беларускай расійская культура? Прыгадайце тады, калі вы апошні раз чулі беларускую музыку з музычнага шапіка. Баюся, што, акрамя расійскай "папсы", вы не знойдзеце там нічога. Там няма нават вашых улюбёных савецкіх песень, што ўжо казаць пра "NRM", "Краму", "Палац" ды іншых.

Вас абразіла, што сярод пытанняў анкеты маладафронтаўцаў ёсць пытанне пра Альтерда, які "тройчы прымушаў Маскву здавацца і плаціць даніну"... Спрачыйцеся — вы ж, здаецца, кандыдат гістарычных навук. Дарэчы, што значыць гэта, рубрыка "Позвольте вам не позволить". Не дазвольце — чаго, што ведаць і распаўсюджаць гістарычныя звесткі, слухаць і пець свае песні?!

Разумею, вам як чалавеку САВЕЦКАМУ, крыўдна чытаць, што ад Расіі беларусы атрымалі "прыгоннае права, пралетарскую рэвалюцыю, шэраг войнаў, камунізм, сталінскія канцлагеры": А што, хіба не атрымлівалі?! За гэтым крыху спрощаным (гэта ж улётка!) разуменнем уласнага месца ў гісторыі вы ўбачылі русафобства? Ці не лукавіце вы ў чарговы раз, Ігар Мікалаевіч?

Вы, мяркую, самі не верыце ў русафобства на Беларусі, а калі верыце, спытайце ў супрацоўніка "Белоруссия" С. Каралькевіча аб сапраўдным стане рэчаў. Магчыма, ён вам раскажа, што ў "Маладым фронце" далёка не ўсе "беларусы па пашпарце", не ўсе размаўляюць па-беларуску, што яны маюць добрыя адносіны з сацыялістамі з "Маладой грамады" і нават прарасійска настроенымі маладымі лібераламі з "Грамадзянскага форуму". Ды хіба толькі гэта... Хопіце, Ігар Мікалаевіч! Няма ніякай русафобіі, таксама як няма "пятай калоны" ў дзяржаўных СМІ. Вядома ж, калі русафобствам не лічыць любую праяву Беларускасці...

Вадзім ДОЎНАР

P.S. Вельмі спадзяюся, што мае нататкі не будуць пастаўлены І. М. Асінскім у адзін шэраг з выпадкамі супраць яго А. Зімоўскага і рэпрэсіі сп. Балажынскага.

В. Д.

Хто выклікае прывід русафобіі?

лепшыя гады) стаў БНФ. Лепей, канечне, сказаць — "Малады фронт", паколькі разглядае І. Асінскі дзейнасць менавіта гэтай арганізацыі, але свядома ўжывае іншую назву. Здаецца, памылкі няма: напісана "молодежная организация БНФ", і рэкламы ніякай — маладыя людзі аб'яднаны юрыдычна пад іншай "шыльдай". Піша аб нейкім "крахе этого оппозиционного движения" і чакае выбуху "русафобской бомбы" сярод моладзі. Выбух толькі ў будучыні, яшчэ невядома, ці будзе ён наогул, а аўтар артыкула УЖО сумуе па тым часе, калі "проявления русофобии... пресекались государством на корню".

Перад тым, як звярнуцца неспрэдна да тэксту "Ін'екцыі...", змешчанага пад рубрыкай "Позвольте вам не позволить", і адчуваючы настальгію І. Асінскага па часах яго рэдактарства ў "СБ", лічу карысным успомніць, ШТО і, галоўнае, ЯК пісаў ён пра нацыянальнаарыентаваных палітыкаў і праводзімую імі палітыку. Зварот да падшыўкі "СБ" дазволіць маладым людзям, якім адрасаваны "ін'екцыіны" матэрыял, больш даведацца пра асобу І. Асінскага і зрабіць пэўныя высновы наконт ягоных сачыненняў.

Паколькі І. Асінскі ўзгадвае старую публікацыю З. Пазняка "О русском империализме", з яе і пачнем. Як вядома, узгаданы матэрыял, перш чым трапіць на старонку "Народной газеты", быў пакладзены на стол рэдактара "Советской Белоруссии" (у той час ім быў Асінскі І. М.). Каб не быць галаслоўным, давядзецца шмат цытаваць. Рэдактарскі артыкул "Писание от лукавого" — першая рэакцыя на сачыненне З. Пазняка. "Хотелось бы обратить внимание на двуличие БНФ. Ратуя на словах за свободу печати, на деле оппозиция самым беззастенчивым образом копирует ее. Причем весьма ловко использует для этого наше несовершенное законодательство". А вось што пісаў З. Пазняк: "К сожалению, газета, к которой я обратился, не сумела выполнить закон и отказалась печатать статью. Я предупредил перед тем ее редактора, что не стану исползовать свое депутатское право и оставляю за редакцией возможность принять свободное решение". На ўсялякі выпадак удакладню: "СБ" не абвяргала сказанае З. Пазняком. Дзе ж тады "попрание свободы печати"? Дэпутат, маючы права патрабаваць публікацыі, просіць аб гэтым, папярэдзіўшы, што судавага разбіральніцтва ў любым выпадку не будзе. Праўда, І. Асінскі сквярджаў, што "в правовом государстве закон, которым Вы прикриваетесь, как шитом, — нонсенс. Конечно, законопослушной "НГ" не остается ничего иного, как следовать ему". Што ж, мабыць і нонсенс, але дзяржава таму і прававая, што абавязковасць выканання закона не ставіцца пад сумненне. У дадзеным выпадку, як бачым, законапаласлушнясць пастаўлена ў віну "Народной газете". Своеасаблівае разу-

У першай палове 1994 года тагачасны рэдактар "СБ" піша: "Как свидетельствует последний опрос общественного мнения, проведенный институтом социологии НАНРБ, только 16,6% населения выступают за отставку нынешнего правительства. Самого Позняка поддерживают всего лишь 4,2%. Но он продолжает твердить, что на ближайших выборах БНФ победит". Перад намі яскрава прыклад таго, як мэта апраўдвае сродкі. Мэта — запэўніць усіх на свеце ў непарушнасці ўрада Кебіча. Сродак — пасмяяцца з "наіўнасці" апазіцыянера.

Праз некалькі месяцаў пасля згаданага матэрыялу ў Беларусі пройдуць прэзідэнцкія выбары. Вынікі іх засведчаць зусім іншы працэнт падтрымкі ўрада і апазіцыі. І калі тэарэтычна можна дапусціць раптоўнае падзенне папулярнасці ўрада і звязаць яго, напрыклад, з актыўнай дзейнасцю дэпутата А. Лукашэнкі, то зусім незразумела, чаму З. Пазняк замест адведзеных яму 4,2% атрымаў ажно 13. Яшчэ 10 набраў С. Шушкевіч, чаго таксама не ўлічыў аўтарытэтны для І. Асінскага інстытут сацыялогіі. Узпэўнены, рэдактар "СБ" ведаў, ці, ва ўсялякім выпадку, здагадваўся, што апазіцыя мацней, чым ён таго жадаў бы. Больш за тое — восенню (гэта значыць, пасля выбараў прэзідэнта) і публікацыі "Никто не даст нам избавления" ён фактычна пацвердзіў тое, з чаго вясною спрабаваў пасмяяцца: "...Если националисты завоюют большинство мест в новом парламенте, что в нынешней ситуации весьма реально..." і г.д. Асобная размова, чаму БНФ не патрапіў у ВС 13 склікання наогул, але калі лідэр фронту і памыляўся, то разам з ім памыляўся і рэдактар "СБ". Уся розніца ў тым, што З. Пазняк пры гэтым не прыніжаў ролі апанентаў.

Яшчэ прыклад. 24 сакавіка 1994 г. газета "Звязда" выйшла з артыкулам А. Мяснікова "І родны бацькаў кут". Ужо 29-га "СБ" друкуе водгук "Ода национализму" (загалолак такі ж гучны, як "Ін'екцыя русофобіі"). У гэтай спрэчцы паказальны наступны факт. Цытата з І. Асінскага: "Уважаемый коллега, я не буду спорить с вами о том, была ли Беларусь поработенной в составе СССР. Допустим, что вы в этом убеждены, хотя я и не верю". Проста наскрозь бачыць людзей Ігара Мікалаевіча — і ўсё тут.

А цяпер пра тое, чаго баіцца І. Асінскі. Вось, напрыклад: "Как ни раскидывай националистические карты..., а ложатся они все одной мастью — борьбой против русских и представителей других наций, проживающих в нашей стране". У якасці доказу І. Асінскі цытаваў "Звязду": "Адраджэнне Беларусі ў рэальнай дэмакратыі, у рэальным адстойванні інтарэсаў беларусаў. Менавіта беларусаў, а не іншых народаў на нашай зямлі". Як кажуць, на бязрыбі і рак рыба. Калі Ігара Мікалаевіча палюхае гіпатэтычны прыя-

публікацыі ў "Белоруссии": крытыкуе ўладу за што заўгодна (часам нават жорстка), толькі не за дыскрымінацыю карэннай нацыі! Як пелася ў савецкай песні, "жила бы страна родная и нету иных забот!" "Страна родная" — яна ж "наша великая Родина", Савецкі Саюз. Адсюль і непрыманне ўсяго несавецкага.

Да савецкіх традыцый у публіцыстыцы І. Асінскага мы яшчэ вернемся, а пакуль прыгадаем яго стасункі з уладатрымальнікамі. Мы ўжо прыгадвалі, як тагачасны рэдактар "СБ" прыпісваў ураду Кебіча неіснаваўшых прыхільнікаў. Дазволім сабе звярнуць увагу чытача на інтэрв'ю з самім Вячаславам Францавічам. Вось што пісаў І. М. у рэдакцыйным уступе да інтэрв'ю: "Можно спорить о том, причастен ли В. Кебич к развалу СССР... какова его личная ответственность за агонию белорусской экономики — наверное когда-нибудь на это будут даны исчерпывающие ответы. Сегодня же нет времени для морализирования". Рэч нават не ў тым, што рэдактар адной з буйнейшых газет "не морализирует" нахонт аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты і абыходзіцца без непрыемных пытанняў: усё ж такі "СБ" тады — орган Саўміна, а Кебіч — яго старшыня. Цікава, што напіша І. Асінскі ў кастрычніку таго ж года ў артыкуле "Хождение А. Лукашэнко за три горя": "Возненавидев продажных профессиональных политиков, по милости которых оказались на социальном дне, миллионы людей поверили своему". Пра каго гэтыя словы, не трэба паўтараць тры разы.

Размова "о странностях любви" становіцца яшчэ цікавей, калі прачытаць перадвыбарчую публікацыю "Думайте сами, решайте сами...". Варта спыніцца на ёй падрабязней. Гэты адносна невялікі (у параўнанні з тэмай) матэрыял адрознівае своеасабліва пабудова. Спрабуючы быць аб'ектыўным, І. Асінскі адразу крытыкуе ўсіх: "никто из претендентов так и не решился честно сказать, какой же общественно-политический строй считает для Беларуси наиболее приемлемым". "По сути программы, которые абнародованы — это вовсе не программы, а всего лишь декларация, обещания". Пасля крытыкуе выбранных — вядома ж, Пазняка і Шушкевіча. Не адрозніваючыся арыгінальнасцю і неабцяжарваючы сябе глыбокім аналізам, першага абвінавачвае ў нацыяналізме, другога — у віскулёўскай "змове". Некалькі пажаданняў Дубко і Лукашэнку і... пра галоўнага кандыдата — В. Кебіча: "Власть вряд ли вскружит ему голову... пользуется наибольшим доверием в России" і г.д.

Як вядома, лепей запамінаецца апошняя фраза (у дадзеным выпадку прозвішча). Устаноўка электарату — галасуй за Вячаслава Францавіча. Але, як прызнаецца пазней сам І. Асінскі, "редакция, как и весь белорусский народ, сделала правильный выбор".

З сённяшняй уладай у І. М. нека "не

Сусед і сябра

22 жніўня спаўняецца 70 гадоў вядомаму літоўскаму паэту Альфонсасу Малдонісу. Творчасць яго вядома на Беларусі дзякуючы перакладам Анатоля Грачанікава, Веры Вярбы, Хведара Жычкі, Еўдакіі Лось, Міхася Калачынскага, Уладзіміра Караткевіча, Сяргея Панізніка, Уладзіміра Паўлава, Алеся Разанава, Янкі Сіпакова. Неаднойчы Альфонсас Матэвіч наведваў Беларусь. У прыватнасці, ён прымаў удзел у Днях літоўскай літаратуры на Беларусі, што праходзілі ў 1969 годзе, выступаў на юбілеях Якуба Коласа (1972), Янкі Купалы (1982), Максіма Танка (1982). А. Малдоніс пераклаў на літоўскую мову асобныя творы Міколы Аўрамчыка, Анатоля Грачанікава, Васіля Зуёнка, Пётруся Макаля...

Вабіла і наша гісторыя

У даследаванні гісторыі Беларусі актыўны ўдзел прымаў польскі гісторык, славізназнаўца Генрых Лаўмянскі, які нарадзіўся 100 гадоў назад (памёр 4 верасня 1984 года). Беларуская арыентацыя Г. Лаўмянскага, відаць, не ў малой ступені спрыяла тое, што падчас вучобы ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце ён слухаў лекцыі Мітрафана Доўнар-Запольскага, які працаваў выкладчыкам на гістарычным факультэце. М. Доўнар-Запольскі аказаў на Г. Лаўмянскага вялікі ўплыў. Кола навуковых інтарэсаў Г. Лаўмянскага было шырокае: ён даследаваў палітычныя, эканамічныя, сацыяльныя, ідэалагічныя праблемы Вялікага княства Літоўскага, не пакідаў па-за ўвагай гісторыка-геаграфічнае становішча гэтай дзяржавы, вывучаў рэлігію і культуры славянскіх і балцкіх народаў. А калі канкрэтна пра гісторыю Беларусі, дык у полі зроку Г. Лаўмянскага знаходзіліся генезіс Полацкай зямлі, падзеі 1019 года ў Брэсце ў сувязі з барацьбой Святаполка Уладзіміравіча і Яраслава Мудрага за кіеўскі прастол, гаспадарчыя, сацыяльныя і палітычныя падставы Крыўскай уніі 1385 года. Даследаваў Г. Лаўмянскі гісторыю Наваградскага ваяводства, узняўшы прамежам часу да XVIII стагоддзя. Сістэматызаваў звесткі пра жыццё і дзейнасць Вітаўта.

Марыў аб федэрацыі

З ідэй федэрацыі Польшчы з беларуска-літоўскім краем выступаў у свой час дзяржаўны і грамадскі дзеяч Беларусі і Літвы, публіцыст, доктар права Іпаліт Корвін (нарадзіўся 18 жніўня 1848 года, памёр 11 лютага 1932-га). У гэтым, безумоўна, сказвалася абмежаванасць яго поглядаў. Аднак гэта таксама наша гісторыя, якой бы супярэчлівай яна ні была. І. Корвін з 1 верасня 1905 года па 1 снежня таго ж года рэдагаваў газету "Літоўскі кур'ер", якая выходзіла ў Вільні на польскай мове. Жывучы з 1877 года пэўны час у сваім родным мястэчку на Ашмяншчыне, ён пераўтварыў яго ва ўзорную гаспадарку.

Працуе і вучыцца



Клапатліва выхоўваюць маладых спецыялістаў, усяляк дапамагаюць ім у іўеўскім раёне. Тры гады загадвае, напрыклад Лаздунскім сельскім клубам Вольга Федарака, дарэчы, уладжэнка вёскі Лаздунь. А заадно яна працягвае завочна вучыцца ў Гродзенскім вучылішчы мастацтваў.

Фота Рамана КАБЯКА, БЕЛТА

КАХАНАК ЯЕ ВЯЛІКАСЦІ

(Працяг. Пачатак на стар. 8—9)

Цяпер сюды, пад абарону праваслаўнай імператрыцы, атрымаўшы ў расійскага пасланніка ў Вене пашпарты, едуць адукаваныя сябры ордэна з Італіі і Францыі, Нямецчыны і Швейцарыі... На абедзе — стол быў накрыты на сто кувертаў — ёй адрэкамендавалі двух прафесараў Сарбоны і амерыканскага мільянера, які перасек акіян і дзесятак краін, каб ахвяраваць ордэну свае мільёны. Там быў яшчэ фавэцны італіец, які пасля другой змены страў дэкламаваў уласную элегію да рыб ракі Палаты, што побач з яе палацам зліваецца з Дзвіною...

Не, на абедзе паляўнічага не было. Яна ўпершыню ўбачыла яго на балі, дзе ўчарашняга вечара танцавала паўтысячы гасцей.

Яна ніколі не залічала сябе ў прыхільніцы баляў і ўжо даўно не дазваляла сабе з галавою акунацца ў легкадумны вір музыкі, шампанскага, фальшывых усмешак і навальёт хлуслівых прызнанняў і кампліментарнаў.

Каб не марнаваць часу, яна, як зазвычай, даручыла вачам выбраць аб'ект назірання. Спачатку аб'ектаў аказалася адразу два: князь Пацёмкін і падобны да Гамлета Ланскога, якога ў Пецярбурзе яна, хаваючы ад прытворных дам і апчаджаючы для сябе, здаралася, днямі трымала пад замком. Князь не быў бы самім сабой, каб не ведаў, хто шаптаў ёй у мінулую ноч "зоренька" — так, выконваючы ейнае жаданне, мусілі называць яе ўсе фаварыты.

Князь як быццам магнэтам прыгнула да Ланскога: ён колькі разоў здымаў з тацы два келіхі, загаворваў з маладым канкурэнтам і аднойчы яна, імператрыца, здолела ўбачыць ці, праўдзівей, праз усю залю адчуць тую ледзяную ўсмешку, што празмялася па князевых вуснах, на імгненне прыадкрыўшы бездань ягонае нянавісці. Перад тым, як пераклочыць увагу на беларускага афіцэра Паслоўскага, яна спакойна падсумавала: не будзе нічога дзіўнага, калі неак учварыць пецярбургскага Гамлет бескалатна вып'е келіх таго віна, якое каштуюць толькі раз.

Ксёндз Паслоўскі заняў пазіцыю каля высокіх вокнаў, за якімі на ілюмінацыйнай вежы быў вытканы агнём яе, Кацярынін, партрэт. Да афіцэра па чарзе падыходзілі ваявода берасцейскі Ян Зыберг, полацкі кашталіян Фалей Жабя, скарбовы пісар літоўскі Юліян Шчыг, ваявода люблінскі Ігнацы Твардоўскі... Пра што маглі гутарыць з афіцэрам гэтыя фанабэртлівыя палякі і літвіны? Можна, усе разам атрымалі ад папы новы загад паўплываць на непакарлівы ордэн? Няхай афіцэр расказа ім пра кіслую міну апошняга пасланага з Варшавы нунцыем Аркеці сакрэтнага агента, што не паспеў ступіць па дзвінскім беразе і двух крокаў, як з туману выйшаў сам полацкі гараднічы са сваімі людзьмі, якія ветліва пасадзілі няпрошанага візітанта назад у човен і паабяцалі, што наступнага разу дзевяццацца вяртацца наўпалаў.

Твардоўскага змяніў стараства інфлянцкі Язэп Плятэр, а таго — кашталіян тропкі Андрэй Агінскі... Яна засталася задаволенаю, што беспамылкова памятае, хто ёсць хто ў гэтай жывой мазіцы твараў, але разам з тым адзначыла, што ніхто з суразмоўцаў ксяндза Паслоўскага так і не павярнуўся тварам да вокнаў, у якіх ззяў яе партрэт у атэчынні гербаў галоўных гарадоў імперыі. Яна ўжо мелася палічыць падкрэсленую няўвагу палітычнай дэманстрацыі, як яе позірк спыніўся на гнуткай, яна сказала б, празмерна гнуткай постаці Станіслава Панятоўскага, пляменніка і цэзікі караля і вялікага князя. Апошняга караля і вялікага князя, — думаючы пра былога фаварыта, дадала яна ўжо не адзін год.

Аднак інтэрэс у яе выклікаў не сам пляменнік — асоба, ствараючы якую, Госпад відавочна адпачываў, хоць, зрэшты, і падкінуў ёй за картачны столік небагата партнёра. Яна весела злівала сябе на тым, што прагна разглядае спадарожніка Панятоўскага.

З гэтае хвілі яе ўжо не цікавілі ні бестурботны Гамлет з развар'яваным князем Пацёмкіным, ні чарада літвінаў і палякаў, што, як васы вакол спелае грушы, круціліся каля афіцэра (яны дачакаюцца часу, калі яе партрэт будзе аздабляць гербы і іхніх гарадоў), ні пэлы рой маладых іншаземцаў-езуцітаў, што размаўлялі адначасова на чатырох ці пяці мовах, з пыркавай лёгкасцю пераскокваючы з французскай на лаціну і з нямецкай на англійскую.

Ён выглядаў на паўгалавы вышэйшым за Ланскога і, відаць, пражыў на свеце ці не ўдвай болей за яго, што, між тым, ані не адбілася на па-маладому станістай постаці. Яна, імператрыца, была пэўная, што ў яго на галаве не парук, а ўласныя, густыя і нават на позірк

шорсткія валасы, якія ёй у мужчын нязменна падабаліся. На ягоным выштукаваным без лішняга мудрагельства твары ляжала пячатка адлучанасці. Яна зразумела, што гэты мужчына, як і яна сама, не падаўся святочнай мітусні і застаецца ў яе віхуры сам-насам з сабою.

Ёй захацелася ўбачыць яго зблізку, пачуць ягоны голас, даведацца, якія ў яго вочы. Губернскі маршалак Корф, што не адыходзіўся ад яе далей, чым на тры крокі, схіліўшыся да вуха, патлумачыў: былы земскі суддзя Полацкага ваяводства Каспар Буйніцкі, нашчадак старажытнага тутэйшага роду, удавец і заўзяты паляўнічы.

Маршалак зрабіў знак, і праз хвіліну радавіты літвін стаяў перад ёю.

З валасамі яна не памылілася: густыя, цёмна-каштанавыя, ледзь-ледзь кранутыя плацінавай сізвіной, яны — вядомае яшчэ старажытным грэкам сведчанне пароды — розніліся з жарай барадой і гэткага ж колеру вусамі геданіста. Літая постаць дыхала спакойнай, утаймаванаю сілай. Выразны, буйны, але ў класічных межах, нос павядаляў пра цвёрдасць характару. Аднак першае, што яна ўбачыла, калі ён ці не занатла лёгкім па-клонам павітаўся з ёю, былі зусім маладыя зялёныя вочы, якія то памнелі і ўвачавіцкі рабіліся карымі, то зноў святлелі амаль да колеру травянскае лістоў, але незалежна ад гэтых хуткіх зменаў у іх, не гаснучы, ігралі небяспечныя агеньчыкі.

Так, ужо тады, на бале, ягоная блізкасць павяла на яе небяспекаю. І адначас яна, імператрыца, адчула сілу ягонага мужчынскага прыняцнення, сілу, якую яна ўмела паніць, як нішто.

Яна ўжо ведала, хто прашэпча ёй сёння "зоренька".

Але тут яна памылілася: ён, хоць і быў папярэджаны пра асвечанае традыцый імператрыцына жаданне, не назваў яе так ні разу.

Яна адно зараз асэнсоўвае гэта, і адкрыццё аніак нельга назваць прыемным. Раздражненне ўсвабляецца ў тонкім звоне камара, які мерыцца паснедаць, апусціўшыся ёй на шыю.

Імператрыца выклочае камара з гульні, але ёй здаецца, што прыкры звон у спальні не спіхае. Каб адпрэчыць замарацённе, яна вяртаецца да ліста сыну.

"Жыхарства тут самае разнастайнае: вельмі часта побач жывуць праваслаўныя, католікі, уніаты, габрэі, рускія, палякі, чухонцы, немцы, курляндцы, карапей, не ўбачыш двух сляпянаў, каб тыя былі аднолькава апранутыя і правільна гаварылі на адной мове; змяшэнне плям'янаў і моў нагадвае Вавілонскае стаўпавярэнне..."

Ёй узгадваецца дарога з Пецярбурга: натоўпы святочна прыбраных прыгонных рабоў з хлебам-соллю, карагоды баб з іхнімі прастанароднымі песнямі... Часам, каб пашэпць ёй вока, усцяж гасцінца ставілі бутафорскія вёскі-дэкарацыі: багатыя чыстыя хаты, каровы з вялізнымі вымямі, што нязменна абуджалі ў яе жаданне...

Адзін з мазілак-бутафараў саграваў яе на апошнім начлезе перад Беларуссю. Яна спакусілася ягонымі грэнадзёрскімі рустам і паставаю, але ў ложку вонкавыя мужчынскія вартасці таксама ператварыліся ў бутафорыю. "Грэнадзёр" відочна баяўся яе, мітусіўся, у самы недарэчны момант ні з пупчы ні з поля кінуўся дзякаваць за ўказ, што дазваляў мастакам вольна заходзіць у народныя лазні, каб вывучаць чалавечае цела на жывых мадэлях. "А сёння, бацхохна, на гасударыні натуру спасцігаць будзеш", — засмяялася яна і бесцярпымна ўзяла яго за прычыннае месца. Ды ўсе старанні нахінь бутафора скончыліся канфузамі, і яна мусіла пасылаць па Ланскога.

Імператрыца пераводзіць позірк на алькоў, і яе вочы затуманьваюцца.

Другі раз ён, полацкі вядзьмак і паляўнічы, авалодаў ёю вольна, на ложку, абрынуўшы на яе піраміду падушак і падушчак. І зноў яго ласкі нагадвалі ласкі дзікага зверу. Зноў штосьці лясное, нетравае тайлася ў руках, што блукалі па яе пеле, не ведаючы аніякіх забаронаў. Яна не назвала б свае адчуванні прыемнымі, але прыхаваная трывога, што пульсавала ў іх лабірынтах, несла з сабою непаўторную слодыч.

Гаспадаром з першага імгнення блізкасці, як і раней, быў ён, і ў нейкую хвілі яе ўжо тады ўтнула здагадка, што ён апынуўся ў спальні не па волі яе, імператрыцы, а — згодна з уласным, не зусім зразумелым ёй планам... Але ён быў геніяльным каханкам, і тое, што адбывалася сярод раскіданых падушак, ужо не пакідала месца думкам, якія імкліва адносіла ўдалеч паводка асалоды.

Яны гаварылі па-французску, аднак у ложку ў яго вырваліся словы на іншай мове. Гэта было не польскае, а — мова яго

дзяцінства, гэтых прыдзвінскіх лугоў і пушчаў. Прамоўленыя на ёй словы нарадзіла не пяшчота, не цеплыня. У іх, як і ва ўсім тым, што ён рабіў з яе целам, гучала ўладная грубасць, якая, між тым, заставалася непакаранаю, бо ўваходзіла ў правільны гульні, якія яна, імператрыца, прымала не вымушана, а з успехаю, цалкам падпарадкоўваючыся ягонай уладзе і яго дыханню і яго мужчынскаму crescendo.

Ейную святомасць толькі злёгку зачэпіла крылом зайздасць да тых, каго ён любіў да яе і каго будзе любіць пасля.

Ён і яна ўскрыкнулі адначасова.

Потым яны ляжалі ў празрыстай, прапахлай іх любоўю цемры і размаўлялі.

Размова атрымалася нядоўгаю, — але зараз ў імператрыцы ўзнікае ўражанне, што яны прагаварылі цэлую ноч.

Яска ўквеленасці, што ўспыхнула, калі яна здала ўпартае нежаданне літвіна назваць яе "зоренькай", не гасла, а наадварот — разгаралася і асвятляла падзеі прамінулае ночы ўжо крыху іншым святлом.

Тады, у прыльве жаночае ўдзячнасці, яна запусціла пальцы ў гушчар ягоных кудзераў, кудлаціла іх і дрымотна думала, як добра было б узяць полацкага паляўнічага з сабою ў дарогу: можа, да Магілёва, дзе яе чакала сустрэча з аўстрыйскім імператарам Іосіфам, а можа, і далей, у Пецярбург... Прамоўленыя ёю словы сталіся вынікам не асэнсаванага рашэння, а толькі працягам адчуванняў напоўненага шчаслівай стомаю цела, але яна, імператрыца, не выключала, што раніцою словы-мроі маглі — цікава было б паназіраць за Пацёмкіным і кампаніяй — усвабодзіць у яву.

"Хадзі да мяне на службу, літвін. Я вазьму цябе ў сталіцу".

Яна вяртала сабе становішча гаспадыні, але голас яшчэ быў афарбаваны цеплынёю, і зараз з гэтак прычыны яна чуе ніякаватасць.

Адказаў стаўся смех — вясёлы, здаецца, шчыры і густы, як і валасы яго гаспадары.

Толькі адсмеляўшыся, ён сказаў "не".

"Я ўмею быць шчодрой..."

Ён меў адвагу перапыніць яе.

"Ваша вялікасць, магчыма, тое, што я скажу, будзе смешным ужо для вас. — Голас літвіна зрабіўся непрыемна сур'ёзным, у ім не аддала ні іскрынкі смеху. — Сентыментальны юнак памёр у мяне так даўно, што я ўжо не памятаю, на якой ростані аплакваў яго. Але гэтаксама даўно я зразумеў, што не змагу жыць без гэтак зямлі. Без Дзвіны, без маіх лясоў, без магільных склепаў нашага роду. Без таго, што той гулівы юнак называў радзімай..."

"Цяпер і назаўсёды гэта частка маёй дзяржавы, — суха адказала яна. — Для тваіх дзяцей і ўнукаў радзімай будзе ўжо Расія".

І зноў спальня пачула смех, але іншы: у ім гучала не толькі адмаўленне.

"Ваша вялікасць, няўжо вы насамрэч уяўляеце, што ўсё гэтак проста? Душа не можа ў адну цудоўную раіцу прагнуцца паддаючы іншай дзяржавы".

"Ёсць розныя душы, літвін. Як ты ведаеш, шляхта, што прынесла мне прысягу, атрымала поўныя правы расійскага дваранства".

"Калі чалавек пазбаўляецца шляхецтва, ён не перастае быць шляхціцам".

"Ты павінен зразумець, што і тыя землі, — яна паказала на вакно, за якім плыла начная рака, — таксама будуць належаць Расіі. Праз год ці праз дзесяці — для гісторыі гэта імгненне. Людзі народзяцца, а землі — не. Я хачу, каб нашы ўнукі былі аднолькава рускімі і жылі, як родныя..."

Яна не заўважыла, калі перайшла на расійскую мову. Ён працягваў адказваць па-французску.

"Няўжо, выдумаеце, можна забыць..."

"Усё, — абсекала яна, — усё трэба забыць, літвін. Забыць дзеля міру, спакою і любові".

"Дзеля любові..."

Ён паўтарыў апошнія словы, як рэха, і пацягнуўся да яе.

Цяпер яна чула ў ім не толькі грымучую сумесь зверу і паляўнічага. Яе пачуццё не паспела акрэсліцца ў думку, проста яна, імператрыца, ужо ведала, што — незалежна ад таго, ці прысягнуў літвін расійскаму трону — ён не быў яе падданым. Яна адчувала ў ім небяспеку, і гэта адно мацней распальвала яе. Напэўна, штосьці падобнае адчуваў і ён — літвін, вядзьмак, паляўнічы, вораг...

А можа, думаецца імператрыцы зараз, ёю кіравала ілюзія? Можна, блізкасць была неўсвядомлена абраная як галоўны аргумент у неспадзяванай спрэчцы, што пагражала стаць каламутным сном іхняе біссонае ночы?

Яна не прычыла, калі ён рашуча сцягваў яе з ложка на падлогу. Вусны і рукі

палюнічага зноў ператварыліся ў дзесяткі вуснаў і рук, якія абдымалі і лашчылі яе беспамылкова і таленавіта, але ў яе істоце нараджаўся пратэст. З такой адлучана-халоднай жарсцю, з такім самым майстэрствам ён мог бы любіць недзе пад стогам задуладую шляхцінку з пасагам з дзесяці прыгонных душ. І ўсё ж жаданне перамага, і не шляхцінка, а яна, імператрыца, мусіла таймаваць сябе, адтэрміноўваць імклівае набліжэнне таго моманту, калі, ужо незалежна ад яе волі, з грудзей вырвецца вызвалены шчаслівы стог...

Блізкасць стала не фіналам, як яна спадзявалася, а ўсяго пярэрава ў размоў, нітку якой ён звязваў адразу, як толькі яны прылеглі на ложак, — быццам проста на нейкі час пакідаў спальню і востр вярнуўся.

“Ваша вялікасць, у мяне двое сыноў, і я сумняваюся, што ў іх кароткая памяць...”

“Памяць, літвін, аблудная, а гісторыя — заўсёды хлуслівая. Ты ведаеш, ёсць безліч азначэнняў навукі Кліо. Мне дападобы востр гэтае: кніга, якую пішуць пераможцы”.

Ён авзаўся не адразу. “Яшчэ гісторыю называюць плошчю часу. Яна ўмее супраціўляцца. Яна можа быць зброяй”.

Ён прагласа хутчэй скончыць размову, што з кожнай хвілінаю рабілася ўсё больш няўтульнаю, і, разам з тым, яна ведала, што трэба дагаворваць да канца. “Людзі ва ўсе часы хочуць, каб ім паўтаралі прыгожыя казкі...”

Ён зноў памарудзіў з адказам, аднак засталася ўражанне, што яму ніяк жа знайсці патрэбныя словы, проста ён лічыць, што ўсё ўжо сказана раней.

“Так, хочучы. Але не ўсе. Будуць і тыя, хто не захоча верыць казкам”.

“Іх заўсёды будзе меншасць, літвін”. Гэтым разам ён зрэагаваў імгненна.

“Але яны заўсёды будуць, ваша вялікасць. Як бы вам ці мне ні хацелася іншага. І яны ніколі не пагодзяцца з лёсам, які абралі не самі. Ніколі, ваша вялікасць”.

У ягоным голасе ёй прымроўся сум. Аднак, седзячы за бюро над няскончаным лістом, яна разумее, што памылілася.

Трэці раз палюнічы смяюцца, калі яна запыталася, якую ўзнагароду ён хацеў бы атрымаць на памяць пра сённяшняю ноч: гэты збудаваны адмыслова дзесяць яе прыезду палацкіх грошы, прысцянак з дыментам?..

Ён хутка абарваў смех. Яму будзе досыць успамінаў пра і часце дзяліць ложак з імператрыцаю.

Яна не ўзялася б сцвярджаць, што шчырасць гэтых слоў была разбураная нечым іншым, аднак якраз пасля іх яна і вырашыла застацца сам-насам з сабою...

Сонца даўно ўзышло. Галдзінік паведамляў, што да ранішняга дакладу менш за гадзіну, а на востр раніцы прызначаны ад’езд.

Імператрыца перачытвае ліст да сына і застаецца незадаволенай. Ды часу што-небудзь дадаваць няма: у спальню востр вольны ўвойдуць слугі.

Канчаткова развітваючыся з ноччу і пачынаючы новы дзень, яна падыходзіць да вакна. На Дзвіне, бліжэй да “польскага” боку, з’яўляецца рыбацкая лодка.

Нейкі момант імператрыца чуецца самотнай і стамленаю. Але яна з дзяцінства асвоіла навуку не папускацца хвілінам слабасці, калі жыццё раптам выдае марнай мітрэнгаю.

Страпануўшыся, як вялікая птушка, яна вяртаецца да бюро і ставіць на лісце дату: 22 траўня 1780 года.

Час выклікаць слуг. Аздоблены двума купідончыкамі званок-лілей стаіць на кансолі каля высокіх цяжкіх дзвярэй. Імператрыца бярэ яго, і яе рука замірае.

Пад лілей ляжыць срэбны сігнет. Яна ставіць званок і разглядае знаходку. Ювелір быў не з горшых: конны рыпар на пяціціх захаваў усе дэталі — ад астрагаў да шасціканцовага крыжа на тарчы. Сумневаў наконт уладальніка сігнета ў яе не ўзнікае. Дык, значыць, адмовіўшыся ад яе падарунка, ад яе платы за ноч, ён, гэты мяшанец, гэты шляхціц-вядзьмак, меў смеласць і нахабства заплаціць ёй самой...

З глыбіняў яе “я” ўсплывае пякучае цёмнае жаданне пакараць, паказаць літвіну яго сапраўднае месца, давесці, што ён, ніхай сабе ягонаму роду хоць тысяча гадоў, усяго толькі казурка. Такіх, як ён, і яшчэ больш радавтых у яе ў імперыі нялічаныя тысячы, і кожнаму ў любові дзень лёс па яе волі можа ўсміхнуцца, а можа і...

Там, у Рэчы Паспалітай, яны прывыклі да беспакаранасці...

Яна, як пацеркі, перабірае найбольш вытанчаныя пакаранны і раптам імгненна бярэ пазалочаную лілею і звоніць.

На ранішнім дакладзе, выслухоўваючы сабраныя пра горад і намесніцтва звесткі, яна дазваляе сабе быць не надта уважлівай.

Жыгга каштуе ад рубля да паўтара рубля за чэргаць... Пуд сена — меней за дзесяць капеек... Мясца — дзве капейкі за фунт...

Усё значна танней, чым ва ўнутраных губернях, адзначае яна і ўспамінае, якія мядзведзі водзяцца ў полацкіх лясах.

Мяшчане ўсім задаволеныя, але скардзяцца на адсутнасць медных грошай і недахоп залатых ды срэбных манет на размен асігнацыяў...

Не забыць распарадзіцца забраць тую мядзевую шкуру з сабой...

Каменныя магазіны пад збожжа гатовыя, шпіталі будуцца, жабракі сабраныя ў багадзельні...

Трыста рублёў яна дае на жабракоў... Ён быў такі салодкі...

Пяцьсот рублёў на праваслаўны Багаяўленскі манастыр...

А потым салёны...

Недабор падаткаў складае ўсяго дваццаць рублёў...

Такія ночы нячаста выпадаюць і ў імператрыцы...

Сто рублёў на гарадскія школы...

“Людзі хочучы, каб ім паўтаралі прыгожыя казкі...”

Адганяючы сон, імператрыца трэ ўказальнымі пальцамі скроні і абмахваецца вахлікам.

У намесніцтве спакойна, няма ніводнага калодніка...

“Кніга, якую пішуць пераможцы...”

Пяць чырвонаў на багадзельні...

“Мае сыны не забудуць...”

Дрымота адступае, і яна дыктуе сакратару распараджэнне зрабіць ва ўсіх далучаных гарадах вопісы ўмацаванняў з мэтай іх паліявання.

Сёння ўначы ён не быў яе падданым. Такія, як ён, не стануць падданымі ніколі.

Роўна а восьмай імператрыца выходзіць з пакояў на палацавы ганак. Гарадскія цэкі са сцягамі, мяшчанства і габрэі ўжо стаяць усяж вуліцы да самай трыумфальнай брамы. Звоняць званы.

Гарматы даюць першы развіталны залп.

Імператрыцы мусяць быць велікадушнымі.

Яна абводзіць вачыма натоўп прыдворных, шляхты і іншаземцаў. Каспар Буйніцкі — каб успомніць яго імя, ёй не трэба намаганца.

Яго няма.

Яна сядзе ў экіпаж і развітална ўзмахвае рукой. Да першай паштовай станцыі будзе час падрамаць.

За тры дні яблыневая квецень у садах амаль асыпалася.

Што ён сказаў на адвітанне?

“Ваша вялікасць, жадаю вам жыць і цараваць доўга”.

Напіск на слове “доўга”. Што ён можа значыць?

Перад сваім пажаданнем ён гаварыў пра тых, што ніколі не пагодзяцца з лёсам, які выбралі не самі.

“Ніколі, ваша вялікасць”.

Значыць... Значыць, цараваць доўга, каб пераканацца... Дажыць да таго, калі яны возьмуцца за зброю...

Дзякуй, літвін. Яна сапраўды будзе жыць доўга. Яна перажыве былога каханка, якога звалі Станіславам Аўгустам. Куранты гісторыі хутка сыграюць ягонай дзяржаве рэкіем. Яе, расійскую імператрыцу, будзе вітаць званамі і гарматамі Вільня. А іхні герб, той, што на сігнеце, які ляжыць у яе ў кішэні, яна пакіне яму, літвіну-палюнічому, упрыдачу да яго крозаў. Але гэта будзе адно герб горада. Заместа ранейшага, магдэбургскага, з караблём у блакітным полі на срэбнай вадзе...

Сон чамусьці не ідзе.

А тут яшчэ прыдарожны маёнтак унізкіх арцыбіскупаў і каля брамы — сам уладка полацкі, назола з антычным імем Ясон і смежным прозвішчам Юнаша-Смагаржэўскі. Цяпер адкрыццё ад візиту да ўніятаў не ўласца.

Паклоны, ліслівыя ўсмішкі. А што за імі? Якія думкі спеюць за лбамі гэтых грэка-католікаў, што збудавалі пры браме дзве падобныя да мінарэтаў вежы і абнеслі рэзідэнцыю свайго ўладцы мурам з дванаццацію капліцамі, чые вокны болей выдаюць на амбразуры?

Навошта ім гэтая фартэцыя?

Арцыбіскуп, у адозненне ад праваслаўных архірэяў, у тым ліку і сталічных, бездакорна гаворыць па-французску, што яе таксама раздражняе.

Яны ідуць да сажалкі з зялёнымі берагамі і блакітнай альтанкаю.

Імператрыцы знячэўку шчымымі востра хочацца дадому, у Пецярбург.

Цестачкі да кавы зусім свежыя.

Альтанка, дзе сабраны стол, над самай валою, адкуль яе, імператрыцу, незварушна разглядаюць залатыя рыбкі. Не рыбкі, а ўкормленыя рыбіны, кожная з якіх узброена пачварна вялікімі вачыма-тэлескопамі.

Адразу ад берага глыбока, што ёй таксама не падабаецца, бо нагадвае пра раскіданы паводкаю мост і неабходнасць перапраўляцца праз Дзвіну ў шлопцы.

Але ў гэтай глыбіні ёсць і выгода: імператрыца апускае руку за парэнчу, і арцыбіскуп не заўважае, як бліскае на сонцы срэбны прысцянак з пячаткаю і як рыбіны уважліва праводзяць яго лупатымі вачыма.

ВЫСТАВЫ

Паэзія рэчаў і асяроддзя

Выстава, адкрытая 28 ліпеня 1998 года ў Палацы мастацтваў з нагоды 65-годдзя жыцця Яўгена Каробушкіна, сагрэта цеплынёй і пяшчотай да беларускіх краявідаў і людзей, працавітых, добрых і чуйных гаспадароў сваёй зямлі. На адкрыцці выставы прамоўцы адзначалі адзінагалосна: “Мастак Каробушкін — таленавіты, працавіты і добрай душой чалавек, а таму яго працы светлыя і чыстыя па сваім змесце”. Сапраўды, у яго краявідах, партрэтах, кампазіцыях можна ўбачыць філасофскі роздум пра цякучасць быцця і вечныя чалавечыя каштоўнасці, якія ў многім залежаць ад адносін людзей да ўсяго і ў першую чаргу да такой тонкай матэрыі, якой з’яўляецца прырода.

65 карцін выстаўлены мастаком на суд глядача. Я. Каробушкін працуе пераважна ў станковым жывапісе, піша нібы для сябе, для душы. У сваіх працах ён імкнецца перадаць свае шчырыя і трапяткія адносіны да навакольнага свету. Яго работы не салонныя, яны адметныя тонкімі нюансамі фарбаў, настроймі, характэрнымі пэўнаму партрэту, карціне, нацюрморту.

Нарадзіўся Яўген Георгіевіч Каробушкін 15 чэрвеня 1932 г. у Чарнігаве, што на Украіне, але выхоўваўся ў дзеда ў Ветцы Гомельскай вобласці. У 1947 г. пайшоў у Маскоўскую мастацкую школу, якую скончыў у 1953. Але далей вучыцца па спецыяльнасці не стаў, паступіў у 1954 на філалагічны факультэт Мінскага педагагічнага інстытута. Пасля заканчэння працаваў у Інстытуце мовазнаўства АН Беларусі навуковым супрацоўнікам, адначасова вучыўся ў Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце на аддзяленні жывапісу (1960—66). На станаўленне яго як мастака вялікі ўплыў аказалі педагогі Май Данцыг, Уладзімір Стальмашонак, Хаім Ліўшыц. Ужо ў 1966 г. на рэспубліканскай выставе ў Мінску Я. Каробушкін упершыню выстаўляе свае карціны. У 1974 г. уступае ў Саюз мастакоў Беларусі і рэгулярна ўдзельнічае ў мастацкіх выстаўках. А з 1971 г. пачаў выкладаць малюнак і жывапіс у Мінскім мастацкім вучылішчы імя А. Глебава.

Выдатны арганізатар пленэраў і педагог, ён выхаваў цэлую плеяду мастакоў. Паездкі з вучнямі на пленэр у вёскі давалі магчымасць сабраць матэрыялы (эцюды, эскізы, партрэтныя замалёўкі), якія ў далейшым сталі палотнамі — “Васільеўна”, “Пятровіч”, “Хлеб і вада”, “Дом каля возера”, “Чабарок”, “Светлы дзень”, “Чалавек з той вёскі”, “Старыя бутэлькі”, “Увечары”, “Унук”, “Раніца”. Вялікую любоў выклікае ў мастака свет і паэзія рэчаў і асяроддзя, у якім яны знаходзяцца. Адсюль і шматлікія інтэр’еры, прасякнутыя лірызмам і гармоніяй. Асаблівае захапленне ў мастака выклікаюць кветкі — палыявыя, лясныя, лугавыя. Яны ўсе адлюстраваны ў нацюрмортах: “Ягады і кветкі”, “Кветкі ў зялёным глечыку”, “Кветкі і грушы”, “Кветкі ў збане”. Яны, як лустэрка людской душы і чыстых, шчырых пануццяў, незалежна застаюцца ў сэрцы.

На выставе прадстаўлены работы апошніх двух гадоў. Гэта творчыя пошукі колеравых вырашэнняў, тэхнічных прыёмаў, якія надаюць творам Я. Каробушкіна імпульсіўнасць



і дынамічнасць, што характэрна хуткабежнаму і імкліваму сучаснаму жыццю.

Галія ФАТЫХАВА

На здымках: “Дзвініства” 1979 г.; “Чабарок”.

УВАГА!

“Я маю права”

Дарагія юныя грамадзяне Беларусі! Сёлета сусветная супольнасць адзначае значную дату сваёй гісторыі — 50 гадоў з дня прыняцця Арганізацыяй Аб’яднаных Нацыяў “Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека”.

З гэтай нагоды Беларускі Хельсінскі камітэт абвясціў літаратурны конкурс “Я маю права”, да ўдзелу ў якім запрашаюцца вучні 8—11 класаў.

Конкурсныя працы павінны адлюстроўваць ваша разуменне ролі “Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека” як для чалавечай цывілізацыі наогул, так і для нашай незалежнай дзяржавы, для вас асабіста. Вы будзеце жыць у новай Беларусі. Якой вы бачыце сваю радзіму ў XXI стагоддзі? Што вы самі паспелі ці мяркуеце зрабіць для ператварэння Беларусі ў дэмакратычную еўрапейскую краіну з развітай нацыянальнай культурай і высокім узроўнем жыцця, дзе будучы забяспечаны ўсе правы чалавека? (Калі вы не знаёмыя з тэкстам “Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека”, зьвертайцеся ў бібліятэкі або непасрэдна ў Беларускі Хельсінскі камітэт).

Для сваёй конкурснай працы вы можаце абраць розныя жанры: мастацкае апавяданне, дакументальны нарыс ці замалёўка, публіцыстычны рэпартаж пра канкрэтную падзею ці нават пазычны твор. Адзіная ўмова: ваша праца павінна быць напісаная па-беларуску — на мове, ад будучыні якой залежыць і будучыня нашай дзяржавы.

Конкурсныя працы дасылаюцца ў двух экзэмплярах надрукаванымі на машыны, набранымі на камп’ютэры або ў рукапісе.

Тэрмін дасылу — да 1 лістапада 1998 г. (па паштовым штампелі). Апрача дакладнага адраса, просім паведамляць і нумар вашага тэлефона.

Журы, у склад якога ўвайшлі вядомыя пісьменнікі і грамадскія дзеячы, вызначыць адно першае, два другія і тры трэція месцы.

Пераможцы атрымаюць каштоўныя прызы. лепшыя творы будуць апублікаваны.

Конкурсныя працы дасылаць па адрасе: Беларускі Хельсінскі камітэт, вул. К. Лібкнехта, 68, пакой 1201, Мінск 220036.

З паметкай: НА КОНКУРС.

Тэл. для даведак (017)2224800.

Беларускі саюз літаратурна-мастацкіх крытыкаў смуткуе з прычыны заўчаснай смерці члена Рады БСЛМК кандыдата мастацтвазнаўства Уладзіміра Паўлавіча РОШЧЫНА і выказвае глыбокае спачуванне родным і бліжкім памёршага.

Саюз беларускіх пісьменнікаў выказвае глыбокае спачуванне пісьменніку Васілю САХАРЧУКУ з прычыны напаткаўшага яго гора — смерці маці.

Мікіта

Жыў некалі ў нашай вёсцы Мікіта. Чалавек як чалавек. Не надта каб і гаспадар, але і не гультайна-зломак. Адно — сам сабе наўме. Памятаюць яго па двух выпадках.

Прыехаў ён неак у раённы гарадок, зайшоў у краму. Доўга прыглядваўся да тавараў, а потым, паказваючы жоўтым абкураным пальцам на паліцу, папрасіў прадаўшчыцу:

— Пакажы мне, галубка, вунь тыя штаны.

Штаны картовыя, моцныя. Пагляджаваючы шурпа-

на другім годзе вайны. Судзі збудавалі яму дамавіну з дошак ад разламанай калгаснай аборы і пахавалі на пясчаным узлобку пад соснамі, дзе знаходзяць вечны спачын нашы вяскоўцы і сёння.

Дзядзька Арцём

Дзядзька Арцём, хоць і не вучыўся грамаце, але любіў параважаць аб матэрыях, далёкіх ад вяскоўцаў спраў. Хаваючы ў пракурных вусах хітрую ўсмешку, ён аднойчы запытаўся ў мяне:

— Вось ты чалавек вучоны, скажы мне, чаму гэта Ле-

Вось некалькі "пэрлаў" з тае двухпалоснай газеткі. Пад перадавым артыкулам — записка "Зайцы ў садзе": "Нядаўна група зайцоў наведвала сад калгаса "Камунар". Распаясаўшыся жывёліны аб'елі ўсе маладыя дрэўцы. Лепш бы яны аб'елі ногі старшыні калгаса Старыкаву". Скандальная хроніка змяшчалася пад рубрыкай "З біноклем па райцэнтры": "Пазаўчора намеснік райупаўмінзага таварыш Ваўчок, наліўшыся п'яным, ударыў па мордзе сакратара райвыканкома таварыша Пятрэню". Тасаўскі міжнародны агляд не змясціўся

ужо даволі старога, аблыселага чалавека.

— Чым вы нас абрадуеце, Абрам Львовіч? Як у вашым калектыве ідзе падрыхтоўка да выбараў? — пытаецца першы сакратар райкома.

— Харашо ідзе падрыхтоўка... Мы ужэ павесілі всех важдзей...

Хтосьці з членаў бюро не вытрымаў — чмыхнуў носам. Збянтэжаны сакратар райкома змяніўся з твару.

На вырчку прыйшоў загадчык аддзела прапаганды:

— Таварыш Фінкільштэйн мае на ўвазе, што ў іх чырвоным кутку вывешаны партрэты членаў палітбюро ЦК.

Паліглот

Запаўняючы анкету, ён доўга моршчыў лоб, задумваўся: хацелася, каб у таго, хто будзе чытаць яе, складалася найлепшае ўражанне. Ад гэтага залежала далейшае працоўнае па службовай лесвіцы. У графе "Якой замежнай мовай валодаеце?" напісаў: нямецкай, хаця са школьных гадоў у памяці затрымаўся толькі два словы — "гут" і "шляфен", ды яшчэ з вайны засела ў галаве "Гітлер капут".

"Вечны агонь"

"Вечны агонь" у нашым гарадку запалывалі толькі на свята Перамогі — ля помніка загінуўшым воінам. Рабілася гэта пад строгім наглядам ідэалагічнага кіраўніка.

Аднойчы ж выйшла заміна: ці то запалі адсырзлі, ці наогул забыўся пра іх той, хто павінен быў запалываць? Галоўны кіраўнік суромага глянуў на "ідэалагічнага":

— Што там у вас?! Я ўжо выступаць павінен, а вечны агонь яшчэ не гарыць!

Родзічы за мяжой

Сяло Моталь — на правым беразе Ясельды, а на супрацьлеглым — Тышкавічы. Здаўна павялося, што судзі пацвельваюць адзін з аднаго. Ухмыляючыся, маталінец распавядае, як у час апошняга перапісу насельніцтва тышкавіцкі селянін адказаў на пытанні перапісчыка:

— Ваша нацыянальнасць?

— Тышкавец.

— За граніцай ёсць родзічы?

— Ёсць. Сястра ў Моталі замукам.

Не стрымаўся

Выдатны даследчык беларускай літаратуры, таленавіты пісьменнік і педагог Уладзімір Андрэвіч Калеснік быў вельмі тактоўным чалавекам. Ён цяргліва выслухоўваў сваіх апанентаў, нікому не навязваў уласнай думкі. Але, як чалавек улюбёны ў літаратуру, не мог цяргнець здзеку з яе.

Былыя студэнты Брэсцкага педінстытута раскавалі пра такі выпадак. Аднойчы Уладзімір Андрэвіч мужна выслухаў даволі блытаны адказ расфуфыранай студэнткі на асноўнае пытанне: задаў дадатковае:

— Хто яшчэ з беларускіх пісьменнікаў друкаваўся ў "Нашай Ніве"?

Студэнтка паструніла вочы, навастрыла вушы, чакаючы падказкі. Хтосьці ціхенька шапнуў: "Ядвігін Ш." — А-а!.. Успомніла! — абрадавалася студэнтка. — У "Нашай Ніве" друкавала свае творы Ядвіга Ша.

І тут дабрэйшы Уладзімір Андрэвіч не стрымаўся:

— Дуня ты Марцінкевіч!..

Як рубцы на сэрцы

Цёплы восеньскі дзянёк. У раённым гарадку — "Свята кветак". Людзі сабраліся на цэнтральнай плошчы, дзе кветкаводцы-аматары выставілі на паказ свае дасягненні. Ружы, гладыёлы, хризантэмы, салыі, вярбіны... Сапраўднае буйства красак! На століках — па-майстэрску скампаваныя з вырашчаных і палявых кветак кампазіцыі. Кожная мае сваю назву. А ў назвах тых, дайце веры, — напамін аб нашым трагічным лёсе. Яны — як рубцы на сэрцы: "Званы Хатыні", "Вецер Чарнобыля", "Адаіюта"...

Няўжо

мы і сёння такія?

Вычытаў у Варлама Ша-ламава: "На Колыме у мяня был хороший друг... Кузнец лагерный. Я у него работал молотобойцем. Он мне рассказал белорусскую притчу о том, как три пана — еще при Николае, — пороли три дня и три ночи без отдыха белорусского мужика-бедолагу. Мужик плакал и кричал: "А как же я не евши". Божя літасцівы, няўжо мы і сёння такія?

Аляксей КАЎКО

г. Іванава

Асколкі памяці

тай далонню па калашыне, Мікіта задаволена гаворыць:

— Вось такія мне і трэба.

— Дык што ж? Плаціце і забірайце, — адказвае прадаўшчыца.

— Ну, вядома ж, не дарэмна, — пагаджаецца Мікіта і падае прадаўшчыцы "Працоўную кніжку калгасніка", у якую брыгадзір штотыдзень запісваў яго працадні.

— Ты што, дзядзька, здзекуешся?! — скрывіла рот прадаўшчыца. — Грошы давай!

— А мне, даражэнькая, грашыма не плаціць, трэба працаднімі, — спакойна гаворыць Мікіта, пачэсваючы пяцярнёй рэдкую сіваю шчэць на барадзе.

Прадаўшчыца са злосцю схпіла штаны і кінула на паліцу:

— Тэпай, дзядзька, адсколь па-добраму, а то я міліцыю пазаву, не аглянешся, як на Салаўкі загрыміш!

Быў і больш страшны выпадак у тым жа райцэнтры. Разглядаючы помнік Сталіну, пафарбаваны ў цёмны колер, Мікіта сам з сабой загаварыў:

— Во, нас счарніў і сам счарнеў...

— Уцякай, дзядзька, пакуль не позна, — шапнула яму жанчына, якая выпадкова пачула тыя словы.

Па тым часе мог чалавек аказацца не толькі на Салаўках, але і пад расстрэл трапіць...

Лёс збавіў Мікіту ад гэтага. Памёр ён у сваёй хаце

на другім годзе вайны. Судзі збудавалі яму дамавіну з дошак ад разламанай калгаснай аборы і пахавалі на пясчаным узлобку пад соснамі, дзе знаходзяць вечны спачын нашы вяскоўцы і сёння.

У яго, відаць, была нейкая свая версія адказу на гэтае пытанне, але выказаць яе не асмелваўся.

Не заўсёды дзядзька пагаджаўся з довадамі сваіх апанентаў. Памятаю, завялі мы неак гутарку пра поры года, пра іх змену. Калі я нагадаў, што зямля круціцца вакол сонца, ён паглядзеў на мяне, як на блазна:

— Дзе б ты быў, каб яна крутанулася!..

У той жа час дзядзька Арцём быў чалавекам дасціпным — трапна жартаваў, умеў павесці гаворку. Толькі аднойчы я бачыў яго ў слязах. Было гэта на вяселлі, калі ён выдаваў замуж дачку.

— Гэта ж трэба, — выціраючы рукой слёзы, скардзіўся дзядзька, — вясеннаццаць гадоў карміў яе, адзяваў, а цяпер во аддай чорту лысаму ні за што...

Пад чыю дудку?

У першыя пасляваенныя гады нават у абласных газетах не халала журналістаў. Што ўжо гаварыць пра раённыя? На рэдактарскі пост нярэдка траплялі выпадковыя людзі, далёкія ад газетнай справы.

У адным з раёнаў Піншчыны рэдактарам стаў чалавек толькі таму, што меў цягу да малявання. Калі ўлічыць тое, што ўвесь творчы калектыв рэдакцыі склаўся з рэдактара і сакратара, то можна ўявіць, якім было выданне.

цалкам на апошняй старонцы, а скарціў яго рэдактар пабаяўся. Таму даў прыпіску: "Заканчэнне агляду чытайце на першай старонцы". А да ўсяго — слабае веданне беларускай мовы: замест "бальніца" — "хваробніца", "балбатун" — "баўтун" і т. п.

Усё гэта не вельмі турбавала партыйных кіраўнікоў раёна. Разгневаліся яны толькі тады, калі рэдактар асмеліўся пакрытыкаваць гандлёвае забеспячэнне людзей: "Чарга за хлебам працягнулася праз усю Прадэтарскую вуліцу, выйшла на Ленінскую, загнулася на Камсамольскай..." Тэрмінова было склікана бюро райкома партыі.

— Вы разумееце, пад чыю дудку скача рэдактар?! — крычаў начальнік раёна адзела дзержбаспека. — Такая крытыка — знаходка для нашых класавых ворагаў!

Усе члены бюро пагадзіліся з такой ацэнкай. Рэдактар пасля бюро ў рэдакцыю не вярнуўся...

Падрыхтаваліся...

Бюро райкома партыі разглядае пытанне падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Савет ССРСР. Кіраўнікі гаспадарчых арганізацый па чарзе расказваюць аб праведзенай рабоце ў калектывах: колькі прачытана лекцый, як наладжана наглядная агітацыя. Чарга дайшла да дырэктара раённай канторы "Заготзбожжа" Фінкільштэйна —

Юрась СВІРКА

Наскае і парнаскае

"Падобны" на Купалу

"Здаецца, я падобны на Купалу: Задумлівы і гавару замала. Увесь — увага.

Не прамоўлю слоўца І больш люблю паслухаць суразмоўца".

"Але ў маўчанні класіка Купалы І мудрасці, і таленту хапала. Вымоўчвай ён і тое, мне здаецца, Што у тваіх радках ракой ліецца".

Рабскае выцісканне

Марудна выціскаў з сябе раба. І захапіўся так ты выцісканнем —

Сагнуўся ў крук, дажыўся да гарба, Было ўжо недалёка да сканання.

Ды тут яму параілі: "Табе Навошта гібель? Думай пра жывое.

Ты рабскае ўжо выціснуў з сябе. Пасля пайшло, пайшло... зусім не тое".

Крыштальны маналог

Клянуся: да яе больш ні на крок. Не пагляджу ні вечарам, ні ўранку.

Ды зноў яна трапляецца на зрок — Спакусіваў, быццам куртызанка.

Хачу крануць яе — рука дрыжыць,

І клятвы ўсе ранейшыя забыты.

Хоць заракаўся — болей не любіць,

Але ж яна прыцягвае магнітам.

Яна нікому шчасця не дае І не прыносіць радасці ніколі, Ды ўсё ж люблю адзіную яе, Ды ўсё ж люблю

Да забыцця, крыштальную яе, да галаўнога болю.

Абыходлівы

І што такое робіцца са мной? Пакліўся не вітацца з ім ніколі, Ды пры сустрэчы злосны

Зноў лагаднее: голас мой "Прывітанне, Толя!"

Лінгвістычнаму

Такі Універсітэт у нас адзіны. Відаць, яго штурмуюць не без баксаў. Тут бязмоўных нашчадкаў Францішка Скарыны

Перавучваюць на мову англа-саксаў.

Тонар сатырыка

Не апошні я тварэц у гэтым свеце, Хоць не адкрыў вялікіх дзіў: Сам Крапіва мяне прыкмеціў І... эпіграмай блаславіў.

Мужчынскі мадрыгал

Празаіку Л. КАЛОДЗЕЖНАМУ

Табе ў жыцці трывог, хапала, Ды ўсё ж ты

не счарсцевеў душой. Хадю Дэраша трывала У нашу прозу ты ўвайшоў.

І як мастак, у тое верыш (Паверыць хочацца і мне), Што і Пегас — капрызны

Дэраш — Цябе ніколі не ўбрыкне.



ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх пісьменнікаў; рэдакцыя газеты "Літаратура і мастацтва"

ВЫХОДЗІЦЬ 3 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар

Уладзімір НЯКЛЯЕУ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, Мікола ГІЛЬ — намеснік галоўнага рэдактара
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ, Жана ЛАШКЕВІЧ, Алесь МАРЦІНОВІЧ, Барыс ПЯТРОВІЧ — першы намеснік галоўнага рэдактара,
Віктар ШНІП — адказны сакратар

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220005, Мінск, вул. Захарова, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі — 2848-461
намеснікі галоўнага рэдактара — 2848-525, 2847-985

АДДЗЕЛЫ:

публіцыстыкі — 2848-204
пісьмаў і грамадскай думкі — 2847-985
літаратурнага жыцця — 2848-462
крытыкі і бібліяграфіі — 2847-985
паэзіі і прозы — 2848-204
музыкі — 2848-153
тэатра, кіно і тэлебачання — 2848-153
выяўленчага мастацтва, аховы помнікаў — 2848-462
навін — 2848-462
мастацкага афармлення — 2848-204
фотакарэспандэнт — 2848-462
бухгалтэрыя — 2366-071

Пры перадруку просьба спасылца на "ЛІМ". Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтра тыднёвіка "ЛІМ"

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня "Беларускі Дом друку" (г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 3510. Нумар падпісаны ў друк 20.8.1998 г. у 17.30.

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 999. Заказ 4980/Г

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12